



Пралетарыі ўсіх краін, яднайцеся!

Літаратура і Мастацтва

ОРГАН МІНІСТЭРСТВА КУЛЬТУРЫ І ПРАЎЛЕННЯ САЮЗА ПІСЬМЕНІКАЎ БССР

ПЯТНІЦА, 9 чэрвеня 1989 г. № 23 (3485) © Выходзіць з 1932 г. © Цана 10 кап.

Ідзе 3'езд народных дэпутатаў СССР



Пасля пасяджэння. Дэпутаты ад Беларусі—навуковец Юрый ВАРОНЕЖЦАЎ і рабочы Віктар КАРНЕЕНКА.



Інтэрв'ю даюць дэпутаты Святаслаў ФЕДАРАЎ і Барыс ЕЛЬЦЫН.



3'ездаўскія знаёмствы. У цэнтры—старшыня Балгаса з Віцебшчыны дэпутат Адольф ВАЛАДЗЬКО. Фота М. АМЕЛЬЧАНКІ.

ВЫБАРЫ, НАЗНАЧЭННІ, ДЫСКУСІІ

3 чэрвеня ў Маскве пачаў работу Вярхоўны Савет СССР. На пасяджэнні Савета Саюза дэпутаты выбралі Старшынёй Палаты Саюза Я. М. Прымакова. Савет Саюза ўтварыў пастаянныя камісіі, а таксама разгледзеў прапановы па пытанні ўтварэння камітэтаў Вярхоўнага Савета СССР.

5 чэрвеня ў 10 гадзін раніцы народныя дэпутаты СССР сабраліся ў Крамлёўскім Палацы з'ездаў на чарговае пасяджэнне.

Да дэпутатаў звярнуўся Генеральны сакратар ЦК КПСС, Старшыня Вярхоўнага Савета СССР М. С. Гарбачоў. Ён расказаў аб мерах урада СССР па ліквідацыі вынікаў аварыі на прадуктаправодзе каля ўчастка чыгункі Чэлябінск—Уфа і аказанні дапамогі пацярпелым.

Дэпутаты ўшанавалі мінутай маўчання памяць загінуўшых і прынялі рашэнне адлічыць свой дзённы заробак у фонд міласэрнасці дзеля аказання дапамогі сем'ям пацярпелых. У сувязі з аб'яўленай у краіне жалобай пасяджэнне з'езда было перанесена на 6 чэрвеня.

6 чэрвеня на 3'ездзе народных дэпутатаў працягвалася абмеркаванне даклада Старшыні Вярхоўнага Савета СССР М. С. Гарбачова «Аб асноўных напрамках унутранай і знешняй палітыкі СССР».

Прэзідыум 3'езда ўнёс праект заявы аб падзеях у Кітайскай Народнай Рэспубліцы. Большасцю галасоў 3'езд прыняў прапанаваную заяву.

Удзельнікі 3'езда народных дэпутатаў СССР наведалі Маўзалеі Уладзіміра Ільіча Леніна і ўсклалі вянок.

Вянок быў ускладзены таксама да магілы Невядомага салдата.

У той жа дзень у 16 гадзін у Крамлёўскай зале пасяджэнняў палат Вярхоўнага Савета СССР пачалося першае пасяджэнне

Савета Нацыянальнасцей. Дэпутаты выбралі Старшынёй Савета Нацыянальнасцей Р. Н. Нішанава. Было разгледжана пытанне аб утварэнні камісій палаты, а таксама камітэтаў Вярхоўнага Савета СССР.

7 чэрвеня ў 10 гадзін раніцы пачалося сумеснае пасяджэнне Савета Саюза і Савета Нацыянальнасцей.

Дэпутаты прынялі да ведама заяву Савета Міністраў СССР аб складанні сваіх паўнамоцтваў перад Вярхоўным Саветам СССР.

Старшыня Вярхоўнага Савета СССР М. С. Гарбачоў у адпаведнасці з Канстытуцыяй СССР унёс прапанову аб назначэнні на пост кіраўніка ўрада Саюза ССР М. І. Рыжкова.

Вярхоўны Савет СССР прыняў пастанову аб назначэнні М. І. Рыжкова Старшынёй Савета Міністраў СССР і даручыў яму прадставіць Вярхоўнаму Савету прапановы па складзе ўрада.

Вярхоўны Савет СССР даручыў Савету Міністраў СССР цяперашняга складу працягваць сваю дзейнасць да ўтварэння новага ўрада Саюза ССР.

Вярхоўны Савет СССР выбраў старшынёй Камітэта народнага кантролю СССР Г. В. Колбіна, Старшынёй Вярхоўнага суда СССР Я. А. Смаленцава, назначыў Генеральным пракурорам СССР А. Я. Сухарава і Галоўным дзяржаўным арбітрам СССР Ю. Г. Матвеева.

Былі ўтвораны камітэты Вярхоўнага Савета СССР.

Вечарам 7 чэрвеня на чарговым пасяджэнні 3'езда народных дэпутатаў СССР з дакладам «Аб праграме будучай дзейнасці ўрада СССР» выступіў М. І. Рыжкоў.

8 чэрвеня на 3'ездзе народных дэпутатаў СССР працягвалася агульная дыскусія.

ПАЭТЫЧНЫ ВОДГУК

Мікола КАВАЛЕЎСКІ

З'яднаць людзей павінен толькі мужны, да праўды можа толькі шчыры йсці... Інакш, як і раней, няўхільна і натужна, старое папаўзе зноў па жыцці.

Прышоў наш час збіраць каменні, вяртаць авансы і даўгі — чаго раней не разумелі, ці нават бачыць не хацелі — заняла ранаю на целе, заняла ранаю на душы. Прышоў наш час рабіць высновы, прымаць адказнасць на слабе — каб дух наш малады, высновы быў, як насенне на слубе...

Гледзячы і слухаючы 3'езд

Каб не маўчаць, патрабна многа ведаць. Каб сумнявацца, трэба разумець. Інакш ізноў — бяспамяцтва і беды, міфічных перамог і бласэнсавал медзь.

Каб здзейсніць справу, трэба верыць у мэту. Не павучаць, а разумець народ. Інакш ізноў, як ўжо было дагэтуль, — на словах добра ўсё, у жыцці—наадварот.

Працягвае сваю работу З'езд народных дэпутатаў ССР, і мы працягваем свае маршруты па сталіцы рэспублікі, выбіраючы тых мясціны, дзе звычайна можна сустрэць шмат людзей, аб'яднаных адной справай або адным клопатам. Мэта тая ж — пачуць, што думаюць прадстаўнікі розных сацыяльных пластоў насельніцтва пра З'езд, пра яго, так сказаць, здабыткі і пралікі.

прымаў і нейкія кардынальныя рашэнні, нейкія канкрэтныя захады. У нас на заводзе гавораць: недастаткова актыўна выступаюць дэпутаты ад Беларусі. Ніхто яшчэ не выступіў па праблемах нацыянальнай культуры, не паставіў пытанне аб тым, каб надаць і бе-

Уладзіміравіч Палішчук, які балаціраваўся кандыдатам у народныя дэпутаты ССР па Мінскай — Савецкай тэрыторыяльнай акрузе, але дэпутатам не стаў. Думка пра З'езд чалавека, які прайшоў перадвыбарчую барацьбу, уяўляла, безумоўна, цікавасць. У кабінце галоўнага ўрача і адбылася гаворка:

— З майго пункту гледжання, мала абмяркоўваюцца пытанні фізічнага і маральнага

толькі ў нашым дзіцячым хірургічным цэнтры працэнт дзяцей, якія сталі калекамі ўжо ў чэраве маці з-за неспрыяльнай экалагічнай абстаноўкі, за апошнія дзесяць гадоў вырас. Хіба гэта не тэма для гаворкі на З'ездзе, не падстава для расушчых дзеянняў?

Наш імправізаваны маршрут па «гарачых кропках» завяршыўся на Камароўскім рынку. Кіпяць гандлёвыя будні, кіпіць жыццё ля прылаўкаў з гарамі садавіны, гародніны, ягад... Падыходзім да чаргі за маладымі агуркамі. Старая кабета жвава завіхаецца ля вагаў. Не паспелі мы, як кажучы, зарыентавацца, як агуркі «псеракачавалі» ў торбы пакупнікоў. Вырашылі пагутарыць з сялянкай. Высветлілася, што яна, Марыя Мікалаеўна Ласіцкая, прыехала з вёскі Пінкавічы Пінскага раёна. Як яна прызналася, слухаць радыё і глядзець тэлевізар ёй няма часу, трэба вырашываць агуркі, каб за выручаныя грошы можна было б так-сяк пражыць.

— Гандляваць мяне вымушае пастаянная нястача, — гаворыць Марыя Мікалаеўна. —

НЕАБЫЯКАВАСЦЬ

...А чацвёртай гадзіне дня падышлі да цэнтральнай праходнай Мінскага ордэна Працоўнага Чырвонага Сцяга вытворчага аб'яднання імя У. І. Леніна. Перазменка. Людскі патак срываў у двух напрамках: з працы і на працу. Спынілі мілавідную жанчыну, якая падыходзіла да заводскай праходнай. Пазнаёміліся і... на імгненне разгубіліся: наша абраніца, аказваецца, на гэтым прадпрыемстве не працуе, прыйшла сюды, да праходнай, сустрэць сяброўку, змена якой заканчваецца. Вырашылі ўсё ж пагутарыць з ёй, спытаць у яе, што думае яна пра форум народных дэпутатаў.

Наталля Казіміраўна Гаража працуе ў друкарні выдавецтва ЦК КПБ апэратарам фотанабору, і яе дасведчанасць у тым, што адбываецца на З'ездзе, нам зразумелая: друкары ж адны з першых атрымліваюць і перадаюць народу інфармацыю. Ды слова ёй самой:

— Я асабіста лічу, што на З'ездзе — зашмат спрэчак па палітычнай праблематыцы, хоць гэта, вядома, вельмі важна. Але



як жанчыну, маці, а цяпер ужо і бабулю, мяне хвалююць пытанні больш праявітых, жыццёва неабходных. Якія? Пытанні жылля, здароўя і дабрабыту ў сям'і. Так сталася, што мая дачка выходзіць блізнят Сашу і Дашу адна, без мужа. Фактычна яна — маці-адзіночка. Можна ўявіць, як ёй цяжка жыць — і маральна, і матэрыяльна. Ды яшчэ ў такіх умовах: на трох чалавек — дванаццаціметровы лакойчык, як кажучы, «на агульнай кухні», у камунальцы, у дадатак да ўсяго ў доме без ліфта... Вось чаму хацелася б, каб на З'ездзе адбылося актыўнае абмеркаванне самых надзінных і бальючых жыццёвых праблем.

Сустрэчы ля заводскай праходнай працягваліся.

Падыходзім да двух маладых людзей, якія скончылі свой працоўны дзень. Яны назвалі сябе: Анатоль Мікалаевіч Дзярновіч, эканаміст аддзела забеспячэння ВА імя У. І. Леніна, і ягоны сябра Валерый Віктаравіч Буйніцкі, былы работнік гэтага прадпрыемства, а цяпер начальнік аддзела забеспячэння «Аўтаспецгаспадаркі». Абодва па роду службы займаюцца адной нялёгкай справай — «выбіваем», здабываем неабходных прадпрыемствам матэрыяльных фондаў. Усе пасяджэнні З'езда глядзець ім не выпадае, урыўкамі слухаюць радыёрэпартажы, астатняе даведваюцца з газет, з тэлепраграмы «Время». Пэўнае ўражанне ад З'езда ў іх складалася.

А. Дзярновіч:

— Многія выступленні на З'ездзе — рэзкія, зладзённыя. Аднак хацелася б, каб яшчэ



ларускай мове статус дзяржаўнай.

В. Буйніцкі:

— Калі гаварыць пра ўражанні, то я хацеў бы сказаць пра выступленне Юрыя Уласова. Яно ўразіла бескампраміс-



насцю, смеласцю, вастрынёй у пастаноўцы насельчых пытанняў, якія знаходзіліся да гэтага ў «зонах па-за крыткай»...

На маршруце «апытання грамадскай думкі» — першая клінічная бальніца, старэйшая ў Мінску медыцынская ўстанова. Заіраўлі сюды, прызнаемся, невыпадкова: тут працуе галоўным урачом Уладзімір

здароўя чалавека. Нельга абняць неабдымнае, трэба акрэсліць першачарговыя задачы: скажам, фізічнае здароўе, — сюды я аднёс бы здароўе, жанчыны-маці. Прыярэтам трэба абвясціць імяна здароўе дзяцей. Гэта адно. Далей — праблема адукацыі ў самым шырокім сэнсе. Гэта — перспектыва здароўя маральнага. Вядома ж, першачарговымі павінны з'яўляцца пытанні забеспячэння чалавека жылём. Далей. Я катэгарычна настойваю: дэпутаты З'езда павінны прыняць закон аб этыцы службовых і грамадскіх узаемаадносін, які будзе несумненна спрыяць фізічнаму і маральнаму здароўю грамадства... Мала гаворыцца на З'ездзе аб адносінках кожнага з нас да грамадзянскіх і прафесійных абавязкаў. Калі б не было некомпэтэнтных, нядобрасумленых, проста абыякавых адносін да службовых абавязкаў, упэўнены — не мелі б мы трагедыю Чарнобыля, «Адмірала Нахімава», катастрофы на чыгуныцы Чэлябінск — Уфа. Я шмат гадоў працаваў у апёкавым цэнтры і ведаю, што чакае тых, хто застаўся жыць пасля катастрофы з апёкамі верхніх дыхальных шляхоў: ахвяр будзе яшчэ многа. Як, падкрэслію, і ахвяр ад экалагічнага крызісу, калі мы не звернем на гэтую праблему неадкладнай і дзейснай увагі. Прыклад:



Што такое сёння сорак тры рублі пенсіі, якія я зарабіла за дзесяткі гадоў працы ў калгасе і прыбральшчыцай у школе? Вось і жыю з дзялянкі. Працую дзень і ноч, хоць і не маю ўжо сіл. Чула, дзеткі, што на З'ездзе дбаюць і пра нас, старых, абцяжваюць павысіць пенсію. Каб хоць дачакацца гэтага...

Чэргаў на рынку, нягледзячы на багацце прадуктаў, шмат. Адна з іх сабралася ля калгаснай аўтамашыны, з кузава якой гандлявалі бульбай. На нашы пытанні людзі адказвалі ахвотна. Асабліва карцела выказалася маладой жанчыне, якая назвала Валынцінай Паўлаўнай Кандраценка, рабочай опытка-механічнага завода імя

«МАРУ НАВЕДАЦЬ ВАШУ РЭСПУБЛІКУ...»

З народным дэпутатам ССР анадэмікам А. Д. САХАРАВЫМ гутарыць наш карэспандэнт

— Вы ведаеце, Андрэй Дзмітрыевіч, што Беларусь, пэўна, больш за іншыя рэспублікі пацярапала ад чарнобыльскай аварыі. Дастаткова сказаць, што 18 працэнтаў яе сельгасугоддзяў забруджаны радыенуклідамі, а сотні тысяч людзей жывуць ва ўмовах павышанага радыеактыўнага фону. Што, з вашага пункту гледжання, неабходна зрабіць, каб аблегчыць іх лёс, стварыць бяспечныя ўмовы пражывання?

— Вельмі важна мець дакладныя дадзеныя па радыяцыйнай абстаноўцы ў пацярпелых рэгіёнах. Да таго ж, гэтыя дадзеныя не павінны быць сакрэтнымі, а насельніцтва абавязана ведаць, што азначаюць тыя альбо іншыя паказчыкі і наколькі яны небяспечныя для здароўя. Ва ўсім павінна быць поўная яснасць. Гэта я лічу адной з важнейшых умоў стабілізацыі духоўнай атмасферы ў пацярпелых раёнах. Бо не сакрэт, што людзі часта перабольшваюць небяспеку, баяцца радыеактыўнасці — спецыялісты назвалі гэту з'яву радыяфобіяй. Дарэчы, гэта вельмі

страшная хвароба, бо яна прыводзіць да вельмі негатывных вынікаў, і ў першую чаргу — для здароўя людзей.

Я знаёміўся з матэрыяламі першых пасля аварыі даследаванняў і лічу, што адсяленне людзей трэба было правесці ў больш значных маштабах, чым гэта было зроблена. Думаю, застаецца неабходнасць і цяпер яшчэ раз перагледзець крытэрыі дапушчальнага ўздзеяння на арганізм павышаных доз радыеактыўнасці і там, дзе не можа быць забяспечана гарантыя захавання здароўя, адсяліць дадаткова пэўную колькасць людзей. Баюся, што прамаруджанне ў гэтай справе можа прывесці да вельмі сумных вынікаў. Іншых рэальных шляхоў, але, падкрэсліваю, менавіта там, дзе існуе яўная пагроза здароўю, я не бачу. Паўтараю, гэта мая асабістая думка. І ўсё ж галоўнае — гаварыць народу праўду, раіцца з ім, прымаючы рашэнні.

— Як вы ў цэлым ставіцеся да ядзернай энергетыкі? Ці бачыце альтэрнатыву атамным станцыям, якія, як паказаў Чарнобыль, тояць у сабе каласальную небяспеку?

— Ядзерная энергетыка складае значную частку агульных крыніц энергіі, і адмовіцца ад яе сёння мы рэальна не можам. Дагэтуль усе іншыя крыніцы атрымання энергіі і тэхналагічна, і, галоўнае, экалагічна не могуць канкураваць з ядзерным рэактарам. На цяперашнім этапе без яго не абісціся, але, безумоўна, неабходна зрабіць усё, каб забяспечыць поўную бяспеку яго работы. Я бачу адно з выйсцяў у тым, каб размяшчаць атамныя станцыі пад зямлёй. Такія распрацоўкі ўжо вядуцца. Я ведаю, што створана некалькі станцый такога тыпу невялікай магутнасці. Цяпер праектуецца буйная станцыя з падземным размяшчэннем, якую мяркуецца пабудаваць на Кольскім паўвостраве. Я лічу, што гэта неабходна зрабіць і тым самым назапасіць неабходны вопыт праектавання і будаўніцтва. А потым прыняць закон на ўзроўні Саюза і, магчыма, на міжнародным узроўні, які забараняў бы наземнае збудаванне АЭС. Ёсць, праўда, пярэчанні супраць такіх праектаў з-за іх высокага кошту. Але, паверце, выдаткі на ліквідацыю вынікаў аварыі на атамных станцыях, як

мы пераканаліся, у шмат разоў перавышаюць укладанні на будаўніцтва падземных АЭС.

— Якое ваша стаўленне да міжнароднага кантролю за распрацоўкай праектаў, будаўніцтвам і эксплуатацыяй атамных станцый?

— Я лічу, што ён неабходны. На жаль, па статуту МАГАТЭ, краіны, якія выкарыстоўваюць ядзерную энергетыку з ваеннай мэтай, не падлягаюць такому кантролю. Гэта, канечне, абсалютна няправільнае становішча і неабходна прыкласці максімум намаганняў, каб яго змяніць.

Што ж датычыць экалогіі, то тут, мне здаецца, навука павінна ўзяць на сябе ролю кампетэнтнай, незалежнай экспертызы, прычым, на ўсіх узроўнях прыняцця рашэння. Такая экспертыза павінна цалкам улічваць усе эканамічныя, экалагічныя і сацыяльныя вынікі таго альбо іншага кроку. Вядома, гэта патрабуе каласальнай інфармаванасці і вельмі кваліфікаванай работы экспертаў, але я ўпэўнены, што выканаць такую важную грамадскую місію сёння ніхто, акрамя навуковых арганізацый, не можа.

Я хацеў бы таксама падкрэсліць вялікую ролю народных экалагічных рухаў, якія пачалі ўзнікаць па ўсёй краіне, у тым ліку, як мне вядома, і ў Беларусі. Яны павінны быць легалізаваны, атрымаць статус усеасюзных грамадскіх арганізацый,

а разам з ім і доступ да неабходнай інфармацыі. Іх плённае дзейнасць бачу ў цесным супрацоўніцтве як з дзяржаўнымі арганізацыямі, так і з незалежнымі калектывамі вучоных-экспертаў, пра якія мы гаварылі раней. Упэўнены, на гэтым шляху можна зрабіць вельмі многа.

І ўсё ж хацеў бы заўважыць, што экалогія — вельмі складаная галіна. Часта яна прыходзіць у яўную супярэчнасць з эканомікай, закранае інтарэсы многіх людзей. Таму ў дзейнасці грамадскіх фарміраванняў павінен пераважаць узважаны, прадуманы, комплексны падыход да вырашэння той або іншай праблемы.

На жаль, ніколі не быў у Беларусі, мару наведаць вашу рэспубліку, сустрэцца з вашымі літаратарамі, дзеячамі культуры, мастацтва, маімі калегамі-вучонымі. Я вельмі люблю вашага пісьменніка Васіля Быкава, з якім мы часта сустракаемся і гутарым на З'ездзе. Лічу яго сапраўды народным пісьменнікам, які праўдзіва адлюстроўвае мінулае свайго народа, яго думы і спадзяванні. Чытаючы яго кнігі, я атрымліваю ўяўленне аб усім беларускім народзе ў цэлым, я бачу, што гэта вельмі добры, працавіты і сумленны народ.

Вавілава. Яна ўзбуджана гаварыла:

— Сама я — вясковая і кожную нядзелю езджу да бацькоў у Асіповіцкі раён. Але, як ба-



чыце, за бульбай і мне стаяць даводзіцца. Чаму? А таму, што і ў вёсцы амаль нічога няма. Людзі там працуюць ад цямна да цямна, а не могуць нічога купіць. Акрамя хлеба ды кансерваў, а яшчэ салёнага сала, нічога ў магазінах няма. Зрэдку завозяць каўбасу, але па кааператывных цэнах. Трэба, каб дэпутаты гаварылі на З'ездзе пра разбітыя дарогі, пра кепскае забеспячэнне сялян палівам, а жывёлы — кармамі...

Нечакана ў гаворку ўмяшалася жанчына, якая прадавала з машыны бульбу:

— Я працую бригадзірам пал'водчай бригады саўгаса «Гайна» на Лагойшчыне. Прозвішча маё — Дуброва, завуць Ядвігай Эдуардаўнай. Сёння я



дванаццаць гадзін прастаяла на санчапёку, за ўвесь дзень толькі шклянку квасу выпіла. Мужчын няма, якія б цягалі ляскі з гэтай самай бульбай. Ўвесь вымірае, працаваць няма каму. У майё бригадзе — пяць чалавек, двое з іх — пенсінеры. Я адна трыццаць сотак буракоў павінна прапалоць, вырасіць і здаць дзяржаве.

— Якія, з вашага пункту гледжання, першачарговыя праблемы павінны вырашыць З'езд народных дэпутатаў?

— Безумоўна, галоўнае сёння — эканоміка, другое — міжнацыянальныя адносіны і трэцяе — праблема даверу. Па эканамічных праблемах група маскоўскіх дэпутатаў падрыхтавала, з майго пункту гледжання, арыгінальны праект вайсця з таго складанага, не пабаюся сказаць, перадкрызіснага становішча, у якім апынулася наша краіна. Я не эканаміст, я фізік і не магу даць яму вычарпальную ацэнку. Але сказаць, якія ў ім закладзены ідэі, гатовы. Першая, на мой погляд, вельмі важная ідэя, магчыма, і не вельмі арыгінальная, — гэта ідэя ўсямернай эканоміі, акрамя, вядома, становішча найменш забяспечаных груп насельніцтва. Эканомія на капітальным будаўніцтве, на доўгатэрміновых праектах, эканомія на абароне і, вядома ж, на ўтрыманні кіраўнічага, бюракратычнага апарату.

Далей. Глыбокая рэформа сістэмы ўласнасці, якая заканадаўча замацоўвае сапраўднае раўнапраўе розных яе форм як у сельскай гаспадарцы, дзе найбольш востра стаяць гэтыя праблемы, так і ў прамысловасці. Неабходна перагледзець

Гэта — цяжка. Ну, а куды нашы вяскоўцы могуць пайсці, дзе адпачыць зімой ці восенню, калі работы менш? А нікуды! Клуб заняты пад танцы і вяселлі, а бібліятэкі наогул няма... Пра вёску трэба дбаць на З'ездзе ў першую чаргу.

Паўторымся: рынак багаты на розных людзей. Мы спынілі тут маёра міліцыі. Высветлілася, што ён — супрацоўнік Савецкага РАУС сталіцы. Аляксандру Трафімавічу Якоўскаму мы задалі канкрэтнае пытанне: «Як вы ацэньваеце дэбаты на З'ездзе наконт указа аб мітынгах і дэманстрацыях?» У адказ прагучала:

— Мітынгі павінны праводзіцца ў адпаведнасці з законам, у месцы, прызначаным для



іх. У Мінску, здаецца, такое месца выбралі — парк 50-годдзя Кастрычніка. Думаю, што гэта — несур'ёзна. Не будуць ездзіць туды людзі, бо далёка ад цэнтра. Гарадскім уладам варта было паклапаціцца пра такое месца, каб было зручнае для ўсіх. Чаму, напрыклад, не падумаць пра плошчу Парыжскай камуны? Выдатнае месца для такіх мерапрыемстваў... Са З'езда слухаю ўсё. Часам узнікае адчуванне, што там не заўсёды аддзяляюць галоўнае ад другараднага. Да таго ж, мяне абурас, калі дэпутаты зневажаюць адзін аднаго публічна. Асабліва ўвага дэпутатаў павінна быць скіравана, па-мойму, на супакоенне міжнацыянальнай варожасці ў некаторых рэгіёнах краіны, напрыклад, у Нагорным Карабаху...

Што вынеслі мы з «вандручкі ў народ»? Думку пра народны спадзяванні і чаканні, пра ўсеагульную неабыхавасць да таго, што адбываецца на З'ездзе народных дэпутатаў СССР.

Марыя ГІЛЕВІЧ,
Людміла КРУШЫНСКАЯ,
спецыяльныя
карэспандэнты «ЛіМа».

і па магчымасці ўжо на гэтым З'ездзе прыняць новыя законы аб прадрпрыемстве, аб кааперацыі і арэндзе. Тыя, што дзейнічаюць цяпер, паказалі сваю нежыццяздольнасць, яны недапрацаваны і таму бяздзейнічаюць. Мне думалася, неабходны адзіны закон аб прадрпрыемстве, у якім будуць агавораны ўсе правы і магчымасці, адзіныя для ўсіх тыпаў прадрпрыемства. Акрамя таго, патрэбны заканадаўчыя акты, якія рэзка зменшылі б ўладу цэнтралізаваных структур — розных ведамстваў, міністэрстваў, глянцаў і г. д. Уся ўлада павінна быць аддадзена на месцы, а гэты прадрпрыемстваў, перспектывы іх развіцця павінны быць цалкам у руках працоўных калектываў. І яшчэ аб адным хацеў бы сказаць. Можна, не на гэтым З'ездзе, а на наступных мы павінны распрацаваць меры, якія паступова прывядуць да ліквідацыі прэпісі — гэтага спераджэння сталінскага камандна-адміністрацыйнага стылю кіраўніцтва. Прапіска, у тым выглядзе, у якім яна існуе сёння, робіць праблему рабочай сілы ў нашай краіне негарманічнай, прымушае планавачы развіццё вытворчасцей адпаведна з тым, як размеркаваны працоўныя рэсурсы. У цывілізаваным свеце на першы план выходзіць свабодная міграцыя працоўных рэсурсаў, што цалкам адпавядае дзейнаму эканамічным законам.

Часам даводзіцца чуць, што законам нашаму грамадству не бракуе, хай бы толькі ўсе яны выконваліся. На самай жа справе законам, якія б рэгулявалі па справядлівасці наша жыццё, ахоўвалі б нас ад самавольства, дэспатыі тых, хто мае ўладу, — у нас мала. Ці не таму, з такой зацікаўленасцю мы ўспрымаем зараз новы закон, указ, юрыдычны акт, вывяраючы іх з нашым жаданнем жыць, нарэшце, у прававой дзяржаве.

Вельмі неадназначную рэакцыю грамадскасці нашай рэспублікі выклікалі Указ Прэзіды-

ПА ЯКІХ ЗАКОНАХ ЖЫЦЬ?

«ЛіМ»: — Карл Маркс пісаў, што сапраўдны заканадаўца не павінен нічога баяцца, акрамя беззаконня. Але ж, як я разумею, можна скрупулёзна захоўваць дух і літару закона і таксама вяршыць зло. Гледзячы, які гэта закон. Успомнім хоць бы сумнавыдому артыкул 58.10 крывінальнага кодэкса, прымяняючы які, сталінскія «судзі» аказаліся вінаватымі ў знішчэнні соцень тысяч людзей.

У. Кандрацёў: — Пасля смерці Сталіна артыкул гэты неўзабаве быў скасаваны...

«ЛіМ»: — Ён трансфармаваўся ў артыкул 7 Закона СССР «Аб крывінальнай адказнасці за дзяржаўныя злачынствы», дзе прадугледжвалася пакаранне «за антысавецкую агітацыю і прапаганду». Праўда, тых, хто парушаў гэты закон, ужо не расстрэльвалі, але ўсё-такі ён даваў прастору для барацьбы з кожным праўленнем іншадумства. У выніку, як мы ведаем, сотні пісьменнікаў, артыстаў, музыкантаў, мастакоў, вучоных вымушаны былі ад таго «жыцця» эміграваць за мяжу. Нямаю людзей, абінавачаных у «дысідэнцтве», апынуліся за кратамі.

У. Кандрацёў: — Сёння асуджаных за палітычныя погляды ў нас, як вы ведаеце, няма. З нашага крывінальнага заканадаўства фактычна выключаны такія саставы злачынства, як антысавецкая агітацыя і прапаганда, распаўсюджванне загідаў лжывых выдумак, што ганьбяць савецкі дзяржаўны і грамадскі лад. Справа ў тым, што няўпэўнасць гэтых норм часам дазваляла адвольна тлумачыць выказванні, якія ўтрымлівалі крытыку негатывных з'яў у жыцці нашага грамадства, як злачынствы, і нярэдка служылі юрыдычнай падставой для падаўлення свабоды слова, расправы над іншадумцамі, нагнятаннага страху і падазронасці.

Трэба адзначыць, што адпаведныя змены і дапаўненні ўнесены ў Крывінальны і Крывінальна-працэсуальны кодэкс Беларускай ССР.

«ЛіМ»: — У нашай краіне апошнім часам зроблена нямаля для дэмакратызацыі грамадства. Тым большае неўразуменне выклікалі ў мяне, ды, пэўна, не толькі ў мяне, асобныя артыкулы Указа Прэзідыума Вярхоўнага Савета БССР «Аб унясенні змяненняў і дапаўненняў у Закон СССР «Аб крывінальнай адказнасці за дзяржаўныя злачынствы» і некаторыя іншыя заканадаўчыя акты БССР». Я, напрыклад, не разумею новай рэдакцыі артыкула 7, дзе гаворыцца аб пакаранні за так званы публічныя заклікі да звар'янення савецкага дзяржаўнага і грамадскага ладу. Што значыць «публічныя»? Зробленыя на мітынгу? А калі, скажам, на вяселлі, у прысутнасці дзесятка гасцей, ды лжыць на добрым падпітку? Ці ў цэху ў час перакуры?

У. Кандрацёў: — Не бачу прынцыповай розніцы, перад якой па велічыні аўдыторыя выступае чалавек з экстрэмісцкімі заклікамі, накіраванымі супраць савецкага ладу.

«ЛіМ»: — Юрыдычная кваліфікацыя такога злачынства, як я разумею, вельмі тонкая рэч, прыйдзе суддзі ледзь улоўную грань — і асуджаным акажацца не «экстрэміст», а п'яны балбатун ці пакрыўджаны бюракратам чалавек, які не

змог стрымаць сваіх эмоцый... Я аднойчы быў сведкам, як адзін з наведвальнікаў райвыканкома, пажылы ўжо мужчына, пачуўшы ад тутэйшага чыноўніка чарговае «Зайдзіце праз месяц», разлаваўшыся не на жарг, пачаў у прысутнасці людзей ляць таго райвыканкомаўскага работніка, а разам з ім і ўлады. Ведаеце, я адразу ўспомніў гэтае здарэнне, прачытаўшы ва Указе новую рэдакцыю артыкула 11: «Знявага ці дыскрэдытацыя дзяржаўных органаў і грамадскіх арганізацый». Той скандаліст (а яму выканком, відаць, добра даўся ў знакі) акурат падпаў пад гэты артыкул, і калі б гэта здарылася ўчора, мог бы, як кажуць, загрымець «пад панпары».

У. Кандрацёў: — Сапраўды, Закон СССР «Аб крывінальнай адказнасці за дзяржаўныя злачынствы» дапоўнены новым артыкулам 11, які ўстанаўлівае адказнасць за абразу ці дыскрэдытацыю дзяржаўных органаў і грамадскіх арганізацый. Пад абразай трэба разумець адмоўныя ацэнкі, выказаныя публічна ў непрыстойнай форме, прыніжаючы гонар і годнасць дзяржаўных і грамадскіх арганізацый. Значэнне слова «дыскрэдытацыя» — усім зразумела. Яно праяўляецца ў тым, што праз распаўсюджванне лжывай, паклёпніцкай інфармацыі падрываецца давер да дзяржаўных органаў, грамадскіх арганізацый ці ўказаных у гэтым артыкуле службовых асоб.

«ЛіМ»: — Але ж пад дыскрэдытацыю можна падвесці любую крытыку. Скажам, канкрэтнага міністра за канкрэтныя недахопы. І што? Журналіст, які напісаў крытычны матэрыял пра міністра або савецкага работніка, прыцягнуць да крывінальнай адказнасці? А як тады разумець артыкул Канстытуцыі, які прадугледжвае пакаранне за праследванне за крытыку? Ці не атрымаецца, Уладзімір Кандраціч, што слаба падрыхтаваныя ці проста нядобрасумленныя заканадаўцы, а такія ў нас ёсць, зараз пачнуць навіперадні прыцягваць людзей да крывінальнай адказнасці за неасцярожнае слова, злы анекдот, крытыку міністра ці сакратара абкома, заклікі ўдасканалваць нашу Канстытуцыю, грамадскі лад і г. д. З усяго, аб чым ідзе размова, вынікае лжыч адна нябеспэка. Ці не ўспыхне ў нас зараз эпідэмія даносаў: «Даводзіць да вашага ведама, што імярэк учора расказаў анекдот, у якім...» Гэта ў нас умеюць.

У. Кандрацёў: — Трэба разбірацца ў кожным канкрэтным выпадку. Забяспечыць законнасць і справядлівасць — наш абавязак. Што тычыцца даносаў, дык апанімікі, як вы ведаеце, зараз нават не разглядаюцца. А наогул Указ не накіраваны супраць крытыкі. Нельга дапускацьвольнага тлумачэння закона. Артыкулам 49 Канстытуцыі СССР абаронена права кожнага грамадзяніна ўносіць у дзяржаўныя органы і грамадскія арганізацыі прапановы аб паляпшэнні іх дзейнасці, крытыкаваць недахопы ў рабоце. Пра гэта ж сведчаць і рашэнні XXVII з'езда КПСС, XIX партыйнай канферэнцыі. Указ, пра які мы гаворым, на мой погляд, робіць яшчэ адзін істотны крок па шляху стварэння ў нас прававой дзяржа-

вы. Я не лічу, што закон аб крывінальнай адказнасці за дзяржаўныя злачынствы пасля ўнясення дапаўненняў стаў больш жорсткі. Ён стаў больш канкрэтным, абараняе інтарэсы дзяржавы, не абстрактна, не наогул, а дэталёва, абмяляваўшы ўсё кола дзеянняў, што ўваходзяць у паняцце дзяржаўнага злачынства. Цяпер ён праводзіць дакладную мяжу паміж законным і незаконным, накіроўвае сваё вастрыё супраць проціпраўных шляхоў змянення дзяржаўнага ладу, падрыву яго палітычнай і эканамічнай сістэм. Кожная дзяржава павінна клапаціцца аб сваёй бяспецы...

«ЛіМ»: — Гэта аксіёма, але пагадзіцеся, Уладзімір Кандраціч, клопат аб дзяржаўнай бяспецы не павінен уваходзіць у супрацьдзеянне з дэмакратыяй, правамі чалавека, абвешчанымі перабудовай. Тым больш, што ўпершыню ў Асновы крывінальнага заканадаўства ўнесена вельмі важнае палажэнне аб тым, што ўсе савецкія законы павінны быць прыведзены ў адпаведнасць з прызнанымі міжнароднымі фантамі.

У. Кандрацёў: — Закон гэты не процістаяць дэмакратыі... Ва ўсіх краінах прыняты акты, якія абараняюць існуючы там лад.

«ЛіМ»: — У нашай пошце нямаю пісьмаў, аўтары якіх не разумеюць неабходнасці з'яўлення некаторых пунктаў Указа Прэзідыума Вярхоўнага Савета БССР аб дапаўненнях і змяненнях у Кодэкс БССР аб адміністрацыйных правапарушэннях, дзе гаворыцца аб прычэпленні да адказнасці асоб, вінаватых у вырабе, карыстанні, распаўсюджванні або нашэнні не зарэгістраваных афіцыйных сцягоў, эмблем, значкоў і да т. п. «Як усё гэта ўважыць, — піша чытач А. Шакоўскі, — з Канстытуцыяй БССР, прынятай 14 красавіка 1978 года, якая артыкуламі 9, 48, 52 гарантуе свабоду і недатыкальнасць асобы грамадзяніна БССР». «Незразумела, чаму прыйшліся не даспадобы нашым уладам так званыя «незарэгістраваныя» эмблемы, сцягі, вымпелы і г. д., — пытаецца ў лісце ў рэдакцыю С. Кнырэвіч з Мінска. — Згодна з Канстытуцыяй у нас забаронены прапаганда вайны, нацыянальнай варожасці, антысавецкага, але ж пры чым тут нацыянальная сімволіка?» «Артыкул 167 Указа ў частцы, дзе гаворыцца аб вырабе і распаўсюджванні нацыянальнай сімволікі, — пішуць супрацоўнікі аддзела № 40 Мінскага СКБАЛ, — выкладзены неканкрэтна і дапускае яго адвольнае тлумачэнне, у выніку чаго можа быць незаконна выкарыстаны праваахоўнымі органамі». Пра сваю нязgodу з гэтым артыкулам Указа напісалі нам настаўнік Гудзевічэў СШ, заслужаны работнік культуры БССР А. Белакос, ветэран вайны і працы з г. Полацка І. Януковіч і інш. Ваша думка на гэты конт, Уладзімір Кандраціч?

У. Кандрацёў: — Указ прыняты Прэзідыумам Вярхоўнага Савета БССР і мае законную сілу, яго трэба выконваць.

«ЛіМ»: — У прыбалтыйскіх рэспубліках, як вядома з прэсы, шырока ўжываецца нацыянальная сімволіка.

У. Кандрацёў: — Кожная рэспубліка прымае заканадаўчыя акты, зыходзячы са сваіх умоў.

(Працяг на стар. 14—15).

□

НЯДАУНА ў Інстытуце гісторыі АН БССР адбыўся дабрачынны вечар, прысвечаны памяці вучоных-біёлагаў, рэпрэсаваных у 30—40-я гады. Ва ўступным слове акадэмік Сушчэня сказаў, што нам трэба ведаць праўду аб тых часах, каб мы ніколі не дапусцілі нічога падобнага. У выступленнях на вечары гаварылася аб лёсе буйных беларускіх вучоных Афанасьева, Ганчарыка, Дубаха, Мельніка, а таксама Ракіцкага і Жэбрака. Два апошнія не сядзелі ў турмах ці лагерах, але ў поўнай меры паспыталі на сабе панаванне «ісціны ў апошняй інстанцыі», якой валодаў «народны акадэмік» Т. Д. Лысенка з папличнікамі.

На жаль, у выступленнях не прагучалі імёны тых, хто ажыццяўляў палітыку Лысенкі на месцах, хто пачаў пагром «буржуазных і нацдэмаўскіх ухілаў у аграрыялогіі», «рэакцыйных вейсманісцка-марганісцкіх тэндэнцый у генетыцы»...

Паказальны лёс акадэміка Жэбрака, які ў 1947 г. быў выбраны прэзідэнтам Акадэміі навук, але ўжо цераз год працаваў... прафесарам Маскоўскага лесатэхнічнага інстытута. Што здарылася восенню 1947 г. Выданне «Акадэмія навук Беларускай ССР», выпушчанае ў свет у 1979 г. з нагоды 50-годдзя АН БССР пра гэта замоўчвае. Між тым, ёсць звесткі аб тым, што не апошняю ролю ў кампаніі супраць генетыкі ў Беларусі, і сабіста акадэміка Жэбрака, адыгрываў цяперашні акадэмік (у той час доктар сельскагаспадарчых навук) М. А. Дарожкін, які ў 1947 г. выступіў у «ЛіМе» з артыкулам «Ганебны ўчынак прафесара Жэбрака». Падзеі, якія адбыліся пасля з'яўлення гэтага артыкула і якія прывялі да разгрому беларускай школы генетыкаў, безумоўна, нанеслі шматлікія страты гаспадарцы рэспублікі, не гаворачы ўжо пра згублены прыярытэт у сусветнай навуцы.

Сярод прычын, якія прымусілі нас звярнуцца ў рэдакцыю, — тая, што акадэмік Дарожкін і сёння застаецца, як каяцца, на «хвалі перабудовы». Ён з'яўляецца адным з аўтараў сумна вядомага артыкула «Эвалюцыя палітычнага неуватца», які з мінскіх газет, здаецца, не надрукавала толькі «Літаратура і мастацтва» (за што, дарэчы, вялікі дзякуй рэдакцыі). Цікава і тое, што пасля надрукавання «Эвалюцыі...» акадэмік Дарожкін стаў саветнікам дырэктара Інстытута эксперыментальнай батанікі АН БССР, членам Вучонага савета гэтага інстытута. Ён з'яўляецца таксама членам Савета па абароне кандыдацкіх дысертацый пры гэтым жа інстытуце...

Дзеля таго, каб ніколі не дапусціць нічога падобнага, нам трэба ведаць факты, якія датычаць падзей у Акадэміі навук БССР у 1947—1948 гадах.

А. ВЕЧАР, А. ВЯЕУНІК, Р. ГАНЧАРОВА, Ю. ГІГІНЯК, Е. МАНІНА, І. ОКУНЬ і іншыя супрацоўнікі інстытутаў эксперыментальнай батанікі, генетыкі і цыталогіі, фотабіялогіі, Цэнтральнага батанічнага саду АН БССР [усяго 60 подпісаў].

□

ПРАЧЫТАЛІ ў газеце «Гомельская праўда» ад 18 мая інфармацыю аб перайманаванні некаторых вуліц абласнога цэнтра і былі непрыемна ўражаны, нават абураны. Незразумела, чым кіраваліся адказныя асобы, мяняючы назвы вуліц: з Зялёнай — на Аграрную, з Маладзёжнай — на Моладзі, з Сонечнай — на Надзеі і г.д. А якую інфармацыю ўтрымліваюць у сабе такія найменныя вуліцы ў новых мікрараёнах Гомеля, як Вераскавая, Бірузовая, Электронная, Палешукоў, Фізікультурная? На якой падставе атрымала назву «Энтузіястаў» вуліца ў Навабеліцы?

Усяму свету вядомы імёны нашых славетых землякоў Кірылы Тураўскага, Кастуся Каліноўскага, Івана Мележа, Андрэя Макаёнка, Еўдакіма Раманава, Цішкі Гартнага і іншых, аднак іх імёны чамусьці не ўвекавечаны ў назвах вуліц горада. Усё гэта сведчыць аб нізкім узроўні нашай агульнай культуры і аб адносінах да спадчыны, няўменні і нежаданні шанаваць імёны сваіх нацыянальных герояў.

І яшчэ. Хацелася б, каб найменныя вуліцы былі напісаны па-беларуску, а не на дзюх мовах, як прапаноўвалася абласным аддзяленнем Фонду куль-

туры. У нас ёсць добры прыклад — напісанне назваў вуліц у Мінску.

Л. КУЗЬМІЧ, выкладчык філалагічнага факультэта Гомельскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя Ф. Скарыны, **М. ЗАХАРАНКА, А. ЦЕРАБАВА, Л. ЯДЛОУСКАЯ,** студэнты філалагічнага факультэта [усяго 19 подпісаў].

□

ПЕРАДА МНОЮ ляжаць два наборы паштовак: «Полацк на старых паштоўках» (Мінск, «Беларусь», 1987 г., 12 штук, тыраж 50 тысяч экзэмпляраў) і «Стары Віцебск (паштоўкі канца XIX — пачатку XX стагоддзя)» (Віцебск, картаграфічна-пабліграфічны камбінат, 1988 г., 25 штук, тыраж 15 тысяч экзэмпляраў).

Дваістае пачуццё авалодвае мной. З аднаго боку, хочацца сказаць вялікі дзякуй людзям, якія падрыхтавалі і ажыццявілі выданне гэтых паштовак.

З пошты «ЛіМа»

- **Цень «народнага акадэміка»**
- **Ёсць вуліца Аграрная...**
- **Ці лёгка зарабіць 700 рублёў?**

Полацк і Віцебск — найстаражытныя гарады рэспублікі, іх саборы і цэрквы пакідаюць уражанне.

Аднак на месцы большасці гэтых збудаванняў сёння пустыя ці панельныя «карабкі», ад чаго робіцца горка і крыўдна. Тым больш, што многія гэтыя помнікі знішчылі не прышлыя варвары, а нашы з вамі сучасныя і, у асноўным, у пасляваенны час.

У мяне даўно напрушваецца пытанне: чаму тых, хто разбураў нашы гарады ў час вайны, мы называем варварамі, а сучасных архітэктараў, якія прапаноўваюць зноў архітэктурныя помнікі, і чыноўнікаў, якія іх падтрымліваюць, — горадабудаўнікамі? Чаму мы дагэтуль упарта не хочам прызнаць, што разбуранне помніка архітэктуры з'яўляецца злачынствам перад нацыянальнай культурай, перад сучаснікамі, перад нашчадкамі? Чаму бульдозеру ў запаведнай зоне процістаяць толькі мясцовыя энтузіясты, якія беззапаветна любяць свае гарады, але не валодаюць рэальнай сілай і таму не здольны папярэдзіць спланаванае разбуранне?

Трэба дабівацца, каб кожны з нас стаў у справе аховы помнікаў не назіральнікам, а актыўным змагаюся. Набараў паштовак з дарэвалюцыйнымі відамі гарадоў, аб якіх я гаварыў вышэй, для гэтага мала. Яны носяць чыста ілюстрацыйны характар, іх тлумачальны тэкст не нясе неабходнай інфармацыі. Для прапаганды ідэі захавання архітэктурных помнікаў неабходна падрыхтаваць і выдаць вялікім тыражом кнігу «Страчаныя помнікі архітэктуры Беларусі», дзе пералічыць, што, калі і якім чынам страцілі мы за апошнія 70 гадоў сваёй гісторыі. У гэце выданне павінны ўвайсці фотаздымкі страчаных помнікаў архітэктуры, іх апісанне і планы. Прычым фотаздымкі страчанага мэтазгодна змяшчаць побач з сучаснымі відамі мясцін, і, такім чынам, прадставіць чытачу магчымасць ацаніць, ці здолелі мы стварыць штосьці больш значнае, чым тое, што знішчылі.

А. ЮР'ЕВ, г. Нікалаеў.

□

ШТОДЗЕНЬ езджу па вуліцах сталіцы і міжволі звяртаю ўвагу на той моўны кангламерат, які яе «ўпрыгожвае».

Нехта надта ж прагматычны можа запярэць: колькі сродкаў трэба, каб адрозніць «перакласці» амаль усе шылды! Што ж, аргумент сур'езны, неразумны з ім не лічыцца. Але ж чым вытлумачыць, што не скарыстоўваюцца магчымасці абысціся без ніякіх спецыяльных затрат? Рана ці

позна ўсе вітрыны і шылды старэюць, змяняюцца на новыя. Вось тут бы іх і перакласці, як зрабілі, напрыклад, на магазіне «Сельскагаспадарчая кніга». Дык не ж. Новымі шылдамі пасля ремонту зазаялі «Первомайскі дом торгавлі», магазін «Прырода»... Чакай цяпер наступнага ремонту. Тое ж — і на многіх новых аб'ектах.

Асаблівае неўразуменне выклікае падобны моўны кангламерат на адным і тым жа будынку. Чытаеш на вітрынах: «Молоко», «Мясо», «Жиры», скіроўваеш позірк вышэй — «Гастраном». Так і хочацца выправіць «памылку». Нават на галоўным праспекце сталіцы такое сустракаецца: магазіны «Продукты» насупраць парку імя Чэлюскінцаў, «Садовы-а-гародніна» і «Навукова-тэхнічная кніга» каля філармоніі, кафэ «Світанак» паблізу ГУМа.

Баюся, што рэзугаванне (калі яно наступіць увогуле) можа набыць не-

параўноўваць іх з кааператарамі. Цікава, каму выгадна ствараць ілюзію, што ў пісьменнікаў грошай — «куры не клююць»?

В. ТУРКЕВІЧ, настаўнік Моладаўскай СШ, заслужаны настаўнік БССР, Іванаўскі раён.

□

ЧЫТАЎ у «ЛіМе» пра неабходнасць вяртання мяккага знака (змякчэння зычных). А не так даўно працятаў пра новае напісанне па-руску сталіцы Эстоніі Таліна. Вернута адна толькі літара «и», а для эстонцаў — гэта вельмі важна. У мове няма дробязей. Калі мова губляе такія «дробязі», яна перастае быць сама сабой.

На жаль, з нашай мовы такіх «дробязей» выкінулі зашмат. А з дробязей жа складваецца вялікае. Такія «дробязі» робяць мову адметнай ад іншых і непаўторнай. І крыўдна, калі чуо ад некаторых, хто выракся роднай мовы: «Ну, отдайте вы им (белорусам) их мягкий знак, пусть успокоятся (интонация может быть розной — пагардліва, іранічна, з'едліва, жортоўная).

Вярнуць трэба не толькі мяккі знак, але і шмат што іншае, без чаго беларуская мова не можа быць беларускай.

У Таліне ініцыятарамі выступілі гарвыканком і інстытут мовы і літаратуры. А хіба ў нас няма такіх устаноў? Што думаюць яны наконт «мяккага знака»? Наконт напісанні «Мінск» замест ранейшага «Менск»?

П. ЛУБОУСКИ, чытач «ЛіМа» з 1976 года, педагог, 38 гадоў.

□

НЕАДНОЙЧЫ на сваіх старонках «ЛіМ» узнімаў пытанне аб нацыянальнай паштоўцы. Здаецца, справа зрушылася з месца. Але жыццё падказвае новыя праблемы: чаму дасюль у рэспубліцы няма беларускамоўных канвертаў? Калі паштоўкі мы адпраўляем родным і сябрам у святы, то лісты пішам значна часцей. Пішам і запячатваем у канверты, якія да Беларусі не маюць ніякага дачынення — ні тэматычнага, ні мастацкага. Калі гаварыць пра нацыянальную прыналежнасць, дык за апошнія два дзесяцігоддзі памятаю канверты, прысвечаныя юбілеям гарадоў (Мінску, Лідзе, Кобрыву), музею ў Гудзевічах, турбазе «Нёман». Лічу, што канверты трэба выкарыстоўваць і для папулярызацыі дзячаў беларускай гісторыі і культуры, якія былі незаслужана забыты, а таксама помнікаў архітэктуры і г. д.

Ёсць у мяне яшчэ адно пажаданне. Чаму б Беларускаму тэлебачанню па прыкладзе праграмы «120 минут» не рабіць агляд рэспубліканскіх газет і часопісаў хоць бы пасля перадачы «Раніца рэспублікі».

В. КАЗЛОУСКИ, урач, г. Ліла.

□

ЛЕТАСЬ у выдавецтве «Вышэйшая школа» выйшаў падручнік «Пранцікам по устной речи для гуманитарных факультетов неязыковых вузов (английский язык)». З пункту гледжання складання вучэбнага матэрыялу падручнік досыць удалы, чаго нельга сказаць пра матэрыял інфармацыйны — тэксты, што падаюцца ў кнізе. У іх выказваюцца погляды і штампы, якія нельга назваць інакш, як застойнымі. Вось, напрыклад, на ст. 62 можна прачытаць (тут і далей пераклад з англійскай. — У. Б.): «Ідзя аб тым, што трэба плаціць грошы за адукацыю і медыцынскае абслугоўванне, здаецца дзюўнай для савецкага грамадзяніна, панольні аб ім ілапоціцца дзяржава, інфляцыя і сістэматычны рост кошту жыцця таксама не знаёмы савецкаму грамадзяніну. Натуральна, што савецкі грамадзянін не маюць аніякага ўдзялення ад ненадзейнасці альбо турбоце пра заўтрашні дзень».

А тое ў якім духу падаецца інфармацыя, звязаная з нашай рэспублікай. На 92-й старонцы чытаем: «3 мэтай замацаваць валоданне рускімі землямі, і асабліва беларускімі, літоўскія князі з'яўдаліся (!) з польскімі панамі ў 1569 годзе, і на працягу наступных 200 гадоў беларускі народ апывнуў пад рабствам палякаў. У канцы XVIII стагоддзя быў пакладзены канец дамінаванню Польшчы над Беларуссю. У 1793—95 гадах Беларусь ўз'ядалася з Расіяй».

Апроч гэтых звестак, складальнікі не знайшлі ў гістарычным мінулым Беларусі нічога вартга перакладу на англійскую мову. Іншая інфармацыя тычыцца выключна перыяду ад першага з'езда РСДРП да нашых дзён і падаецца з бадзёрай інтанацыяй застойных часоў.

У. БАРАНІЧ, студэнт БДУ.

18 мая пад старшынствам І. Чыгрынава адбылося чарговае пасяджэнне Камісіі па нацыянальных пытаннях і міжнацыянальных адносінах Вярхоўнага Савета БССР. Дэпутаты — члены камісіі сумесна з прадстаўнікамі грамадскасці вывучылі работу Міністэрства народнай адукацыі БССР па развіццю і павышэнню ролі беларускай мовы ў грамадскім жыцці рэспублікі. На пасяджэнні выступілі дэпутаты З. Азгур, Ю. Смірноў, М. Грынёў, вучоныя і літаратуразнаўцы В. Каваленка, А. Лойка, А. Ліс, М. Лазарук, К. Кабашнікаў, Д. Бугаёў, пісьменнік Б. Сачанка і іншыя.

Змяшчаем рашэнне камісіі.

РАШЭННЕ пастаяннай Камісіі па нацыянальных пытаннях і міжнацыянальных адносінах Вярхоўнага Савета БССР

18 мая 1989 года

На пачатку гэтага года дэпутаты Камісіі па нацыянальных пытаннях і міжнацыянальных адносінах Вярхоўнага Савета БССР сумесна з прадстаўнікамі грамадскасці вывучылі работу Міністэрства народнай адукацыі БССР па развіццю і павышэнню ролі беларускай мовы ў грамадскім жыцці рэспублікі. Рабочыя групы працавалі ў Міністэрстве народнай адукацыі БССР, ва ўпраўленнях народнай адукацыі Мінскага гарвыканкома, аблвыканкома, у аддзеле народнай адукацыі Салігорскага райвыканкома, у Дзяржкамвыдзе БССР, а так-

сама ў БДУ імя У. І. Леніна і Мінскім дзяржаўным педінстытуте імя М. Горкага. Праверка паказала, што да апошняга часу становішча з развіццём і павышэннем ролі беларускай мовы ў дзіцячых садах, школах, вышэйшых навучальных установах рэспублікі застаецца незадавальняючым.

Тым часам Камісія Вярхоўнага Савета БССР становіцца ацэннае практычныя меры органаў народнай адукацыі ў адносінах да вывучэння беларускай мовы, адзначае пэўны зрухі ў дзейнасці рабочых груп, створаных у міністэрствах на-

роднай адукацыі, культуры і Беларускам фондзе культуры, якія займаюцца распрацоўкай рэспубліканскіх праграм «Родная мова» і «Спадчына». Аднак дзеянні гэтых падраздзяленняў пакуль што раздроблены, іх работа нікім не каардынуецца. А гэта адмоўна адбіваецца на канчатковых выніках. Праблемы развіцця нацыянальна-рускага двухмоўя застаюцца надзвычайнымі, іх практычнае вырашэнне замаруджана, вяртанне да ленінскіх прынцыпаў у моўнай палітыцы праходзіць не адназначна; усё яшчэ значная частка практычных работнікаў на месцах, у тым ліку работнікаў партыйнага, савецкага апарату, кіраўнікоў і педагогаў навучальных устаноў, займаюць вычакальную пазіцыю, не праяўляюць належных ініцыятывы, энергіі і настойлівасці ў правядзенні намечаных мер па пашырэнні сферы ўжывання беларускай мовы. Для стварэння спецыяльных умоў дзеля развіцця нацыянальнай мовы і культуры, пашырэння сфер ужывання беларускай мовы і далейшага развіцця нацыянальнай культуры ў грамадстве пастаянная Камісія Вярхоўнага Савета БССР лічыць неабходным:

1. Захоўваючы ў рэспубліцы прынцып двухмоўя, усямерна паляпшаць вывучэнне і выкарыстанне беларускай мовы, ствараць умовы для таго, каб надаць ёй статус дзяржаўнай мовы; вынесці гэта пытанне на пасяджэнне Прэзідыума Вярхоўнага Савета БССР з тым, каб стварыць камісію па падрыхтоўцы Закона аб дзяржаўнасці нацыянальнай мовы; пра-

сціць Прэзідыум паставіць пытанне перад Вярхоўным Саветам БССР пра адмену пункта ў Законе БССР «Аб народнай адукацыі» аб вывучэнні школьнікамі беларускай мовы па жаданню бацькоў.

2. Даручыць Міністэрствам народнай адукацыі і культуры БССР сумесна з Акадэміяй навук БССР і Беларускам фондз культуры каардынаваць усю работу па распрацоўцы і ажыццяўленню рэспубліканскіх праграм «Родная мова» і «Спадчына»; выдзеліць мэтавым парадкам неабходныя фінансавыя сродкі для матэрыяльнага забеспячэння гэтых праграм.

3. Міністэрству народнай адукацыі БССР, Міністэрству культуры БССР прыняць практычныя захады да значнага павелічэння колькасці гадзін на вывучэнне беларускай мовы і літаратуры ў ВНУ і агульнаадукацыйных школах, паступова пераводу на беларускамоўнае навучанне гуманітарных вышэйшых навучальных устаноў, тэхнікумаў і педвучлішчаў.

Надалей праводзіць актыўную работу па расшырэнні сеткі беларускамоўных дашкольных дзіцячых устаноў.

Паўсюдна арганізоўваць перыядычныя курсы па вывучэнні беларускай мовы для настаўнікаў і выхавальцаў школ і дзіцячых устаноў.

4. Дзяржплану БССР, Міністэрствам народнай адукацыі і культуры сумесна з аблвыканкомамі прыняць тэрміновыя меры па расшырэнні падрыхтоўкі і перападрыхтоўкі выкладчы-

каў беларускай мовы і літаратуры, а Міністэрству фінансаў БССР паставіць перад урадам рэспублікі пытанне аб 15-працэнтнай надбаўцы да зарплаты педагогам роднай мовы, так, як гэта зроблена для выкладчыкаў рускай мовы.

5. Дзяржкамвыду кардынальна перагледзець планы выдання беларускамоўнай літаратуры, улічваючы перспектывы паступовага пераходу школ на выкладанне ўсіх прадметаў па-беларуску. З гэтай мэтай поўнаасцю задаволяць патрэбы школ, прафтэхвучылішчаў, тэхнікумаў і ВНУ ў праграмных творах, падручніках, слоўніках і вучэбных дапаможніках. Тое ж самае датычыць матэрыялаў і літаратуры для дашкольных дзіцячых устаноў.

6. Міністэрству культуры перавесці на беларускую мову выкладання падведаных вышэйшых і сярэдніх спецыяльных устаноў; пашырыць колькасць беларускамоўных тэатраў; забяспечыць вытворчасць у рэспубліцы мастацкіх кінафільмаў на беларускай мове; актывізаваць работу па захаванню, вывучэнню і прапагандзе фальклорна-этнографічнай спадчыны народа.

7. Разумяючы складанасць пытання, камісія асабліва ўвагу звяртае на тактоўнасць пры правядзенні ў жыцці будучага Закона аб мове, улічваючы інтарэсы ўсіх нацыянальных груп у рэспубліцы. Толькі паступовымі і паслядоўнымі мерамі, накіраванымі на павышэнне сферы ўжывання беларускай мовы, можна вярнуць ёй тое становішча, якое павінна займаць нацыянальная мова ў нацыянальнай рэспубліцы.

СВЯТА — ДЛЯ ЧАЛАВЕКА...

Сучасная культурна-асветніцкая работа ў Беларусі павінна стаць аб'ектам сур'ёзнага аналізу вучоных, асабліва мастацтвазнаўцаў, этнографіаў, гісторыкаў культуры. Відаць, наспеў час гэта зрабіць, таму што яна, як галіна культуры, паглынула беззваротна безліч спадзяванняў і незлічоную колькасць народных грошай. Укладанні гэтых рабіліся дзеля таго, каб

нарадзіць на свет нікому не вядомую дагэтуль сацыялістычную культуру. Вось тое, што яна сацыялістычная і «дагэтуль невядомая», відаць, і спыняла даследчыкаў. Няма з чым параўнаць! Але ж у культуры ёсць і павінны заўсёды быць нейкія вызначальныя рысы, дзякуючы якім яна альбо культура, альбо...

Таму я хачу распачаць гэтую гаворку на старонках «ЛіМа», спадзеючыся, што да яе далучацца многія спецыялісты і даследчыкі. Вельмі патрэбны нам, практыкам культурна-асветніцкай, меркаванні філосафаў, псіхолагаў, мастацтвазнаўцаў. Усіх, хто заклапочаны ў тым, каб перабудова ў сферы культуры рэальнай, мела пэўную скіраванасць, ішла на карысць народу і кожнаму чалавеку. Я прапаную, у прыватнасці, абмеркаваць пытанне аб неабходнасці распрацаваць і зацвердзіць у рэспубліцы календар традыцыйных свят і абрадаў.

Кожная развітая культура мае пэўны набор традыцый і звычаяў, па якіх мы пазнаём і адрозніваем гэтую культуру: старадаўняя яна альбо сучасная, якому народу альбо класу належыць. Кожная дзяржава ганарыцца сваімі традыцыямі, мае свой абавязковы гадавы святочны календар, захоўвае яго як сваю нацыянальную адметнасць і сацыяльную каштоўнасць. Праз традыцыйны абыякаўляецца сувязь пакаленняў, выхаванне чалавека грамадствам. Хачу засяродзіць сваю ўвагу на вясковай культуры, якая заўсёды была непарыўна звязана з сельскагаспадарчым календаром і стагоддзямі паспяхова існавала і развівалася не за кошт нейкіх там капіталаўкладанняў, а за кошт захавання традыцый і, так сказаць, унутраных рэсурсаў.

Дзякуючы народнаму мастацтву чалавек адчуваў сябе асобай і часцінай грамады. Тады, калі разам з усімі прыходзіў у нядзелю ў царкву, калі на свяце становіўся ў карагод альбо далучаў свой голас да магутнай народнай песні, калі ўсёй вёскай, па спрадвечным абрадзе, праводзіў на могілкі, а потым памінаў свайго сваяка і земляка. Апорай пацужыў і памкненняў чалавека былі абрады: народныя, рэлігійныя, сямейныя. Чалавек быў падпарадкаваны абраду ўсё жыццё, ад нараджэння і да апошняга дыхання. Такім чынам, як мы цяпер дэведваемся, глядзячы на гадзіннік, а якой гадзіне нам уставаць, снедаць, ісці на працу, адпраўляцца ў госці, уключаць тэлевізар ці класіфікацыя, так чалавек па гадавым календары ведаў распарадак амаль на кожны дзень і на цэлы год: калі ёсць бліны з макам, а калі кілбасы, калі распачынаць вясёлкі, калі прасці кудзелю, а калі палатно ткаць, што рабіць перад Сёмухай, а што перад Калядамі, калі трэба мыць падлогу ў хаце, а калі мыцьці хлёў...

Гадзінамі вымяраліся на гэтым календары вялікія гадавыя святы, а Мінутаў — перадсвяточныя і паслясвяточныя рытуалы. Гэта быў найразумнейшы і найпадрабязнейшы календар. Ён ахопліваў і падпарадкоўваў усе чалавечыя, зямныя справы, напэўна іх вышэйшым сэнсам, дапамагаў у цяжкай штодзённай працы не

траціць прысутнасць духу, захоўваць фізічнае і душэўнае здароўе.

Да таго ж кожнае свята было багата аздоблена мастацтвам, бо апошняе таксама існавала па календары: адны песні выконваліся толькі на Калядах, другія толькі ўвесну, былі песні «пад капусту» (выконвалі, калі капусту квасілі), былі песні «пад кудзелю» (каб не заснуць, калі пралі позна вечарам), на саломках гралі ў час жніва, карагоды вадзілі вясной, народную драму ставілі на Каляды, якікі распісвалі на Вялікдзень, каравай упрыгожвалі на вяселле.

Такім чынам, хоць песень у кожнай вёсцы людзі ведалі незлічоную колькасць, усё яны былі прывязаны да нейкага свята, абавязкова раз, два ці некалькі разоў на год выконваліся. Дзіця ад нараджэння чула гэтыя песні, чула — пакуль расло. І калі наступала яму пара далучыць свой голас да магутнага голасу грамады, яно ўжо добра ведала словы песні, яе мелодыю, усе галасы і падголоскі. Такім чынам, штодзённае жыццё было найлепшым настаўнікам музыкі, і дзіцячым вучняў амаль што не было. Так засвойваліся ўсе народныя мастацтвы і ўмельствы — у жыцці, у дні свят і гадзін адпачынку. Кожны ўмеў усё, але адзін чалавек вылучаўся ў танцах, другі ў спевах, трэці славіўся як казачнік, музыка і г.д. Каму які жанр быў бліжэйшы, у ім ён імкнуўся

спасцігнуць калектыўны вопыт і ўнесці нешта сваё, адметнае, вылучыцца і развіць тым самым традыцыю.

Які-небудзь талент быў у кожнага вяскоўца. Не было чалавека, які б да 40 гадоў не выявіў адметных здольнасцей. Працэс творчага сталення цягнуўся ўсё жыццё. Да адных жанраў душа выпявала к 14—16 гадам, калі прыходзіла каханне, другія жанры становіліся патрэбнымі, калі пачыналася сямейнае жыццё і з'яўляліся дзеці. Але спраўдзена спявачка выпявала толькі к 35—40 гадам, — тады і голас і душы хопала. Гэты факт адзначаюць многія фалькларысты.

Так вось магутнае дрэва народнага мастацтва цвіло, гуло побач з чалавекам летам і зімой, ад нараджэння да старасці. І чалавек у свята і ў будзень, ва ўсякім узросце мог зняць чароўны плод з гэтага дрэва і выказаць у песні, танцы, музыцы свой настрой, свае пачуцці і запатрабаванні.

Традыцыйныя святы з'яўляліся спажываннем і гарантам існавання ўсіх народных мастацтваў, як у вёсцы, так і ў горадзе, бо абавязкова мелі ў сваім раскладзе народны танец, музыку, інтэрмедью, цырк, традыцыйную кулінарыю, адзенне.

У апошнія дзесяцігоддзі, у выніку ажыццяўлення недаўнабачнай палітыкі ў галіне культурна-асветніцкай, складалася становішча, калі народная спадчынная культура, ярчай за ўсё выяўленая ў святах і абрадах, апынулася ў заняпадзе. Найбольшае бытаванне мелі новыя формы, новыя святы, часцей за ўсё вельмі далёкія ад беларускай мастацкай спадчыны, гісторыі, сімволікі. Новыя святы звычайна рыхтуюцца рэжысёрамі, сцэнарыстамі і мастакамі, бываюць разлічаны на адну пастаноўку і носяць прэм'ерны характар. Вёска перад вёскай, раён перад раёнам, вобласць перад вобласцю, а ў маштабах краіны і рэспублікі перад рэспублікай імкунца вызначыцца нейкім новым відовішчам, феервер-

кам, марш-парадам і г.д.

На такія святы ідуць вялікія сродкі, мясцовыя ўлады і ўсе службы па абслугоўванню такіх свят перажываюць ледзь не страсваю сітуацыю ад страху, каб «не ўдарыць твараў у гразь». А людзі часцей за ўсё астаюцца незадаволенымі, таленты і ўмельствы іх не раскрытымі, таму што ў часы адпачынку і свят людзі любяць апынуцца ў звычайнай, знаёмай, чаканай абстаноўцы. Тады яны могуць адчуць сябе вольна, праявіць свае здольнасці, памкненні, тады, на свяце, могуць спяваць, танцаваць, знаёміцца адзін з другім, сапраўды адпачыць. Да таго ж у звычайным, чаканым, абавязкова надыходзячым ёсць для чалавека свая патрэба і асалода. У звычайным, вядомым, чалавек адчувае сябе як дома, ён можа падпарадкавацца агульнай плыні, а можа вызначыцца асабіста.

Лічу, што неабходна тэрмінова ўтварыць творчы калектыў аўтараў (этнографіаў, фалькларыстаў, псіхолагаў, філосафаў, пісьменнікаў і г.д.) па распрацоўцы беларускага традыцыйнага календара. Мы ў Рэспубліканскім навукова-метадычным цэнтры культуры робім крокі ў напрамку падтрымкі традыцыйных форм культуры. Намі распрацаваны метадычныя парады па адраджэнні свята «Зажынак» у яго традыцыйных формах. Парады выклікалі цікавасць у вясковых культуротнікаў. Таксама ствараем зараз цэнтры традыцыйнай культуры ў розных рэгіёнах рэспублікі, у тым ліку і ў горадзе Мінску на Белай Дачы. Арганізуем семінары для культуротнікаў па пытаннях адраджэння ў вёсках фальклору і народных форм творчасці і адпачынку.

Ларыса РЫЖКОВА,
загаччык
аддзела фальклору
РНМЦ культуры.

г. Мінск.

Кніганіс



Янікі Сіпакоў

Я. СІПАКОЎ. Веча славянскіх балад. Мінск, «Мастацкая літаратура», 1988.

Выпушчаная ў 1973 годзе, кніга Янікі Сіпакова «Веча славянскіх балад» адразу стала з'явай у сучаснай беларускай паэзіі, атрымала шырокі рэзанс і за межамі рэспублікі. Была адзначана Дзяржаўнай прэміяй БССР. Аўтар працягваў працаваць над новымі творами, асэнсоўваючы шмат якіх падзей з багатай гісторыі славянства, даючы ім ацэнку з пазіцыі сённяшняга дня. Чарговае выданне «Веча славянскіх балад» значна дапоўнена ў параўнанні з першым. Кніга цудоўна аформлена М. Басальгам, выдадзена на высокім паліграфічным узроўні.



Х. ЛЯЛЬКО. Белыя брады. Апавяданні. Аўтарызаваны пераклад з беларускай В. Шчадрыной. М., «Молодая гвардия», 1989.

Змест гэтага зборніка Хрысціны Лялькі, які выйшаў у «Бібліятэцы часопіса ЦК ВЛКСМ «Молодая гвардия», складалі творы, што былі прадстаўлены ў першай кніжцы п'яцімніцы «Дарога пад гару», выпушчанай выдавецтвам «Мастацкая літаратура» яшчэ ў 1985 годзе. Апавяданні «Груган», «Светлая руць», «Касцы», «Белыя брады» і іншыя прыцягваюць увагу данкладнай вымаўленай чалавечых характараў, тонкім спасціжэннем характараў прыроды. Як заўважае Ян Скрыган, які прадстаўляе п'яцімніцу ўсесаюзнаму чытачу: «Апавяданні Хрысціны Лялькі глыбока гістарычныя, таму што заўсёды будзе значнай высокая мастацкая праўда аб зямлі і земляках».



Г. ПЯТРОЎСКАЯ. Жывая спадчына. Мінск, «Беларусь», 1988. Аўтар кнігі кандыдат філалагічных навук Г. Пятроўская расказвае, як справядку на нашай зямлі святкаваліся каляды, масленіца, пачатак жніва, купалле; як народ адзначаў радзіны, вяселле, гукаў явснуну...

Крытыка, бібліяграфія

Серыя «Бібліятэка часопіса «Маладосць», якая выдаецца з мінулага года, дала магчымасць многім маладым літаратарам выйсці са сваімі творамі да чытача. За гэты час з'явілася 10 кніжачак паэзіі і прозы, у тым ліку два календарныя зборнікі членаў таварыства «Тутэйшыя». Сярод аўтараў не толькі пачаткоўцы, але і члены СП БССР.

Некаторыя са зборнікаў — напрыклад, «Жнівеньскі праспект» — рэцэнзаваліся на старонках «ЛіМа». Адгукнуцца на ўсе кнігі гэтай серыі (а яны выдаюцца штомесяц) бадай што немагчыма, аднак запыніцца на паасобных вярта. Пра «Вяртанне» Алеся Аркуша і «Горкі вырай» Міколы Мятліцкага, пра зборнік прозы Уладзіміра Саламахі «Кавалёк — лесавая былінка» сёння выказваюцца маладыя крытыкі. Такім чынам, — маладыя пра маладых...

У пошуках «Храма святога»

Калі паводле традыцыі апошняга часу пачаць чытаць зборнік Алеся Аркуша «Вяртанне» з выдавецкай анатацыі, то не пазбегнеш расчаравання. Тут і «споведзь маладога сучасніка перад Радзімай», і «іскліковы рытмы веку», і «няпростыя пошукі свайго шляху» — карацей, усе тыя звыклыя азначэнні, што вандруюць апошнім часам па старонках, бадай, большасці паэтычных кніг. І вінаватыя ў гэтым па ўсёй бачнасці не самі аўтары. Відаць, калісьці паводле задумкі анатацыі павінны былі дапамагачы чытачу арыентавацца ў моры сучаснай паэзіі. Сёння ж яны не толькі не выконва-

юць гэтай ролі, але сваёй афіцыйнай аднастайнасцю хутчэй адбіваюць усялякую ахвоту чытаць самі вершы.

А працягваюць зборнік А. Аркуша ўсё ж вярта. Хаця б дзея таго, каб зразумець, што новага нясе ў літаратуру новае паэтычнае пакаленне, пакаленне «тутэйшых». У гэтай сціплай кніжачцы, дзе змешчана каля паўсотні вершаў, вы не знойдзеце звыклых «глабальных» праблем і «болевых кропак веку». Малады паэт публічна не прысягае ў сваёй вечнай любові і адданасці роднаму краю, пакінуў у спакой зоркі на абелісках і вечны агонь на брацкіх магілах, а за-

адно і нянавісьць да тых, хто ўсё яшчэ спадзяецца развязаць новую вайну. І, думасца, правільна зрабіў, бо ідэалогія — справа палітыкаў. Прайдзе час і, магчыма, малады паэт, набыўшы жыццёвы і творчы вопыт, сапраўды адчуе сваю асабістую далучанасць і адказнасць за тыя глабальныя маральна-палітычныя праблемы часу. І тады ён здолее сказаць пра гэта, не ўжываючы залішне высокіх слоў і зацягнутых газетных штампаў.

А сёння А. Аркушу хочацца гаварыць пра іншае. Не пра нейкага абстрактнага «правільнага» лірычнага героя, а пра сябе — такога, як ёсць. Канешне, можна выказаць многа заўваг у адносінах эстэтычнай вартасці вершаў, дасканаласці іх формы, але адно бясспрэчна — малады паэт сышоў з традыцыйнай трыбуны і з прарока і настаўніка ператварыўся ў суразмоўніка для чытача. А ў выніку мы можам даведацца, што ж на самай справе робіцца ў душы нашага маладога сучасніка, што яго хвалюе і па чым баліць яго сэрца. Я ніколі ў храме не быў, я не ведаю храма святога. Толькі сніў каларавыя сны, у якіх нарадзілася слова.

Думаецца, няпроста старэйшаму пакаленню да канца ўсваяючы трагедыю маладых, пазбаўленых на самым пачатку свядомага жыцця веры ў высокі ідэал сацыяльнай справядлівасці. Але менавіта з тае прычыны элігічныя, журботныя ноткі ў зборніку А. Аркуша і ў творах многіх маладых паэтаў, тых жа А. Сыса,

бэльскай тэмы наперадзе. Думаецца, без страт перадаўся чытачу напружаны ток эмоцый і думак Г. Бураўкіна, В. Зуёнка, Я. Янішчыц, незаўважымі не засталіся вершы М. Дуксы, М. Маляўкі, М. Шэлява, усхвалявала паэма С. Законнікава «Чорная быль». А яшчэ трэба аддаць належнае А. Адамовічу, чыё страшнае, усхваляванае слова ў «Новым мире» ўзбударожыла і развярнула нашу свядомасць з новай сілай. Час паказвае, што трэба безупынку звяртацца да душы чалавека, будзіць ягоны розум, каб ні на момант не патухла чуйнасць да сэрцабіцця прыроды, не знікла пільнасць да спраў зямных, якія робяцца не заўсёды на карысць жыццю. «Горкі вырай» — патрэбная ў гэтым сэнсе кніга. Яна згушчае атмасферу балючага напружання і перажыванняў аўтара, што ідзе да чытача з выпакутаванай думкай, шчыmlивай ранай сэрца.

«Колер жаўціны» вясновага абнаўлення і сонечнай прамяністасці страчвае гэтую эсэнсавую напоўненасць і, набываючы народную традыцыйна-сімвалічную сутнасць, становіцца колерам смутку і гора:

Гэта жоўтай жуды
Колер самы гарачы,
праменны.

След атрутнай бяды,
Бляск сляпучы, рэнтгенны.

Ты, раз'ятраны свет,
Замуцішы свае небасхілы,
Гэты жоўты букет
Пакаладзі на сырыя магілы.

— гнілавод, бабры — каўняры і шапкі... І гэта здавалася страшным, такая абязлічанасць прыроды, адчужанасць ад яе чалавека, што яго аж перасмыкнула ад такіх думак, і, нават не ўзяўшы затаптанай у зямлю шапкі, Міцька павярнуўся і моўкі пасунуўся прэч, далей ад парома, ад гэтых людзей, туды, у Ляскі, гіганцкі забалочаны луг, дзе яму нібы пачулася трывожнае, як перад канцом, курлыкканне журавоў».

Падсвядома разумеючы, што чалавек, знішчаючы прыроду, знішчае нешта святое і неаддзельнае ў самім сабе, герой У. Саламахі ў адзіночку пачынае барацьбу супраць таго, што створаецца на лесасцы. І гэтая барацьба перарастае ў барацьбу за духоўнасць. Бо бездухоўны чалавек лёгка становіцца «архараўдам», які ўжо можа ўзняць руку не толькі на безабароннае дрэва, але і на людзей. І з гэтым нельга не пагадзіцца.

А. Глобуса, У. Сцяпана, В. Куртаніч, І. напэўна, з часам песімізм у паэзіі будзе не пераадольвацца, а ўзрастаць. Бо, з аднаго боку, надта ж доўгі час афіцыйна друкаваная паэзія захлыналася раслінным аптымізмам, які нармальнаму чалавеку неўласцівы, а, з другога боку, жыццё падстаў для аптымізму якраз і не дае. «Свет наш не ведае райскіх мясцін. Мусіць, яны толькі ў кнігах ды песнях...» — сцвярджае А. Аркуш.

Што ж ведае ў такім разе наш свет?

Я заплюшчуваю вочы і бачу ваўна.

Ведаю: ён мой вораг.

Я трызнію помстай!
Я вар'яцею ад злосці!

Воўк валюхацца пабег мне насустрач.
Ад гэтага я раз'юшаюся ўдвая.
Я сам раблюся падобны да ваўна.

Яшчэ не так даўно малады паэт у падобным кантэксце ніколі не ўжыў бы займеннік «я». Выкрыкваючы абуджэнне зверга ў чалавеку, ён бы абавязкова ўвёў трэціх асоб, а сам, бязгрэшны, застаўся б носьбітам высокай маралі. Але час мяняецца. І замест традыцыйнай фразы аб «непераададзеных перажытках прыклятага мінулага» сёння мы ўслых гаворым пра бездухоўнасць грамадства, пазбаўленага ідэалаў і веры.

Маладыя, якіх называюць то гарадской пльыню, то не-традыцыйналістамі, адрозніваюцца ад іншых, відаць, тым, што даследуюць саміх сябе, сябе ў першую чаргу аддаюць на суд. У іх не заўсёды і не ва-

У мастацкай палітры М. Мятліцкага пераважае змрочнасць, блякласць, паныласць фарбаў («стумановы шлях», «сумерак шызы», «шатаў змрок», «чорнае неба» і т. п.), а светлавая дамінанта вызначаецца асяляльна-балючым, пранікліва-яркім выпраменьваннем колеры («стрэлы — промені агнявая», «атрутнае ззянне», «сонца сляпучае» і т. п.). Шчыmlивыя гукі і пахі, безжыццёвыя вобразы і вобліскі навакольна перажыжоўваюцца ў памяці паэта з натуральна-жывой, адвечнай акрасай зямлі. Паэтыя пагляд нясе адбітак узбуджанага, эмацыянальнага стану чалавека, кожны крок якога тужлівы і цяжкі: паўсюль такія непазбыўныя, непазнавальныя выявы радзімы:

...Я сіратой пад небам стаю.
Чорнае неба цэдзіць
З сухарка
на магілу тваю
Стронцый і цэзій.

У адчуванні паэтам жыва-творнай, адрадзальнай сілы прарастання зярняці чуецца глыбока сялянская, нават язычаская ўзрушанасць: векавечныя зямныя сокі, сагрэтыя сонечным цяплом, пераліваюцца ў новае, маладое, каб рунець і красавацца (верш «Голас страчанага зярняці»). Тым больш сумна ўсведамляць, што атручанае зерне не здольна ўзнявіць глыбінна-прыроднае:

Я,
страчанае зерне.
Хто мне спатло верне?!

ГОРКІ СУМ РАЗВІТАННЯ

Занадта шмат бед абрынулася на чалавека ў нашым стагоддзі: крыважэрныя войны, бязлітасныя землятрусы, экалагічныя праблемы, нечуванныя хваробы...

Гэта век мой суровы — адзін — вінаваты, што пустымі сустрэнуць хаты.

Такое балючае прызнанне гучыць у паэтычным зборніку М. Мятліцкага «Горкі вырай». З намі гаворыць паэт, у якога хажлівая чарнобыльская трагедыя адабрала самае святое — родную вёску, куток маленства, вечнае прыстанішча бацькоў і прашчураў. Так, гэта той разумны, квітнеючы век НТР, з якім мы зараз настойліва шукаем гармоніі, аказаўся няшчадным і жорсткім да чалавека, да маленькай радзімы многіх людзей, што, як птушкі пасля дбайнай меліярацыі, рассталіся з абжытымі мясцінамі. У горкай жалбе вяртаецца паэт у зону адчужэння — на развітанне з краем трагічнай долі чалавечай. Першыя ж строфы верша «Вяртанне», які адкрывае зборнік, гучаць на мінорнай, драматычна-хваляючай ноце: прыйшоў час апошніх слоў, бяскошчай па-

хавальнай паніхіды «на згоркалай хойніцкай вярсе».

Запаліце полымя, рабіны,
Смутна і трывожна ў галавах.

Гэты агонь, самотны і заклікальны, патрэбен паэту для ачышчальнай сілы пацуюца, для вызнання найгалоўнейшага ў быцці. Палеская прырода, зямля, кожны камячок якой спаўна змочаны потам селяніна, пазбавіліся спаконвечнай сваёй сутнасці — асяроддзя жыццянараджэння, першароднай чысціні і прыгажосці.

Век стаў, пагрозна і раскуты,
Як паданні, воблакі плылі.
І крыніцы, поўныя атруты,
Гаварылі праўду аб зямлі.

Ды нашы паэты ў большасці сваёй не сляшаліся слухаць гэтую праўду. Прынамсі, так мне падумалася на пачатку мінулага года, калі перачытваў нешматлікія вершы пра чарнобыльскую трагедыю. Няўжо мы заспакоіваемся? Няўжо мінае час болю і пакут? Але тое, што ўжо з'явілася ў друку, а гэта «Зона» У. Някляева і палымянская нізка вершаў М. Мятліцкага «Горкі вырай», абнадзейвала, пасляля ўпэўненасць, што шырокае мастацкае асэнсаванне чарно-

ВОДЬЛІСКІ ПОЛЫМЯ

Агонь... Ён бывае ачышчальным, знішчальным, святым, праклятым. Але ніколі нельга ўявіць яго безаблічным, нейтральным. Бо яго ўспрыманне сведчыць заўсёды пра стан душы чалавечай.

«У яе абарвалася сэрца: яна ўбачыла, як ад лаўжа, ахопленанага полымем, матнулася ёй насустрач чалавечая постаць...» На такой ноце завяршаецца апавесць У. Саламахі, па сутнасці кантрастуючы з выразна лірычным загаловам «Кавалёк — лесавая былінка». Што ж высвечвае полымя з нашага імклівага жыцця?

Міжволі згадваецца шырокавядомы «Пажар» В. Распуціна. І для гэтага ёсць пэўныя падставы. У Сібіры, у пасёлку

Сасноўка, жыве па сапраўдных законах чалавечнасці шафёр леспрамгаса Іван Пятровіч Ягораў. На Беларусі, у вёсачцы Сасноўка, жыве па тых жа законах звычайны, нікім не прыкметны работнік леспрамгаса Міцька Кавалёк. Такое супадзенне, відаць, не выпадаковае.

Бо самая актуальная праблема нашага часу — зберажэнне прыроды. Тым больш, што экалагічныя праблемы непасрэдна звязаны з грамадскімі, што знайшло сваё ўвасабленне ў закліку: экалогія прыроды — экалогія душы. «Цяпер яму (Міцьку. — І. Ш.) здавалася, што ўсе лесарубы заадно з Стрынадкам, Гаўрыленкам, Іванам, для іх усё навокал — мёртвае, лес — драўніна, рака

ўсім дасканалых творах прысутнічае і ўсведамленне жаху ўсеагульнага «расчалавечвання», і асуджэнне яго, і туга па высокіх ідэалах. Згадайма, да прыкладу, радкі з верша А. Аркуша «Уцёкі»:

Уначы Вурдалак галасіў.
У Мёртвым возеры білі званы.
Я з апошніх падманлівых сіл
Пілаваў на сабе кайданы.

Што мне жахі твае, Вурдалак?
Ты ў памыйныя здрады не
Улез.

І калі, забытаўшыся ў ціне «памыйных здрад», чалавек перастае любіць і паважаць бліжняга свайго, то дзе яму ўжо дбаць пра «братоў сваіх меншых» — звяроў, птушак, рыб, дрэвы і травы. А Аркуш ад нараджэння гараджанін. (Дагэтуль, па ўсім вядомых прычынах, большасць паэтаў паходзіла з вёскі). Але, можа, якраз таму, што паэт не выраўнаў непасрэдна аднасці з прыродай, яму збоку больш заўважны той незайздросны стан, у якім яна сёння знаходзіцца. І таму паэт расказвае чытачу, як «шукае лекавыя травы сабака брудны, нехлямяжы», як «безліч смяротных асцей рэчцы патрапілі ў грудзі» і як «ля пільні ад хвой кара да зямлі прысталя жыццём, як да новага цела».

У зборніку «Вяртанне» многа вершаў на гэтую тэму. Праўда, далёка не заўсёды яны сягаюць думкай глыбей звычайнай канстатацыі фактаў і горкай шкадабы з іх існавання. Хоць часам, напружыўшы крыху ўяўленне, чытач і па вершах А. Аркуша зразумее, што адносіны чалаве-

ка да прыроды сёння не вызначаюцца яго асабістай маральнасцю, яго любоўю ці нелюбоўю да яе, а ўсё значна складаней, як, да прыкладу, у вершы «Пільня»:

Па звычайчы чкаюць бяравення
дзядзкі:
Працоўныя рукі — нястомныя
служкі.
І ляды вядуць, як заўжды,
напрасткі
Да пільні, да гвалту, да дошак,
да стружкі.

Калі ж гаварыць не толькі пра змест, але і пра эстэтычныя вартасці зборніка, то нельга не зазначыць, што маладому паэту нестасе цяпернага часу належным чынам «абрабіць верш», як пісаў М. Багдановіч. І таму бывае, што дзеля рыфмы А. Аркуш жывасілам пхне ў верш словы, якія там зусім не да месца. Заўважна ў зборніку і імкненне надаць глыбінную філасафічнасць у прынцыпе банальным выказванням («Каметная свабода», «Я сам убачыў», «Крумкач», «Груган»). Відаць, гэта здарасца таму, што часам паэту няма чаго сказаць, і ён пачынае «выдумляць ад пакутлівай дакукі», як сам прызнаецца ў адным з вершаў. А калі ўжо А. Аркуш пачынае выдумляць, то пры яго — будзем спадзявацца — узроставай схільнасці да занадта «мудрых» слоў як іншааземца, так і старабеларускага паходжання, чытачу прыходзіцца нялёгка.

І ўсё ж таму, хто цікавіцца пазіям, зборнік «Вяртанне» пачытаць варта. Бо тут адчуваецца наш час і жывая, «незабранзавелая» душа сучасніка. **Г. КАЗІМІРЧЫК.**

Чалавек і Зямля, Чалавек і Сусвет... У дачыненні да аўтара «Горкага выраю» не будзе перабольшаннем сказаць, што ён валодае ярка выяўленай схільнасцю мысліць узбуджальнымі вобразами. І гэта не даніна нейкаму ультрасучаснаму моднічанню, а менавіта спецыфічнасць яго светабачання, ці, інакш кажучы, вышыня ўласнага светаўспрымання, шырыня светапогляду ў пазнанні быццёвых праблем. Таму, мусібыць, пасля чытання такіх вершаў, як «Вечнасцю неба наліта...», прыходзіла на памяць куляшоўскае: «Мне ў рукі лёс не шпагу даў, не лук, а ўсю Зямлю, з арэнай — Млечным Шляхам». Трэба сказаць, што залішня гіпербалічнасць вобраза, знарочыста роблены, інертны ход думкі адчуваюцца ў асобных творах М. Мятліцкага з папярэдняга зборніка «Ружа вятроў», але новы зборнік важна сведчыць, што калі паэт абіраецца на вельмі асабістае перажыванне рэчаіснасці, яго слова атрымлівае даволі арганічную інтанацыйную вылучанасць. Аднак у вершы «Неба вёскі маёй...», думаецца, ад маштабнай захопленасці ракурс бачання паэта ўспрымаецца адвольным і памылковым:

Прад табою з мальбой
Чалавечая сутнасць мая:
Вынесь вогненны шар,
Век мой,
З гэтай,
Магчымай вайны.

Сімптомы ранейшай «астранамічнай» хваробы праяўля-

палярныя гэтыя героі — наіўны, безбаронны Міцька і самаўпэўнены, самаздаволены Іван. Наогул, У. Саламаха карыстаецца ў асноўным толькі кантрастнай фарбай — белай і чорнай.

Міцька Кавалёк — з галерэі тых шматлікіх герояў беларускай прозы апошніх гадоў, якія павінны ўвасабляць сабой здаровы духоўны пачатак, прычым падчас за кошт фізічнага. Невыпадкова Змітро Кавалёк, нягледзячы на свой сталы ўзрост, для ўсіх проста Міцька, бо ён і аднавокі, і кашчавы, і шокі праваленыя, апрамае раз у дваццаць гадоў бастонавы касцюм, ніколі не быў у рэстаране, але чуў, што «гэта карчма такая, дзе мужчыны сядзяць за сталом, ядуць, п'юць, а другія мужчыны падаюць ім ежу і чакаюць, бы сабакі косткі, капейкі на чай». Але, відаць, не толькі князі Мышкіны павінны абуджаць чалавечае сумленне. Тым

яцца ў такіх паэтычных радках, як «Сэрцам калышаш планету...», «Зямлю апошнім смерчам разгушчала...» А вось гіпербалізаваныя вобразы і метафары ў вершах «1986», «Спыніцеся! У свеце, бы ў пакоі...» яскрава паказваюць уменне паэта сінтэзаваць канкрэтна-пацучэвае і буйнамаштабнае:

Астылы матчы двор,
Усплэск самотнай рэчкі,
Чароды ззялых зор,
Што ўспыхнулі, як свечкі.

Відавочна, не дзеля прыгожасці і кідкасці піша М. Мятліцкі словы «Зямля», «Сонца», «Час», «Жыццё», «Заўтра», «Смерць», «Зло» з вялікай літарай. У гэтай напружанасці радка яны ўтрымліваюць глыбокі змест, бо паэт імкнецца зрабіць выхад «у агульначалавечы космас, дзе сыходзяцца ў вузел самыя запаветныя думкі чалавечага роду...» (Ч. Айтматаў). Шырыня светаўспрымання і свет асобы знітаваны ў кніжцы ўсеабдымным болем чалавечага сэрца, нястрымным жаданнем прыўнесці ў наша жыццё грамадзянскі неспакон, бо ў свеце не выключаны жудасны смяротны канфлікт паміж атамам і людзьмі, грамадствам і прыродай.

Зборнік «Горкі вырай», які выйшаў у «Бібліятэцы часопіса «Малодосць», трохі пацясней на сваім шляху тых, хто толькі ідзе ў пазію. Але чарговая кніжка М. Мятліцкага мае на гэты права. **Алесь БЕЛЬСКІ.**

больш у тых, у каго яго зусім не было або з-за непатрэбы атрафіравалася, пра што сведчаць вобразы беларускіх «архараўцаў» — Карнея Карневіча і Івана Сідорына, злучанства якіх прадбачыў ужо ў час першага знаёмства — хабарнікі, п'яніцы, сквапныя і наогул нікчэмныя людзі.

Выразная зададзенасць зніжае грамадскую значнасць канфлікту. Такія ж недахопы ў пэўнай ступені ўласцівы і апазданню «Пад грабеньчыкам», што ўяўляе сабой разгорнуты анекдот аб тым, як на грамадскай рабоце чалавек губляе прафесійныя навыкі.

У цэлым кніжачка У. Саламахі — гэта не правал, але і не ўзлёт аўтара, бяспрэчна, здольнага, што засведчыла апавяданне «Зямля, словы, журавы...». Яна не вылучаецца на фоне нашай традыцыйнай прозы.

Іван ШТЭЙНЕР.
г. Гомель.

ТРАПІЦЬ на Усесаюзную нараду маладых пісьменнікаў — было няпроста. Тым больш, калі ўлічыць, што праводзіцца яна адзін раз на пяць гадоў, і што сёлета на гэтую нараду ад усёй рэспублікі дэлегавалася толькі 7 чалавек (паэты Анатоль Сыс і Сяржук Сокалаў-Воюш, Леанід Пранчак, празаікі Алесь Наварыч і Андрэй Федарэнка, публіцыст Алесь Лукашук і як крытык аўтар гэтых радкоў). Мінуты раз, для параўнання, прадстаўніцтва было ў два разы большым. Натуральна, што адпаведна гэтаму вялікаму гонару ўнікаюць і адпаведныя патрабаванні да ўзроўню гэтага неардынарнага форуму. Арганізатарамі нарады былі Саюз пісьменнікаў СССР і ЦК ВЛКСМ. Відаць, нездарма ў народзе кажуць, што ў сямі няяк дзіця без вока. І таму замест чаканых урачыста-ўзнёслых афіцыйных провадаў, наша дэлегацыя, даведаўшыся ў перадапошні дзень, што ніхто білетаў на Маскву для

Безумоўна, сярод кіраўнікоў былі вядомыя пісьменнікі і літаратуразнаўцы, знаёмства і гутаркі з якімі пайшлі толькі на карысць удзельнікам нарады. Аднак калі зыходзіць з асабістага вопыту, то мне падалося, што сам прынцып вядзення семінараў патрабуе перагляду. У прыватнасці, крытыкі абмяркоўвалі ў асноўным творчасць Б. Пастэрнака і І. Бродскага, спрачаліся пра месца і значэнне іх для рускай літаратуры. З гэтай нагоды хочацца згадаць, што на старонках друку, здаецца, ужо выказвалася думка аб пераглядзе іерархічнага падыходу да вызначэння месца і ролі той ці іншай асобы ў мастацтве. Аднак да сённяшняга дня не толькі пісьменнікаў выстаўляюць у строга па ранжыры вызначаных шарэнгі, з адной цэнтральнай недатыкальнай фігурай на вяршыні такой сімвалічнай піраміды, але нават цэлыя літаратуры: вялікія, значныя, малалікія народаў і г. д. У выніку цалкам разбураецца

ПАСЛЯ НАРАДЫ

яе не прыдбаў, дабіралася ў сталіцу хто як мог. Не дзіва, што Сяржук Сокалаў-Воюш так туды і не трапіў. Дзеля справядлівасці трэба адзначыць, што не толькі ў беларускай арганізацыйнай непаразуменні. Да прыкладу, у семінары крытыкі на працягу тыдня чакалі прыезд маладога і перспектыўнага літаратара са Свядлоўска Вячаслава Курьчына, які, на жаль, так і не з'явіўся, бо мясцовы абком камсамолу не знайшоў фінансаў на яго паездку.

Увогуле, гэтая нарада, дзевятая па ліку, была не зусім звычайнай, і не толькі таму, што праходзіла ў гістарычны для нашай краіны час. Уплыў перабудовы на творчы лёс маладых пісьменнікаў падкрэсліваўся не толькі ў выступленнях першага сакратара праўлення СП СССР У. Карпава, пісьменнікаў Я. Ісаева, У. Лічуніна, Л. Ірэнкава (Балгарыя), У. Някляева, першага сакратара ЦК ВЛКСМ В. Міроненкі, гэты ўплыў, як аказалася, непасрэдна адлюстравалася і на прынцыпах адбору дэлегатаў. Упершыню на нараду трапілі не толькі пісьменнікі, якіх рэкамендаваў СП, але і ўдзельнікі-пераможцы ўсесаюзнага адкрытага конкурсу, які спецыяльна быў абвешчаны напярэдадні і ў якім мог прымаць удзел кожны. На конкурс было прадстаўлена звыш паўтары тысячы рукапісаў. 250 з іх атрымалі па дзве станоўчыя рэцэнзіі, і аўтары гэтых рукапісаў сталі паўнапраўнымі ўдзельнікамі нарады. Апрача таго, вольнымі слухачамі былі запрошаны яшчэ 30 удзельнікаў конкурсу. Неколькі мне вядома, з нашай рэспублікі дэлегатам па конкурсу прыехаў толькі адзін чалавек — драматург з Глыбокага Уладзімір Саулч. Такім чынам на нарадзе прысутнічала ўсяго недзе 600 чалавек (каля 300 прыехала па рэкамендацыі СП). Калі ўдзельнікі размеркавалі па жанрах, аказалася, што працавала 14 семінараў паэзіі, 10 — прозы, 1 — крытыкі і 1 — мастацкага перакладу.

Асабіста мяне ўразіла не толькі вялікая колькасць паэтаў. Ад нашай рэспублікі было толькі два — Анатоль Сыс, узровень якога не трэба рэкламаваць, і Леанід Пранчак. Уразіла мяне іншае — колькасца прадстаўніцтва ад саюзных рэспублік. Яно, бадай, толькі на Украіне перасягнула межы 10 чалавек. Затое вельмі шырока былі прадстаўлены абласныя аддзяленні СП РСФСР. Большыя па колькасці, чым узятыя разам дэлегацыі Беларусі і Літвы, былі прадстаўніцтва ад такіх гарадоў, як Свядлоўск, Варонеж, Новасібірск, Чэлябінск, не кажучы ўжо пра Маскву і Ленінград. Таму на нарадзе гучала пераважна руская паэзія, аналізавалася руская проза, разглядаліся праблемы рускай літаратуры. Магчыма, гэта ў нейкай ступені вынік усесаюзнага конкурсу, у якім рускамоўныя пісьменнікі знаходзіліся ў больш выгадным становішчы, чым аўтары перакладных твораў, прадстаўнікі нацыянальных літаратур.

Таму ўсесаюзная нарада хутчэй па назве была ўсесаюзная. Нешматлікія «нацыянальны» пачуваліся тут хутчэй гасцямі, чым удзельнікамі. Ды і сярод кіраўнікоў семінараў надта ж мала было мастакоў слова з нацыянальных рэспублік. У гэтым плане, праўда, Беларусь не была пакрыўджана. У адным з семінараў прозы працаваў Анатоль Кудравец, а ў паэзіі — Уладзімір Някляеў. І хоць для маладых рускамоўных паэтаў, бадай, без выключэння наша беларуская літаратура — суцэльная баявая пляма, У. Някляеў карыстаўся ў іх асяроддзі павагай і папулярнасцю. У нейкай ступені, думаецца, дзякуючы сваёй удумлівай і змястоўнай прамоўе на адкрыцці нарады.

эстэтычная сістэма ацэнкі тых ці іншых твораў. Да прыкладу, у нас не прэстыжна не прачытаць таго ж У. Набокова, але зусім натуральна не ведаць нават прозвішча Чэслава Мілаша, літаратара-эмігранта з суседняй Польшчы, дарчы, лаўрэата Нобелеўскай прэміі. Мала хто зганьбіць мяне, калі я не буду ведаць пра існаванне Ліны Кастэнікі ці Яна Кросса, затое, калі я не буду арыентавацца, хто такія, да прыкладу, Бэла Ахмадуліна ці В. Пікуль, рэакцыю нават не бяруся прадказваць.

І таму, калі гаворка на ўсесаюзнай нарадзе заходзіць пра лёс тых літаратараў і твораў, якія па тых ці іншых прычынах толькі-толькі пачынаюць вяртацца на радзіму, хацелася б, каб яна тычылася агульных болевых кропак усіх нацыянальных літаратур. У той час, калі рускія літаратары горача дыскусавалі пра свае праблемы, нешматлікія «нацыянальны» з горьчучу ў сэрцы думалі пра невядомыя чытачу забароненыя і забытыя імёны і творы сваёй літаратуры. І гэта цалкам нармальна. Шчыра радуючыся вяртанню «Доктара Жывага», твораў І. Бродскага, У. Вайновіча, я не хачу і не магу забыць, што беларускі чытач да гэтага часу не мае магчымасці прачытаць творы І. Абдзіраловіча, Ф. Аляхновіча, Н. Арсеньевы, М. Сяднёва. (Хай прыхільнікі іерархічнага раду ў мастацтве не жахаюцца, пабачыўшы пералік гэтых імёнаў у адным сказе, размова ідзе не пра вартасны супастаўленні твораў). Думаецца, падобныя адчуванні былі ў многіх прадстаўнікоў нацыянальных літаратур.

Увогуле, пры такой адналінейнай скіраванасці інтарэсаў справа часам даходзіла да кур'ёзаў. Мне давялося выпадкова трапіць на семінар прозы, дзе аналізавалася творчасць армянскага пісьменніка з Нагорнага Карабаху Кіма Габрэяляна. Разглядаліся падрадкоўныя пераклады апавяданняў. Мы ніяк не маглі разабрацца, дзе сінтаксічныя асаблівасці падрадкоўніка, а дзе асаблівасці творчай манеры пісьменніка.

У нейкай ступені IX усесаюзная была нарадай нечаканасцей і сюрпрызаў. Перабудова, здаецца, закрэпала і Саюз пісьменнікаў, які нарэшце вырашыў рэальна дапамагчы маладым літаратарам. Гэтая дапамога выявілася ў тым, што найбольш таленавіты і актыўны адрозж прынялі ў члены СП. Праўда, з вызначэннем кандыдатур кіраўнікам семінараў прыйшлося нялёгка. У нашым семінары на адно месца аказаліся ажно два прэтэндэнты: Ірына Вінакурава, якая друкуецца больш 14 гадоў і піша толькі станоўчыя рэцэнзіі, і Павел Гарэлаў, які выступае ў крытыцы нядаўна, але здабыў вялікую папулярнасць палемічнымі артыкуламі. У выніку пасля доўгіх дэбатаў перавагу аддалі І. Вінакуравай, якая, на думку большасці, «мае патрэбны ўзровень прафесіяналізму». З нашай дэлегацыі членам саюза стаў Леанід Пранчак, кніжка вершаў якога выйшла сёлета ў выдавецтва «Юнацтва». На жаль, больш ніякіх заахвочванняў на долю нашай дэлегацыі не выпала. А сярод іх былі: рэкамендацыі ў члены СП, гадавая грашовая стыпендыя ў суме 100 рублёў штомесяц, рэкамендацыі ў Літаратурны інстытут і Вышэйшыя літаратурныя курсы і яшчэ шмат іншага. Зрэшты, мы і не вельмі на іх спадзяваліся, бо не гэта галоўнае. Нягледзячы на ўсе неўразуменні, думаецца, кожны з нас вывез для сябе многае з гэтай нарады. Кожны сваё, кожны для сябе.

Галіна ТЫЧКА,
ўдзельніца IX Усесаюзнай нарады
маладых пісьменнікаў.
Масква—Мінск.

Паэзія

Алег ЛОЙКА



Роднаму краю

Сумныя нашы паперы:
Свет, як запоўнен лухтой.
Хто ж не дае жыць і верыць?..
Хто!!

Абуджаных, раскалыханых,
Збыўшых страху чуму,
Зноў нас да здрайцаў паганых
Залічаюць, чаму?..

Вочы звярнуўшых і сэрцы
Да дзедаўскіх ачагоў,
Чаго зноў нас лаюць блюзнерцы,
Львоў памыі, чаго?!

Не з мюнхенаў, не з-за мора
Плыло на цябе, на народ
Бяспамяцтва чорным морам, —
Плыло каторы год.

Не Мюнхенам і не з-за мора
Тутэйшыя будзьяцца тут,
Слабодзячыся ад мора,
Ад камандных пунт.

Было! Чарнілі, квацалі —
Уздоўж і ўпапарок, —
Урок рэабілітацыі,
Няўжо больш — не ўрок?

Пужаюць сусвет хімерай,
Аскому набілі лухтой..
Хто ж нам і ў нас паверыць, —
Нарэшце паверыць, хто?!

Краю, любімы, родны,
У бяспамяцтва на краі,
Раі дух горды, свабодны,
Веру ў сябе раі!..

Краю, табой хварэю,
Табой жыў і памру, —
Втайго абнаўленага рэю
Вітаю маці-зару!..

Курапаты

«Чорны воран», чорны, кляты,
Пад'язджаў пад Курапаты.
Перад ім, як чужаземка,
Фыркала бензінам «эмка».
Ды зусім не чужаземцы
Ехалі ў віхлястай «эмцы».
Бартавы пазыгваў шворан:
Разгружаўся «чорны воран»,
Кат руплівеў на зарпаце
(Норму перавыканае —
ордэн адхваціць);
«Станавіся!..» — роў стакраты
І —
ні слова лішняга, —
Не з міндальнічаньня калішняга
Курапаты...»

«А людцы ж мае, а божа!..» —
Людзей не ўспамінаць
калгаснік з-пад Слуцка
не можа,
Ды аглушаны ўшчэнт Курапаты:

Расстрэлы год пяты,
І не да літаньяў кату:
«Калі ты — тут, значыцца, —
вінаваты!..»
Вінаваты кожны, хто не баіцца,
У вачах каго — сляза спачування
іскрыцца,
Хто не стукач, не падслухач-падлюга —
Даносаў поўная глогал!..
Жывеш без дрыжання, без страху,
Ды пад уласным дахам!..
Уласнік! Кулак!
Сотаму закахаш, баяцца трэба як..
Цябе падмануўшы,
Зямлю забраўшы, свабоду, —
Ты не баішся, — цябе баіцца
Бацька народаў;
Падманутыя сама,
А што, як запрагнуць адплаты,
Дык лепш — у яму:
Прымайце, Курапаты!
Прымай, зямля,
Калі яны цябе любяць!..
Бо што, як касу назубяць?!
Косы ж кляпаць умеюць,
Рукі маюць,
ходзяць, глядзяць, разумеюць.
Жонак маюць, дзяцей, хату,
Ды яшчэ беларусы..
Вінаваты!
Вінаваты, што рэвалюцыяй, Леніным
хрышчоны,

СВІДЭРСКІ толькі прыехаў з Мамонаўкі, увайшоў у свой катух-кабінет, распрануўся, павесіў на тоўсты цвік доўгі кажух, як увайшла загадчыца аддзялення сувязі — пошта і сельсавет месціліся ў адным будынку, падзеленым перагародкаю на дзве паловы.

— Раман Піліпавіч, вам тэлефанаграма. З райкома. Толькі што прыняла, — і падала аркуш са школьнага сшытка ў касую лінейку, на якім буйнымі круглымі літарамі было напісана: «Старшыні Белагорскага сельсавета Свідэрскаму і фінагенту Сырадзею прыбыць заўтра 15 лютага к дзесятай гадзіне на бюро райкома...» Перадала Гаўрыленка.

Хто ў райкоме Гаўрыленка? Загадчык аддзела агітацыі і прапаганды. А чаму ж яна перадае тэлефанаграму і чаму раптам фінагента выклікаюць на бюро? Свідэрскі некалькі разоў перачытаў радкі, напісаныя буйнымі школьнымі почыркам. І чым больш чытаў, тым больш паўставала пытанняў. Ніколі за пяць гадоў яго работы не было выпадку, каб фінасавага ці прадуктовага агента выклікалі на бюро. Большасць агентаў былі беспартыйныя, караў і мілаваў іх упаўнаважаны на нарыхтоўках, а фінасавых — і загадчык райфа. Асабліва трывожыла, чаму перадавала тэлефанаграму Гаўрыленка? Свідэрскі прыгадаў, што дзён дзесяць назад яна прыязджала ў Хатынічы, заходзіла ў школу. Гэты візіт не выклікаў падазрэння: у школу вярнуўся былы дырэктар, можа, яна прыязджала праверыць, як ён пачынае работу, бо на плечы дырэктара школы цяпер ляжа і лекцыя і культурна-асветная дзейнасць.

Не, між тым прыездам Ніны Пракопаўны Гаўрыленкі і гэтым выклікам на бюро сувязі не праглядалася. Але трывога ўсё мацней забірала Свідэрскага. Здаецца, з лясанарыхтоўкамі пайшла справа. Хатынічане ўжо выканалі план, услед за ім падцягнулі іншыя калгасы. І тут гэты незразумелы выклік... Ён не мог дачакацца Сырадзея, каб папытаць у яго, можа, ён штосьці ведае.

Нарэшце ўвайшоў Сырадзею, як заўсёды ў форме: цёмна-зялёным шынялі, у фуражцы, нягледзячы на мароз, малады, расчырванелы. Свідэрскі падсунуў яму тэлефанаграму і, пакуль той чытаў, не зводзіў вачэй з ягонага твару, нібы спрабаваў адгадаць, убачыць, прачытаць што-небудзь. Сырадзею хуценька прабег вачамі радкі тэлефанаграмы, ніводзін мускул не здрыгануўся на ягоным твары, ні ценю заклапочанасці не прамільгнула. Ён паціснуў плячамі, зірнуў на Свідэрскага:

— А чаму мяне? Якое там пытанне?

— Я ў цябе хачу спытаць. Можна, нашкодзіў дзе?

— Ды не. Нікога не прыбіў, не аблаяў. План за мінулы год выканалі. Мо якія новыя інструкцыі? Але чаму на бюро? Не разумею. Можна, новая падпіска на пазыку?

— Ну, не будзем гадаць. Трэба значыць трэба, — заключыў Свідэрскі, нібы адсеяў і свае сумненні. — Выдзем раней. Каб гатовы быў...

Калі б цяпер Свідэрскі ўважліва зірнуў на Сырадзея, то мог бы ўбачыць устрывожанасць і непакой у маладых і ясных вачах фінагента. «Няўжо дазналіся пра Вольгу?» — апыкла яго думка.

...Пачалося гэта мінулым летам, пачалося нечакана. Неяк адвечоркам пайшоў Іван да Бесядзі, цалоткі дзень скародзіў у полі бульбу, наглытаўся пылу — пясок аж храбусцеў на

покрывам захінуў увесь поплаў. Ля канюшні чуліся галасы, іржалі коні. У вадзе плёхалася рыба.

Ля ручая Вольга хуценька скінула з сябе адзенне, асцярожна ўвайшла ў ваду, узмахваючы рукамі, нібы баялася ўпасці. У густым, белым, як малако, тумане, Іван бачыў толькі яе цёмныя рукі. Ён таксама распрануўся і ціха-ціха пайшоў следам за ёй. «Якая вада! Цёплая, што сырадой!» —

яго, Іванава маці, якая заўсёды асуджае Вольгу... «От, дурань, чаму не напісаў ёй з фронту хоць бы пару слоў... Як бы хораша жылі! Яна такая ласкавая, такая жаданая... А мо таму такая, што не муж я... А што рабіць з Валей?»

Выехалі з Хатыніч цёмначы. Ля Белага Гары развіднела, калі дабраліся да Баравухі, выкацілася з-за лесу чырвоная настылае сонца. Свідэрскі

Проза



АНАНІМКА

Леанід Левановіч

Прапаную чытачам «Ліма» ўрывак з новага рамана «Паводка сярод зімы». Падзеі, апісаныя ў ім, адбываюцца на пачатку 50-х гадоў. Гэта быў час, калі яшчэ лютаваў сталінскі дэспатызм, людзей душылі падаткі. Не зважаючы ні на што, людзі будавалі новыя хаты, адраджалі разбураныя гарады, спаленыя вёскі, радаваліся мірнаму жыццю.

Аўтар.

зубах, напаяк гарачае сонца. Ён з асалодаю кінуўся ў ваду. Ласкавая, мяккая вада роднай рачулі люляла яго на сціснанай плыні.

Іван плаваў, ныраў, адчуваючы, як знікае стома, цела наліваецца бадзёрасцю, сілай. Ён вылез на бераг, са смакам выцёрся лянным ручніком, азірнуўся вакол, убачыў жанчыну ў белай кофце, якая мыла каля перахода бялізну. Захацелася прайсці паўз Бесядзь, бо вельмі ж прыемна было ступаць босымі нагамі па мяккай, халаднаватай ад расы, траве.

Здалёк ён пазнаў Вольгу, падышоўшы бліжэй, гукнуў: «Здароў, Вольга!» — «Ой, напалохаў ты мяне, Іван. Каб ты здароў быў», — яна разгнуглася, загарэла, паўнаватаю, прыгожаю рукою адкінула з твару пасмачку валасоў, зірнула на яго. У другой руцэ трымала мокрую кашулю. Спачыніцу падаткніка вышэй, — былі відаць яе белыя круглыя калені. «Давай плаваем, Вольга...» — «Я ж не ўмею плаваць. Ды і няма ў мяне етага... кусцома купальнага, як у гарадскіх дзевак...»

Тым часам сонца ўжо зайшло, над вадою падніўся бялісы туманок, сціснана спываў уніз па цячэнні. Вольга склала бялізну ў вядро, але не спыталася ісці дамоў. Іван зноў пачаў угаворваць пакупацца. «Хіба вунь там, каля ручая. Там хоць кусты ёсць... Ты пасядзіш на беразе, а я трохі ақунуся». Іван кінуў у знак згоды, узняў вядро з бялізнаю, яны пайшлі берагам ракі. Туман гусцеў, нібы кужалёвым

усклікнула Вольга. «Ага, цёплая», — ціха адазваўся Іван, падышоў да Вольгі, якая па грудзі стаяла ў вадзе. «Ну, чаго ж ты сюды...» Дагаварыць яна не паспела — Іван закрыў ёй рот прагнымі губамі, потым падхапіў яе на рукі і панёс на бераг.

Цішыня стаяла вакол. Дзесьці падала голас перапёлка, за ракой азваўся драч: драп-драп, быццам прадзіраў праз асаку сабе сцежку...

Пасля таго купання ў тумане ўсё і пачалося. Для адвуды вачэй, Іван у адкрытую пачаў заляцацца да Валі, маладой дзюўчыны з Мамонаўкі, пляменніцы Свідэрскага. Старэйшы брат Свідэрскага, Хвядос, загінуў на фронце, засталася тры дачкі, Валя была старэйшая. Невысокая, танкая, з доўгай русай касой, яна даўно прыгнулася Івану, ён зрэдку праводзіў яе пасля танцаў і раней, але жаніцца не збіраўся. Цяпер ён расчула браў яе за руку і вёў на пасёллак. Пастаяўшы хвіліну-другую, сонна пазыхаў, маўляў, стаміўся за дзень. «Дабранач, Валюха, пацягнуся дахаты», — таропка цмокаў яе ў шчаку. Валя не затрымлівала яго, толькі яе вялікія вочы быццам маўкліва пыталіся: чаму ты так спынаешся, чаму не хочаш пабыць са мной?..

Што б ні рабіў Іван у той вечар перад паездкай на бюро райкома, усё думаў пра Вольгу, усё мацней брала трывога. «Калі што-якое, скажу, што ажанюся з ёй. Я ж вольны, яна бязмужняя... Усынаўлю сына...» І тут жа адганяў гэтую думку: а Цімох? А

захутаўся ў кажух, адчуваў, як мароз лезе за пазуху, хапае за нос, пакасіўся на Сырадзея, які сядзеў збоч у фуражцы, у шыняльку з паднятым каўняром, абшлагі якога накрыліся бела-блакітным інеем. Свідэрскі згадаў, як сам тыя гады скрозь усю зіму хадзіў у жоўтым англійскім шынялі, бо другога не меў нічога, сёлета ўзбіўся на кажух, а як пацяпле, зноў давадзецца апрацаць шынель.

— Ну, як марозік, прабірае? — выдыхнуў пару Свідэрскі.

— Хапае, каб яго ліха, — Сырадзею сцэпануў плячамі. — Прабягуся трохі, сагрэюся...

Ён саскочыў, хрумстаючы снегам, бег услед за санямі. Задыханы, расчырванелы, зваліўся, нібы куль, на сена ў вазок.

У Лабанаўку прыехалі ақурат перад пачаткам бюро, але ім казалі пачакаць, бо першае пытанне іх не датычыць. Чакаць давалося з гадзіну. Сядзелі ў катуху прыёмнай, хадзілі па цёмнаватым калідоры, бо акно на вуліцу замураваў мароз тоўстым слоem шызаватага інее-моху. Нарэшце з кабінета першага сакратара выйшлі тры чалавекі, апрагначыся працягвалі размову, не зважаючы на іншых.

— Таварыш Свідэрскі і таварыш Сырадзею, заходзьце, — высунулася з кабінета Гаўрыленка, прапусціла іх наперад і зачыніла дзверы.

Што ўвогуле нараджоны,
Кожны — вораг народа свайго закляты,
Вінаваты!
Ці хоціць яшчэ на іх Курапатаў?!

3

З прабітых патыліцаў, скроняў,
З пустых далоняў і раменаў
Налета зацвілі тут з макаў чырвоным
Чырвоныя васількі і чырвоныя рамонак.

А дзе крутыя гарбаціў гарбы
Суглінак перавільгонаных крывёй ямаў,
Прасыналіся грыбы
Усе чырвоныя таксама.

У кошыкі пад перазоў зязюль
Не бралі грыбоў тых добрыя людзі.
Як не было тых грыбоў датуль,
Няхай ні ў нас і нідзе не будзе!..

Прайшлі мы паміж берый...

А. В.

Не з міласці ж крыжа
Хрыстовага, імперый,
Як па лязе нажа,
Прайшлі мы паміж берый.

Не ёгі, а прайшлі
Без драпінаў і ранаў,
Ні шоры, ні шліі
Былі нам не дабраны.

У ценях ад турмы,
Маны, ілжы параднай
Былі, аднак жа, мы
Не паслушэнства кадры.

Глыналі крыўдаў ком,—
Не пераможцы ж бою,—
На людзях—маўчаком,
Ды не паміж сабою.

Паклонімся ж зямлі—
Бацькам, што спяць пад крыжам,
Што нам чуцьці далі
Падлюгі, стаўшаў віжам.

Падпіхвалі ў мех
Між сесій і вакацый,—
Пагардлівы наш смех
Крыў ніцасць правакацый.

Ды моц была віжа:
Няроўная карыда,—
Як па лязе нажа—
Між Сцылай і Харыбдай;

Як па лязе нажа
Нямелі сэрцы маці:

Галгофа без крыжа,
Распяці без распяцця;

Нібы не ў барацьбе,
Ды і не на калянях:
Экзамен на сябе,
На вернасць і сумленне.

Машкара

Хімбыт працуе нездарма:
Націсну, пырсну раз,
І следу ад цябе няма,
Нямая машкара.

Шкло—чыстае. У шлях—пара.
І далі ўсе відны,
І ў тым, што гіне машкара,
Ні кары, ні віны.

Шуміць асфальт, матор—шуміць,
Пяе наўзбоч жаўрук...
Адмыю шкло, ды не адмыць
Ад хіміі злых рук!..

Рэквіем сэрцу

Ніхто ж нідзе ніяк не браў, не краў,
як гадзіна,

Ні пушчаў, ні лясцоў, ні рэк...
Абкрадзены!..
Ні крокваў, падвалінаў, перакладзінаў,
Зярыяці, бульбы, колае рассадзіны,
Ні пёўны, ні ласіны-аграмазіны,
Ні «Жыгулёў», ні цюбіка памазіны,—
Абкрадзены, абкрадзены, абкрадзены!..
Ні з ашчадніжак, ні з-за пазух,
ні з шуфлязінаў,—
Ні метрамі-аршынамі, ні пядзямі,
Ні ў дождж, ні ў спёку, ні ў мароз
ачадзены—

Абкрадзены, нібы бабыль,
абкрадзены!..
абкрадзены!..
Абкрадзены, і ўцехаў і журбою—
Без гаманы, літаня і разбою,
Без кленічаў, без яраснага бою,—
Абкрадзены не кімсь, самім сабою!..
І не сабака хоць, не вецер з хіжым
пашчакам,—

Сядай і вый, нібыта над нябожчыкам;
І не бабёр хоць, а з бабрамі
пад адрынамі

Сядай, дакоры лі слязьмі бабрынымі;
І хоць не самаед, рві сэрца тузскае,
Дажры паследам мовы беларускае!..
І хай аплёўвае ўвесь свет цябе
ў сядзьбе,

Хай пальцамі пагардлівымі тыча!..
Ніхто больш, сэрца безгалосае, цябе
На фестывалі моваў не пакліча!..

У кабінце сядзела чалавек сем—
членаў бюро. За сталом, накрытым
злёным сукном, схліўшы кучара-
вую, пасівелую, бы прыхопленую іне-
ем, галаву, нешта пісаў Акапян. Ён
зірнуў на Свідэрскага, кінуў яму:

— Праходзьце, таварышы, сядайце.
Ну што, Раман Піліпавіч, мароз
вас там не памарозіў у Белай Гары?

— У нас цяплей. Мы ж на пятна-
цаць кіламетраў на поўдзень,—пажар-
таваў Свідэрскі, узрадаваны, што Ака-
пян, здаецца, у добрым настроі.

— Праўду кажаш, душа любезны.
Белая Гара—бліжэй да маёй Арме-
ніі...

— Трэба туды райцэнтр перанесці.
Белагорскі раён—гучыць,—падаў го-
лас упаўнаважаны па нарыхтоўках
Жмуруўскі, які сядзеў ля акна на ву-
ліцы попел з Пракапенкам.—Бела-
горская крэпасць, як у Пушкіна.

— Лепей не трэба. А то ў нашых
лясах і Пугачоў знойдзецца,—усміх-
нуўся Пракапенка.

— А Пугачоў некалі быў у Бела-
русі. Хаваўся ў лесе на Гомельшчыне
ад царскіх улад,—аўтарытэтная засвед-
чыў рэдактар газеты, лысаваты муж-
чына ў акуларах, які сядзеў паблізу
Акапяна, за сталом, прыстаўленым
упрытык да акапянаўскага. Напроці
рэдактара сядзела хударлявая, блед-
натварая Гаўрыленка.

Свідэрскі прымасціўся на крэсле ў
кутку, побач з ім на краёк стула пры-
сеў Сырадоў.

— Ну што, таварышы, пачнём?—
Акапян зірнуў на Свідэрскага, потым
на Сырадоў, затым павярнуў галаву
да загадчыка аддзела агітацыі і пра-
паганды Гаўрыленкі, якая рыхтавала
гэтае пытанне.—Давайце, Ніна Прако-
паўна, дакладвайце.

Ніна Пракапаўна паднялася, трыма-
ючы канверт з прыколатым да яго
лістком са школьнага шпытка.

— У райком паступіла заява з вёс-
кі Хатынічы. Подпіс—грамадзянін
Энскі. Па сутнасці—гэта ананімка.
Напісаў яе вучань ці вучаніца, бо по-
чырк дзіцячы. Але стыль паперы да-
волі казённы. Відаць, напісаны пад
дыктоўку дарослага...

— Прачытайце заяву,—нецярыпліва
перапініў яе Акапян.

Пачуўшы пра заяву, Сырадоў
увесь наструніўся, падумалася, што
паскардзіцца мог Апанас Шкурдзюк,
але ж не ён тут вінаваты, а прадагент
Драздоў Парфір.

Між тым Гаўрыленка чытала заяву,
у якой гаварылася, што фінагент ка-
муніст Сырадоў Іван Ягоравіч вер-
ыць рэлігійным забабонам, нядаўна
быў за кума на хрэсьбінах у грама-
дзянін Петрачэнік Пёклы, муж яе
прыходзіцца родным пляменнікам бы-
лому старасту, нямецкаму прыхвасню
Ахрэму Куцаёву, які цяпер сядзіць у
турме, што па вёсцы Сырадоў хо-
дзіць задраўшы галаву—так ганары-
ца сваёй формай, што фінагент-парты-
ец часта бывае п'яны і ў такім відзе
можа згубіць сумку з казённымі гра-
шамі...

Сырадоў пачырванеў, як вараны
рак. Чаго-чаго, а гэтага ён не чакаў,
бо хрэсьбіны былі яшчэ летась, ужо і
забыліся, у глыбіні душы мільганула
радасць: пра Вольгу ні слова, і тут жа
ўспыхнула і раздражненне, злосьць на
яе, бо гэта яна, Вольга, угаварыла
яго пайсці кумам да сваёй сяброўкі
Пёклы. Сырадоў ёрзаў на стале, яму
хацелася ўсхапіцца, крыкнуць, што
гэта няпраўда...

А Свідэрскі наадварот сулакоўся,
зразумеў, што яму нічога не пагра-
жае, ну, наківаюць трохі, і нават са
зларадствам ён падумаў: «А, даска-
каўся, галубок. Цяпер я цябе прыціс-
ну...» Ён рэкамендаваў Сырадоўна на
пасаду фінагента: хацелася яму, каб
быў свой, хатыніцкі чалавек, малады,
рухавы, паўплывала і тое, што Іван
залецаўся да пляменніцы Валі. Апош-
нім часам Свідэрскага злавала, што
фінагент быццам бы не хоча парад-
ніцца, не збіраецца ажаніцца з Ва-
ляй. Як толькі Гаўрыленка скончыла
чытаць, Сырадоў усхапіўся:

— Таварышы, ега не так было...

— Сядайце, Сырадоў!—строга
сказаў Акапян, і яго густыя чорныя
бровы сышліся на пераносці.—Мы
дадзім вам слова... Вы ездзілі правя-
раць, Ніна Пракапаўна. Усё пацвер-
дзілася?

— Хрэсьбіны былі. Таварыш Сыра-
доў у якасці кума...

— Але ж у царкву я не ездзіў!—
зноў вытыркнуўся Сырадоў.

Акапян пагразіў яму пальцам, а Ні-
на Пракапаўна гаварыла далей:

— Праўда, п'яным Сырадоўна ні-
хто не бачыў. Усе гаварылі пра яго,
што ён ветлівы, акуратны, працаві-
ты... І па службе ў яго заўваг няма...

— Усё ў вас, Ніна Пракапаўна? У
каго пытанні да таварыша Сырадоўна?
—Акапян абвёў вачамі членаў бюро і
раптам нібы спахапіўся, зірнуў на
Свідэрскага:—А дзе ваш парторг сель-
савета?

Свідэрскі не чакаў гэтага пытання,
не спяшаўся адказаць, і Гаўрыленка
анярэдзіла:

— Парторгам у іх завуч Белагор-
скай школы. Яна хварэе зараз.

— Дык як нахонт гарэлі, таварыш
Сырадоў?—адраваў галаву ад папер
рэдактар газеты.—Можа, вы
зусім не п'яце? Можа, тут няпраўда
напісана?

— Калі сказаць, што зусім не бя-
ру, то і будзе няпраўда,—адкрыта і
шчыра сказаў Сырадоў і ўбачыў, як
некаторыя члены бюро заўсміхаліся.

— Ну, свята калі якое, госці... Ну,
жывыя ж людзі...

— Гэта, канечне, правільна. Усе
мы жывыя людзі,—спакойна, нетароп-
ка загаварыў Пракапенка.—Але да
камуніста патрабаванні асаблівыя. Вы
павінны быць узорам і на службе, і
дома. Увогуле ва ўсім жыцці... Дзе вы
ўступалі ў партыю? І калі?

— Пад Берлінам. Вяскою сорак пя-
тага,—ціха сказаў Сырадоў і дадаў:
—Акурат перад наступленнем.

— І ўзнагароды ў вас ёсць?—зноў
спытаў рэдактар газеты.

— Ёсць. Ордэн Славы трэцяй сту-
пені, медалі...

— Вы казалі, што не былі ў царк-
ве. Вы лічыце, што гэта здымае вашу
адказнасць за гэтыя хрэсьбіны?—спы-
таў упаўнаважаны па нарыхтоўках,
Жмуруўскі, кашлянуў у далонь, закі-
нуў нагу на нагу, бліснуўшы новымі
хромавымі ботамі.

— У царкве я не быў. Яны там без
мяне хрысцілі... А ў хату зайшоў.
Прасіла маці малага... Ну, бацька яе
загінуў на фронце. Два браты ваява-
лі...

— А дзядзька мужа быў стара-
стам?—зноў спытаў Жмуруўскі.

— Старастам-то ён быў, але шкоды
людзям не рабіў. Невядома, каб дру-
гога паставілі каго, мо і горш было б,
—Іван сказаў гэта з упэўненасцю,
рэдактар падняў галаву і пільна зір-
нуў на яго. Гэты позірк і стрымаў
Івана, каб не дадаць, што і яго выра-
таваў былы стараста, іначай палцаў
Варонін прыкончыў бы, замест гэтага
ён сказаў:—Старасту ж не расстраля-
лі. Людзі ўсе за яго...

— Ну, таварыш Сырадоў, вы за-
раз пачынаеце тут усіх палцаў, усіх
нямецкіх прыслужнікаў апраўдваць,—
жорстка сказаў Акапян.—Вам было
пытанне, як вы самі расцэньваеце
свой учынак?

— Я лічу, што паступіў няправіль-
на. Ну, як вам сказаць? Не падумаў...
Па нявольніцтві,—чырванеў, заікаў-
ся, бы школьнік, Сырадоў.—Болей
такога не будзе...

— Будзем лічыць, што вы асазналі
сваю памылку. І ўсё ж вы заслугоў-
ваеце суровага пакарання,—Акапян
зірнуў на гадзіннік.—У каго якія пра-
пановы?

— Дайце мне слова,—падняўся Чэ-
пікаў, загадчык райфа, які дагэтуль
маўчаў, як вады ў рот набраўшы.—
Прашу мяне зразумець правільна. Не
думаю, што я кідаюся абараняць
свайго падначаленага, ці абараняю го-
нар мундзіра. Але я павінен сказаць,
што таварыш Сырадоў—адзін з леп-
шых нашых работнікаў. Энергічны,
патрабавальны. За кароткі час навёў
парадак у Белагорскім сельсавете. Ця-
пер там няма нядоімшчыкаў, сельса-
вет дэтэрмінова выканаў план. Сыра-
доў мае ўзнагароды, баявы ордэн...

— Тое, што сельсавет выканаў
план, заслуга не толькі фінагента,—
перапініў Чэпікава Акапян.

Свідэрскі з удзячнасцю зірнуў на
першага сакратара райкома, бо лічыў,
што яго заслуга ў выкананні плана
большая, чымся фінагента. Ён згадаў
той далёкі вечар, калі выступаў на
калгасным сходзе і які пасля таго Ака-
пян прапасаў яго зайсці ў райком, пра-
панаваў выбраць Свідэрскага старш-
нёй сельсавета.

— Я згодзен, што гэта заслуга
членаў выканкома, старшынь калга-
саў, дэпутатаў сельсавета. Але калі б
план быў не выкананы, то ў першую
чаргу мы б спыталі з фінагента і па-
каралі б яго. Значыць, калі ёсць по-
спехі, то і хваліць...

— Сцяпан Ігнатавіч, душа любез-
ны, мы выклікалі сюды таварыша Сы-
радоўна не для таго, каб хваліць,—
павысіў голас Акапян.

— Я разумею гэта, Сяргей Хача-
туравіч. Але і караць на падставе дзі-
цячай ананімкі... Мы будзем падліць
ананімшчыкаў.—Чэпікаў сядома зра-
біў упор на ананімшчыкаў, бо помніў,
што і сам Акапян атрымаў некалі вы-
мову за аднаўленне Дома культуры
пасля ананімкі.

— Што вы прапануеце? Якое пака-
ранне?—нецярыпліва спытаў Акапян.

— Гэта хай вырашаюць члены бю-
ро.

— Ну, а ваша думка як непасрэд-
нага кіраўніка таварыша Сырадоўна?

— Думаю, што вымову трэба даць,
—развёў рукамі Чэпікаў, маўляў, ні-
чога не папшаш, вінават...

— Дазвольце мне,—апіраючыся на
кульбу, падняўся Даўгалёў.

— Яшчэ адзін адвакат,—усміхнуў-
ся Акапян.—Слухаем вас, Міхаіл Ка-
сьянавіч, давай, душа любезны...

— Я не збіраюся абараняць і хва-
ліць таварыша Сырадоўна. Але я так-
сама родам з Хатынічы. Ведаю іхнюю
сям'ю і яго помню, калі ён без пор-
так бегаў. Вымову за гэтыя хрэсьбіны
яму, канечне, трэба даць. Але на гэ-
ты выпадак варта паглядзець, як на
сінгнал трывогі, што нам трэба палеп-
шыць атаэстычную работу. Вібліятэкі
і хаты-чытальні вельмі рэдка і неква-
ліфікавана займаюцца такой прапаган-
дай. Ну, мяркуюць самі, якая-небудзь
дзіўчынка пасля школы... Што яна
можа? Выдаць і прыняць кнігу. А ў
царкве служэнне... Уявіце сабе Сако-
віцкі сабор. Велічная будыніна. Поп,
які скончыў духоўную семінарыю, хор
пеучых. Тут цэлы спектакль, добра
пастаўлены. У ім усё прадумана, ста-
годдзямі адпрацавана...

Акапян схаваў Даўгалёва і зноў
падумаў са шкадаваннем: дарэмна не
настаяў тады, каб выбраць Даўгалёва
сакратаром райкома па ідэалогіі, па-
слухаўся Пракапенкі і Лугаўцова.
Ён, канечне, на месцы і як намеснік
старшыні райвыканкома: і культура, і
асвета ў ягоных руках, але такога ра-
ботніка варта мець у райкоме.

Потым выступала Азарава. Яна ні-
бы адчула думкі Акапяна і таксама га-
варыла аб паляпшэнні атаэстычнай і
ўсёй ідэалагічнай работы, што царква
актывізуе сваю дзейнасць, што на ўся-
ночную ў Саковічы ідуць з усёй акру-
гі, гаварыла аб ролі сельскіх інтэлі-
гентаў, асабліва настаўнікаў у асвет-
ніцкай рабоце, аб вучобе кадраў, што
і Сырадоўна пажадана вучыцца, раіла
паступіць завочна ў тэхнікум...

— Ну што, будзем заканчваць, та-
варышы? А то зацягнулася наша пася-
джэнне,—рашуча сказаў Акапян.—
Значыць, ёсць прапанова аб'явіць та-
варышу Сырадоўна вымову. Другіх
прапаноў няма?

— Я лічу, што трэба аб'явіць суро-
вую вымову,—рэдактар газеты напра-
віў акуллары і дадаў:—А то мы тут
спіхнулі на актыўнасць царквы, на
розныя аб'ектыўныя фактары. А дзе
актыўнасць камуніста? Яго персаналь-
ная адказнасць, ідэяная перакана-
насць?

— Слушная прапанова,—ухваліў
Акапян.—Тады галасуем. Хто за тое,
каб аб'явіць таварышу Сырадоўна суро-
вую вымову і запісаць яе ў картку,
прашу галасаваць,—і сам падняў ру-
ку...

«ТРЫ НЕБЯСПЕКІ знішчэння чалавечтва існуюць сёння ў свеце — ядзерная, экалагічная і небяспека, звязаная з разбурэннем культуры. Пры ядзернай — пагібель наступае ў момант, пры экалагічнай — пакутліва, калі бацькі атрымліваюць магчымасць назіраць, як нараджаюцца дзеці, усё менш і менш падобныя да людзей. Пры бескультурнай — калі маральная дэградацыя прыводзіць да грамадства дзікуноў, якія не захоць трываць адно аднаго...» — піша Валянцін Распуцін. Міжволі задумваешся, учытваючыся ў гэтыя радкі: ці ўсё зроблена намі, вялікімі і малымі служыцелямі Музы (і, чаго грэх

опера-балетнага тэатра. Артыкул Я. Глебава «Спраба быць шчаслівым» («ЛіМ» за 28.10.88 г.) у досыць завостранай форме пазначае праблему Дзяржаўнага тэатра оперы і балета і Дзяржаўнага тэатра музычнай камедыі БССР у галіне беларускага нацыянальнага рэпертуару. Побач можна паставіць і такое пытанне: ці ж толькі кіраўніцтва згаданых музычна-тэатральных калектываў вылучаецца «шырынёй і адзінствам» поглядаў на адметнасць нашага мастацтва? Ці ж, дапусцім, фестываль мастацтваў «Беларуская музычная вясень» цалкам пацвярджае сваё імя?

У Мінску пад час гэтага фе-

тога Роха — камерная зала філармоніі на Залатой гарцы ў Мінску. (Дарэчы, зала арганнай музыкі можа быць абсталёваная і ў Верхнім горадзе ці ў царкве на Нямізе, дзе зараз месціцца Цэнтральны дзяржаўны архіў-музей літаратуры і мастацтва БССР). Я ўжо не кажу пра арган у канцэртнай зале Беларускай дзяржаўнай філармоніі.

Арганная музычная літаратура нашых калег з прыбалтыйскіх рэспублік (не ў прыклад нам!) такая багатая і разнастайная. Відаць, там ёсць духоўная патрэба звяртацца да гэтага надзвычай магутнага і шматфарбнага па гучанні інструмента. Застаецца па-

Кіно

СЕЗОН ЦЯЖКІХ УСХОДАУ

Рэспубліканскі «кінамафон», які адбыўся ў канцы красавіка, уразіў бязлюдзем глядзельнай залы Дома кінематаграфістаў. На заключнай канферэнцыі было значна больш членаў разнастайных журы, якія прадстаўлялі прафесіяналаў, гледачоў, кінапракатныя арганізацыі, чым творчых работнікаў нашай кінастудыі...

Чарговы—XVII па ліку—агляд-конкурс, якім звычайна завяршаецца календарны год на кінастудыі «Беларусьфільм», адкладаўся некалькі разоў. Ужо прайшлі на масавым экране многія мастацкія і дакументальныя фільмы, кінематаграфісты распачалі рэалізацыю новых творчых планаў, а пытанне наконт правядзення агляду заставалася адкрытым. Адчувалася, што страсці, якія кіпелі вакол праблем Беларускага кіно ўвесь мінулы год, не аціхлі. Агляд з'явіўся па сутнасці працягам прынцыповых спрэчак, толькі ўжо не ў «жанры» папрокаў і абвінавачванняў, а з аргументамі-фільмамі.

Што ж адбываецца ў нашым кінематографі? Ці бесконцыя спрэчкі на шматлікіх пасяджэннях, сходах, нарадах так сталі кінамастаграфістаў, што яны рады кожнай магчымасці не сустракацца адзін з адным? Ці вырашылі прыберагчы сілы для дыскусіі з больш высокай трыбуны? Тады навошта трэба было траціць гэтулькі сродкаў, каб у прафесійнае журы запрасіць гасцей—кінематаграфістаў суседніх рэспублік?

Магчыма, ёсць тут і іншая прычына—пачуццё незадаволенасці зробленым, адчуванне, што не ўдалося належным чынам адлюстраваць у мастацтве новы час, заявіць важкія тэмы, стварыць яркія экранныя вобразы?..

Агрэсіўны настрой, які неўпрыкмет запанаваў на кінастудыі «Беларусьфільм», здаецца, вызначае сёння адносіны не толькі паміж асобамі і групамі, але і паміж творцамі і... мастацтвам. «Апаратнай» хваробай, які выявілася, пакутуюць не толькі чыноўнікі, але і людзі творчыя. Чым даводзіцца

ахвяраваць, калі гэта цягнецца не год і не два, таксама вядома мастакам. Зрэшты, пра гэты аспект жыцця нашага Беларускага кіно ў розных танальнасцях напісана ўжо нямала...

Баюся, аднак, што і ў цэнтральным, і ў рэспубліканскім друку не сказалі яшчэ пра галоўнае: якімі незваротнымі стратамі абярнуліся для Беларускага кіно гады застою, колькі губляецца нашым кінематографам ужо сёння.

З асаблівай вострынёй гэта бачыць у абліччы сучаснай нашай экраннай публіцыстыкі—чулым барометры творчага клімату. Здавалася б, дэмакратызацыя і галоснасць адкрылі перад кінематаграфістамі такую прастору, пра якую толькі марылася. Але з горыччу даводзіцца канстатаваць, што крызіс дакументальнага кіно, пра якое ў пачатку перабудовы мы загаварылі адкрыта, аказаўся значна глыбейшым, чым падазравалі самыя прынцыповыя з нас.

Будучыя гісторыкі кіно, дастаўшы з архіва нашы сённяшнія фільмы, перш за ўсё, відаць, здзівіцца, убачышы бесхарактарных герояў без унутранай—адмоўнай ці станоўчай—энергіі, жывой іскры; спрошчаныя сацыяльныя сітуацыі—без другога плана, без аналітычнай глыбіні. Такой анемічнай убачана сучаснасць у фільмах мінулага года: «Гэтыя незразумелыя старыя людзі» — пра старога бальшавіка Архву (рэжысёр П. і І. Пікман), «Пачасавікі» — аб праблемах «наменклатуры» (рэжысёр В. Сіпягін), «Без канспекта» — пра канфлікт у Віцебскім тэхналагічным інстытуце (рэжысёр В. Цяслюк), «Пасля апладысмантаў» (рэжысёр Ю. Аксанчанка)

Нагэзненая размова

Памяркуем разам...

утойваць, — табою асабіста, які сціплы ні быў бы твой уклад у мастацтва), каб адвесці гэтую пагрозу не толькі ад свайго парога, а ўвогуле — ад дома, імя якому — Зямля...

Міхал Сяргеевіч Гарбачоў гаварыў пра неабходнасць сцвярджаць у свеце такую маральную атмасферу, пры якой гонка ўзбраенняў, канфрантацыя і нагнацанне ваеннай небяспекі, мілітарызацыя грамадства і грамадскай свядомасці будучы, безумоўна, успрымацца як вынік сучаснай сядружнасці, самім асновам сучаснай цывілізацыі, як замак на асноўнае права чалавек — права на жыццё. Гэтыя думкі як ніколі актуальныя менавіта цяпер, калі мы вітаем канвенцыю ЮНЕСКА «Аб ахове сусветнай культурнай і прыроднай спадчыны», калі актыўную падтрымку з боку СССР атрымала ініцыятыва ЮНЕСКА, што аб'явіла сусветнае дзесяцігоддзе культуры, калі з асаблівай вострынёй паўстае пытанне пра «адзіную інтэлектуальную нацыю, маралі і інтэлекту».

НАКОЛЬКІ ж наша творчая арганізацыя ва ўмовах перабудовы, галоснасці і дэмакратыі адпавядае гэтым высокім прынцыпам палітыкі нашай партыі і дзяржавы? Якім павінен быць маральна-этычны статус асобы мастака, здольнага ў сваёй працы ўвасобіць тое «нямногае», дзеля якога ёсць гэты жыццё?

Мае рашэнне Васіль Быкаў: самае страшнае — адабраць памяць у народа. У майго народа ёсць гэтая памяць і мой «родны кут» не пусты на імёны, якімі можа ганарыцца. Ваенная тэматыка вогненнай паходняй Незабыўнага асяціла партытуры беларускіх кампазітараў усіх пакаленняў, выклікаўшы незвычайны ўзлёт і адужоўленасць творчай думкі. Тым больш невытлумачальнай здаецца тая антытворчая «генерал-паўза», якая павісла ў апошнія гады над духоўна-інтэлектуальным мікракліматам нашай кампазітарскай арганізацыі. Балюча гаварыць пра гэта, маючы «за плячамі» Саюза кампазітараў БССР салідны паўвекавы этап развіцця Але і маўчаць нельга, тым больш цяпер, у час галоснасці.

Пра нашы нягоды шмат гаварылася і пісалася (значна менш было спраў!) — з трыбуны з'ездаў і пленумаў СК БССР, у рэспубліканскім і саюзным друку. Канечне, было б неразумным перабольшваць маштабы тых ці іншых адмоўных з'яў, чаго б яны ні датычыліся, але, па-мойму, было б яшчэ больш неразумна не звязаць на іх увагу...

Сёння вельмі трывожаць (прынамсі, мяне) стан музычнага выхавання і асветы; складанасць разумення масавай музычнай культуры, перадусім рок-музыкі з пункту гледжання яго ідэйна-выхаваўчых функцый; пытанні, звязаныя з прапагандай сур'ёзнай музыкі і г. д.

Асабліва вострая праблема

стывалю гучыць музыка розных народаў, але толькі не Беларускага (хоць у філарманічных канцэртах бяруць удзел і выканаўчыя сілы нашай рэспублікі). Не першы год праўленне Саюза кампазітараў БССР дарэмна спрабуе адстаяць свае правы ў гэтым фестывалі, звяртаючыся ў Міністэрства культуры БССР, якому падпарадкавана рэспубліканская філармонія. Ні для каго ж не сакрэт, што канцэртная праграма музычнага фестывалю «Мінская вясень» не здатна ўключыць у сябе ўсе новыя опусы сучасных беларускіх аўтараў, тым больш, што ў апошні час, на мой погляд, намчаецца тэндэнцыя (з боку кіраўніцтва філармоніі) скараціць і гэтую адзіную для такога шырокага паказу Беларускаю праграму, далучыўшы, зноў жа, музыку нашых гасцей. Тым больш, чаму б не ўвесці ў вясеньскія фестывальную афішу творы тых беларускіх кампазітараў, якія не прагучалі ўвесну?

ЁСЦЬ ЯШЧЭ АДЗІН аспект прапаганды Беларускай музыкі, які таксама выклікае пытанне: а ці заўсёды кампазітар ідзе насустрач музыканту-выканаўцу? Часам нават не ўпадзе на думку — які нязручны для выканання той альбо іншы опус, хоць ён і добра гучыць на фартэпіянай клавіратуры, але зусім не прыдатны для ўзнаўлення, па чыста тэхнічных прычынах, на духавым, струнным ці народным інструменце!

Прыгадваю сваю працу над інструментальнай сюітай «Дафіс і Хлоя» для габоя сола. Яе можна назваць супольнай, разам з выканаўцам, салістам Дзяржаўнага камернага аркестра БССР А. Прыходзькам — настолькі сталіся нарысненымі і павучальнымі заўвагі вопытнага музыканта!

А ці часта мы задумваемся пра тых цяжкіх у справе прапаганды Беларускай музыкі, з якімі сутыкаюцца нашы выканаўцы? Чаму б не наладзіць спецыяльны музычны форум, намаганнямі СК БССР пры падтрымцы Міністэрства культуры рэспублікі, па праблемах музычнага выканальніцтва ў галіне прапаганды Беларускага мастацтва? Было б, думаю, не лішне абмяняцца думкамі за «круглым сталом», выслухаць заўвагі і пажаданні выканаўцаў, тут жа аформіць шэраг загадаў-дагавораў на напісанне асабліва дэфіцытнага музычнага рэпертуару (і не толькі для музычных калектываў, а і для канкрэтных салістаў-канцэртантаў).

Пажадана, каб у гастрольнай праграме выканаўцаў былі творы кампазітараў той рэспублікі, якую музыкант прадстаўляе. Гэта ведаюць і ў нас. Ды, на жаль, не заўсёды знаходзіцца такі твор. Што рабіць, напрыклад, вядомаму ўжо не толькі ў Беларусі арганісту К. Шараву? Нашы ж кампазітары не пішуць для аргана, і ўсё! Даволі дзіўным падаецца такое стаўленне беларускіх аўтараў да аргана, гэтага сапраўды цудоўнага інструмента! І гэта пры наяўнасці даўняй арганнай культуры, асабліва ў заходняй частцы Беларусі; пры наяўнасці такіх «арганных пунктаў», як Сафійскі сабор у Полацку, касцёл Свя-

спадзявацца, што канцэртны рэпертуар такога цудоўнага музыканта-выканаўцы, як К. Шараву, папоўняць адметныя творы і нашых кампазітараў.

У той жа час не магу не ўспомніць творчую ініцыятыву М. Крывашэва, таленавітага і працавітага музыканта-кантрабасіста Акадэмічнага сімфанічнага аркестра БССР. Дзякуючы гэтай ініцыятыве, у сумеснай нашай працы была напісана Саната для кантрабаса сола «Слуцкія пісьмёны». З ёю на леташні Усеагульны конкурс кантрабасістаў паехаў вучань М. Крывашэва — кантрабасіст Дзяржаўнага камернага аркестра БССР У. Байдаў.

АСАБЛІВАЙ УВАГІ вымагае «маладзёжнае» пытанне ў СК БССР. Ці лёгка кампазітару да 35 гадоў (я ўжо не кажу — музыказнаўцу!), члена СК БССР, «выбіцца ў людзі», калі ў маладога аўтара фактычна няма магчымасці нават «чуць сябе», г. зн. свае работы? Фінансаванне (з боку СК БССР) такіх праслухоўванняў (якія, дарэчы, прадугледжаны статутам СК СССР) крайне беднае, а ў апошні час (у сувязі з фінансавымі цяжкасцямі) увогуле прыпынілася.

З другога боку, ці можна гаварыць пра творчы рост маладога (і не толькі!) члена саюза, калі ён ізаліраваны як ад замежных паездак на міжнародныя музычныя фестывалі (практыка апошніх гадоў паказала, што такія камандзіроўкі за свой кошт не па кішэні не толькі маладымі), так і ад больш кароткіх унутрысаюзных вандровак? А ўсё таму, што камандзіраваныя сродкі, якія адпускаюцца Беларускаму аддзяленню Музфонду (па лініі Музфонду СССР), не павялічваюцца адпаведна з колькасцю ростам членаў СК БССР.

Ёсць і праблема стымулявання творчых пошукаў і актыўнасці музычна-грамадскага жыцця творчай моладзі нашага саюза. Чаму б кіраўніцтва СК БССР пры падтрымцы Міністэрства культуры, іншых кіруючых органаў культуры не прапанаваць такую форму заахвочвання (што існуе пры Фондзе культуры СССР), як стыпендыяцтва найбольш перспектыўных і творча таленавітых маладых кампазітараў, сярод якіх ёсць яркія, шматабячучыя таленты: А. Бандарэнка і В. Кузняцоў, А. Елісееў і У. Кур'ян, крыху старэйшы ад іх У. Солтан? Ці варта згадваць тут і пра тое, што быў толькі адзін выпадак за ўсю гісторыю Саюза кампазітараў БССР, калі было нададзена высокае званне заслужанага дзеяча мастацтваў рэспублікі кампазітару ў маладым узросце (28-гадоваму А. Багатырову ў 1941 годзе)?

Хочацца спадзявацца, што закранутыя пытанні будуць вырашаныя разам, сумеснымі намаганнямі Саюза кампазітараў і Міністэрства культуры БССР пры актыўным удзеле партыйнага кіраўніцтва.

Людміла ШЛЕГ,
член праўлення
Саюза кампазітараў БССР.

На музычнай сцэне

СВЯТЛО КЛАСІКІ

Справаздачны канцэрт
Беларускага харэаграфічнага вучылішча

Гэтыя канцэрты, што звычайна адбываюцца вясной, у канцы мая, заўсёды маюць сваю аўдыторыю, досыць падрыхтаваную і зацікаўленую. Гэтыя канцэрты — заўсёды свята. Свята музыкі, танца, маладосці. Свята, якое ствараюць хвіліны душэўнага ўздзіму і прасветленасці. І не толькі таму, што на сцэне, як гавораць у такіх выпадках, «юныя таленты».

Сёлетні справаздачны канцэрт Беларускага харэаграфічнага вучылішча, які адбыўся нядаўна на сцэне Дзяржаўнага тэатра оперы і балета БССР, меў свае асаблівасці.

Па-першае, шмат нумароў выконвалася ў суправаджэнні аркестра тэатра. Пагадзіцца, гэта зусім розныя рэчы: фанэграма, акампанемента раяля і жывое гучанне аркестра. Імкненне педагогаў наблізіць умовы выступлення сваіх выхаванцаў да ўмоў сапраўднага тэатральнага спектакля заслугуе ўсялякай падтрымкі.

Па-другое, у праграме гэтага года, як ніколі, шмат танцавальных нумароў масавых, групавых, якія вымагаюць дакладнага выканання сцэнічнага малюнка, синхроннасці, «вывучкі». Зразумела, што за кожным такім выступленнем стаіць вялікая і старанная праца выкладчыкаў. Рамантычнае, настраёвае «Скерца» на музыку Ф. Мендэльсона, строгае па малюнку, стрыманая ў пачуццях «Пасаналія» Г. Гендэля, пазытыўнае «Запрашэнне да танца» К. Вебера, пшчотны «Вальс» на музыку Ф. Шапэна, мазурка і паланез з балета Л. Мінкуса «Пахіта», — усё гэтыя нумары можна аднесці да «абавязковай» праграмы, «школы», калі ўжыць тэрмін фігурнага катання. Відаць, не варта патрабаваць ад выканаўцаў у такіх выпадках вялікіх мастацкіх адкрыццяў, тут задачы больш сціплыя — свабоднае валоданне харэаграфічным тэкстам, тэхнічная чысці-

—аб скарачэнні штатаў у міні-сэрствах і ведамствах.

У гэты нярадасны шэраг стануць перад нашчадкамі і стужкі пра людзей, чый асабісты ўклад у гісторыю і культуру беларускага народа агульнапрызнаны. Але гэтыя людзі не натхнілі кінематографістаў ісці далей за сумленную фіксацыю фактаў асобных біяграфій. Аб гэтым сведчаць стужкі: «Курфюрк старажытнасцей» В. Моракавай—пра беларускага гісторыка XIX стагоддзя Д. Струкава, «Адам і Марыя» Ю. Марухіна—штырых жыцця А. Міцкевіча, «Шішка Гартны» і «Быў, ёсць будзе» (пра У. Караткевіча) Ю. Цвяткова, «Язеп Драздовіч» С. Гайдукі...

Дакументалістам, відавочна, замінае рацыяналістычнасць у падыходзе да матэрыялу: загадзя ясна, што ва ўмовах інфармацыйнай «смагі» кожная такая тэма можа стаць выбуховай. Знаёмы почырк. Успомні нашы звыклія дэфініцыі дакументальнага кіно: падзейны, праблемны, канфліктны, сацыяльны, гістарычны і іншыя «віды» і «разнавіднасці». Докладны пратакол, расклад цягнікоў у дзень учарашні.

Не стану тут разважаць пра тое, на якім этапе сапраўдны сэнс паняцця «публіцыстычнасць» пачаў атысамлівацца з «фэацыянальнасцю». У абодвух выпадках гэта азначае—грамадскі, грамадзянскі. З той розніцы, што ў першым—для грамадства, для людзей, з мэтай служэння ім. Розніца гэтая інтуітыўна ўлоўліваецца ў сучасным дакументальным кіно, і яно імкліва паварочваецца ў лепшыя сваіх узорах насустрач чалавеку і агульначалавечаму.

У сувязі з гэтым мне ўяўляюцца надзвычай важнымі і важкімі фільмы «Больш» рэжысёра С. Лук'ячыкава. «Не плачце па мне» А. Алая, «Вяртанне ў дзесяты» А. В. Сукманова і Р. Ясінскага, «Пейзаж пасля бітвы» У. Дашука і «Тэатр часоў перабудовы і галоснасці» А. Рудэрмана. Апошні фармальна не існуе, але ён ужо атрымаў пэўную аўдыторыю і грамадскі рэзананс, і выклікае яго з кінематографічнага працэсу нельга.

Што характэрна для гэтых работ, выкананых на розных якасных узроўнях? Спраба пранікнуць у псіхалагічную падапску жыццёвых з'яў.

Калі ў фільме «Больш» свяшчэннік Віктар Радамысленскі гаворыць пра наша «аперэтаннае жыццё», у якім «свечка жыцця чалавечага» згарае ўдалачыні ад роднага дома на голых камянях Афганістана, і я бачыў ледзь не страціўшых ад

гора розум мацярок, якім накіравана лёсам перажыць сваіх сыноў, я думаю не толькі аб тым, каб гэты кашмар больш не паўтарыўся. «Правалы» ў нашай агульнай духоўнасці зрабілі нас духоўна чэрствымі, і тэндэнцыя гэтая жывучая. Зусім нядаўна—увосень мінулага года—у маскоўскім кінатэатры «Зараддзе» прагучаў на абмеркаванні гэтага фільма голас адказнага вайскоўца: «Плач гэтых няшчасных жанчын—гэта яшчэ не думка народа. А сам фільм шкодна ўплывае на ваенна-патрыятычнае выхаванне моладзі!» Цяпер вайна ў Афганістане—гісторыя, якая паступова ідзе ў мінулае. Але той афіцэр прадаўжае недзе выхоўваць моладзь...

На абмеркаванні фільма «Не плачце па мне» рабілася трывожна ад таго, як многа слоў патрацілі крытыкі на высвятленне праблемы: «кіч» альбо не «кіч» мастацтва мастака-самавучкі А. Ісачова. І мала хто гаварыў аб тым, што рэжысёр імкнецца раскрыць драму чалавечага жыцця, дарэмна страчаных кароткіх гадоў, адпущаных лёсам. І ўжо зусім выпала з поля зроку лінія трагічнай віны маці перад сынам, слепа ўплываная у тым, што пасмяротная персанальная выстаўка—гэта і ёсць тое шчасце, якое яна чакала ўсё сваё жыццё. На мой погляд, фільму не хапае не вызначэння якасці жыцця, а чысціні псіхалагічнага аналізу—камера збіваецца на хроніку, рэпартаж, агрубляючы такую далікатную матэрыю.

З гэтага ж пункту гляджу і на карціну А. Рудэрмана абвінавачанага ў парушэнні прафесійнай этыкі ў адносінах да аднаго з персанажаў—А. Петрашкевіча. Працягваючы этычную тэму, чаму б не распаўсюдзіць яе на другі вобраз—І. Шалыкову? Мараль жа «сей сатыры» ў тым, каб абараніць слабага, аднавіць у правах чалавек, несправядліва звольненага з пасады. І, дарэчы, калі ўжо гаворка ідзе аб прафесіяналізме, то ніхто нават не ўспамінае, што менавіта метады, якім зроблена гэтая стужка, пашырае жанравыя і псіхалагічныя магчымасці кінапубліцыстыкі. Вось бы і разабрацца, дзе захавана мастацкая мера, а дзе парушана.

Несумненна, што названыя работы сур'ёзна прэтэндуць на аднаўленне страчанай нашым дакументальным кінематографам здольнасці да мастацкай вобразнасці. Хай даруюць творцы, але сёння мала хто з іх валодае на практыцы метадамі аналізу псіхалагічнага стану

чалавека. «Скорбное бесчестье» застаю і тут адыграла сваю раковую ролю. Слых на індывідуальны тон асобы, на душэўны лад рэальнага характару прытуліўся.

Аднак і ў наш кінематограф прыйшло, нарэшце, разуменне, што аднымі «радыёфільмамі» цяпер не пражывеш. Вось і малады У. Дашук спрабуе працаваць у кінастылістыцы сучаснай. Размаўляючы з пажылымі жыхарамі гомельскага Палесся, увайшоўшага ў чарнобыльскую зону адсялення, малады рэжысёр пільна ўглядаецца ў іх твары, услухоўваецца ў іх нетаропкую гаворку, каб узяць над праслаўнымі «сацыяльнымі абставінамі» да вечных праблем жыцця і смерці, добра і зла. Але пакуль што тут не хапае той дакладнай грані, за якой спроба абагульнення перарастае ў мастацкі вобраз.

Так, з цяжкасцю ідзе наша дакументалістыка да сапраўднай публіцыстычнасці, з цяжкасцю ўвага толькі да тэмы змянення ўвагі да чалавека. Але толькі рэальнае жыццё рэальнага чалавека—безумоўны прадмет дакументалістыкі, без якой няпоўная застаецца духоўная культура сучаснага грамадства.

Нам застаецца толькі засмучацца, што прасвятленне ў нашым кінематографі адбываецца больш марудна, чым гэта неабходна для маральнага, духоўнага аздаравлення рэспублікі. Але яно ідзе, пласт за пластом пераварочваючы даўно не араную цаліну, выкідваючы на мяжу пустазелле, засеяныя застоем бесплодных жарыняў. Што чакае нас на гэтай нізе?

Відаць, як ніколі раней, велізарную дапамогу беларускаму дакументальнаму кіно прынес бы доўгачаканы кантакт з гледачом, які і дагтуль пазбаўлены магчымасці сістэматычна знаёміцца з прадукцыяй нашых дакументалістаў. На выршэнне гэтай праблемы і вярта было б накіраваць арганізацыйны намаганні кінастудыі «Беларусьфільм» і Саюза кінематографістаў рэспублікі. Паказаны шырока на вялікім і малым экране, нашы публіцыстычныя фільмы адразу выявілі б свае моцныя і слабыя бакі, а сама студыя мела б рэальны шанец адмовіць бяздарнасцям, кан'юктуршчыкам, выпадковым людзям у кінематографі. Пазбаўленаму такога аб'ектыўнага ўспрымання, дакументальнаму кіно пагражае небяспека застацца ў вакууме абьякаваці.

Ніна ФРАЎЦОВА.



Танец «Беларускі сувенір» у выкананні выпускнікоў вучылішча.

ва ў па-дэ-дэ Бланітнай птушкі і прынцэсы Фларыны, са «Спячай красуні».

Шнада, але часам здаралася ў канцэрте і так, што знешнія, сцэнічныя дадзеныя будучага артыста — а ў балетце гэта важна, як нідзі! — «разбуралі» вобраз (да прыкладу, па-дэ-дэ з балета «Польмя Парыжа», нумар «Тры іспанкі» на музыку дэ Фальі). У такім выпадку пра стварэнне харэаграфічнага вобраза, выканавочную адметнасць гаварыць не варт.

Сапраўднае эмацыянальнае дамінанта сёлетага канцэрта — па-дэ-дэ з «Вальпургівай ночы» Ш. Гуно, выкананае салістам тэатра А. Карзянковым і выпускніцай Э. Рыбалтоўскай. Ужо некалькі сезонаў выступае А. Карзянкоў у трупі тэатра, таму зразумела ўпэўненасць, з якой ён трымаецца на сцэне. Да таго ж, глядач перанануся, якім п'яністым бывае для артыста адпаведнасць парты

яго індывідуальнасці. Тэмперамент, экспрэсія, яскрава выяўленая характарнасць ролі надзвычай блізка выканавачнай манеры А. Карзянкова. Пазбаўлены вучыцкай скванасці і партыянаў, у Рыбалтоўскай, яго партнёркі. На сцэне — сапраўдныя Ванханка, па-жаночы прывабная, гарачая, «з сонцам у крыві»...

У наша трывожнае стагоддзе, у час ломкі стэрэатыпаў мыслення і ацэнкі, ломкі, якая заўсёды суправаджае рэвалюцыйныя змены ў грамадстве, глядач нязменны ў любові і прыхільнасці да класічнага мастацтва. Сваёй грамоніяй, яснасцю, аптымізмам светаўспрымання яго дорыць глядачу адчування трываласці, непахіснасці быцця. І калі вучыцкі канцэрт выклікае гэтыя меркаванні, значыць, варты ён добрага слова і сур'ёзнай ацэнкі.

Т. МУШЫНСКАЯ.
Фота Ул. КРУКА.

У 20-Я ГАДЫ газеты поўніліся такімі радкамі: «... Ну, у Грыгоніса ж талант, як і заўсёды, крышталёва ў ігру...»; «... Даў добрую ігру Грыгоніса»; «Камедыяны здольнасці яго бясспрэчныя»; «У наступны дзень білеты на «Машэку» браліся з бою, а к вечару быў аншлаг. Пасля кожнага акта зала грывіць ад воплескаў. У канцы ж спектакля не сціхаюць галасы: «Грыгоніса!», «Міровіча!»... Дваццатыя гады падаюцца

ніс, ускалыхнуліся хвалючыя ўражанні ад таго далёкага і незабыўнага спектакля, што з'явіўся, паўтару, акцёрскімі знаходкамі. У агульным ансамблі дуэт дворніка Нічыпар—Г. Грыгоніса і цэці Каці—Л. Ржэцкай ствараў пласт народнай мудрасці, народнай філасофіі.

А былы земскі ўрач Цярэнцій Восіпавіч Бублік, які выслушаў дзесяноста тысяч пультсаў... Герой Г. Грыгоніса нібыта сымоў са старонак чэхавіцкіх апавя-



БУДЗЕМ ПОМНІЦЬ...

Да 100-годдзя
з дня нараджэння
народнага артыста БССР
Генрыха ГРЫГОНІСА

нам сёння такімі далёкімі, што многае з падзей тых часоў не дзіўна і забыць. Што-што, а забываць мы ўмеем. І таму, калі б не было традыцыі (хай сабе часам з адзнакай фармальнасці) адзначаць юбілейныя даты, яе патрэбна было б выдумаць. Бо менавіта ў такі дзень мы ўспамінаем пра нашых знакамітых мастацкіх, навуковых, культурных дзеячаў. Успамінаем і ганарымся, што маем глебу, карані, вытокі...

На календары нашай памяці—стагоддзе з дня нараджэння вядомага акцёра, аднаго з пачынальнікаў слаўтай кагорты купалаўцаў, Генрыха Юр'евіча Грыгоніса. Адмысловага мастака і надзвычай сціплага чалавека, інтэлігента—дэмакрата, душэўнага. Акрамя першага кіраўніка Беларускага тэатра Ф. П. Ждановіча, які меў спецыяльную падрыхтоўку (скончыў акцёрскую школу), толькі Генрых Юр'евіч быў на той час прафесіяналам. За яго гледчыма шматгадова праца ў вядомых тэатральных антрапрызах І. Арнольдава, Е. Доліна, У. Барскага, якія выступалі ва Уладзіслаўстоку, Хабараўску, Харбіне... Яго прафесійны статус быў вядомым. Г. Грыгоніс адразу стаў вядучым артыстам у Першым беларускім таварыстве драмы і камедыі, у Беларускай дзяржаўным тэатры, набыўшы вядомасць і глядацкую сімпатыю найперш у ролях камедыяных. Даніла («На Купалле» М. Чарота), Дораш і Каваль («Машэка», «Каваль-вавода» Е. Міровіча) і асабліва Журдэн («Мешчанін у шляхецтве» Ж.-Б. Мальера) сталі тэатральнай класікай.

Здавалася — акрэслена ампула, раскрыта індывідуальнасць. Аднак акцёрскі лёс непрадказальны—прызначэнне Г. Грыгоніса на ролю генерала Мураўёва ў спэнтані «Кастусь Каліноўскі» Е. Міровіча (ён жа і пастаноўчык) было нечаканым і для акцёра, і для тэатралаў. Прыкладу словы Якуба Коласа, занатаваныя жонкай Г. Грыгоніса: «Далібог, Генрых Юр'евіч, спачатку проста не прызнаў вас. Не мог паверыць, што вы—Мураўёў. Дзія, Даніла, Дораш—вось, здавалася, ваша стыхія». На запытанне акцёра—«Ну і як?»—адказаў: «Выключна. Праўдзіва. Уражвае». Шнада, што роля такога плана—амаль адзіная ў сцэнічнай біяграфіі артыста. Другія ролі—камедыяна-сатырычныя, лірычна-камедыяныя—замцавалі адметнае месца Г. Грыгоніса ў гісторыі тэатральнага мастацтва.

Неяк Беларускае тэлебачанне зноў паказала даўні фільм «Хто смяецца апошнім» па п'есе К. Крапівы. Ён, вядома, дае прыблізнае ўяўленне аб класічнай пастаноўцы купалаўскага тэатра, у якой кожны сцэнічны вобраз—стварэнне таленавітага мастацкага духу. І ўсё ж, калі пачулася з экрану распеўна-ласкавае «Цю-лік, Цю-лік», а следам з'явіўся і сам дворнік Нічыпар—Грыго-

даніяў, гэты старамодны, галандскі дзівак з чулым сэрцам і душой.

Г. Грыгоніс надзяляў сваіх персанажаў адметнасцю, прычым не столькі жанравага парадку, колькі ў душэўнай характарыстыцы. Кожны спавадаў сваю філасофію, меў свой маральны кодэкс, свае сімпатыі і антыпатыі. Сцэнічныя героі Генрыха Грыгоніса ўражвалі надзвычайнай арганічнасцю. Акцёр умеў рабіць «сваім» і ўнутраны свет вобраза, і яго вонкавае аблічча. Цывільны гарнітур, генеральскі мундзір, сялянская світка—усё было ягоным, а не з чужога пляча. Унутраная інтэлігентнасць, дабрыня, светлы гумар, а калі трэба, і з'едлівая ўсмішка—афарбоўвалі сцэнічны характары.

Ён сыграў шмат. Адзін артыкул, прысвечаны артысту, нават так і называўся: «200 роляў Г. Грыгоніса». Ад першага выхаду—у ролі матроса—да апошняй—Дамініка Луцэвіча, бацькі Я. Купалы ў спектаклі «Шчасце пэста» В. Віткі—Г. Грыгоніс верна служыў Тэатру. Дарэчы, перш, чым выйсці на сцэну, ён зведваў службу карабельнага юнга, зведваў, чаго варта хлеб марак. Багатая жыццёвая біяграфія потым неаднойчы ўзбагачала сцэнічную біяграфію вобразаў. Нагадаем некаторыя з іх: Старац («Расціданае гняздо» Я. Купалы), Лука («На дне» М. Горькага), Чужакоў («Мост» Я. Рамановіча), дзед Анісім («Пагібель воіна» Э. Самуільвіка), Галушка («У стапах Украіны» А. Карнейчыка), Ладавіна («Сабага на сене» Лопэ дэ Вэга), Эснал («Рамза і Джульета» В. Шэкспіра), Сымон Верас («Пялюць жаваранкі» К. Крапівы)...

Сезон 1951—52 гг. быў апошнім тэатральным сезонам Генрыха Юр'евіча Грыгоніса. Але для яго ён стаў вехай не толькі таму, што—апошні, а і таму, што акцёр сустрэўся з чэхавіцкай драматургіяй—сыграў Фірса ў «Вішнёвым садзе». А. П. Чэхаву не шанцавала, ды і сёння не вельмі шанцуе на нашай сцэне. А вось Фірса ў выкананні Г. Грыгоніса тагачасная крытыка лічыла найбольш чэхавіцкім вобразам у параўнанні з якімі іншымі. П'еса і спектакль заканчваліся словамі старога: «Зачынена. Паехалі... Пра мяне забыліся...» Нібыта сказаны гэтыя словы не толькі чэхавіцкім героем: мо акцёр адчуваў, што не надта помніць будучы наступныя пакаленні тых, хто ладзіў іх тэатральны дом. Будзем спадзявацца, што не забудуць, успомняць не толькі ў юбілейную дату. Бо душэўны і духоўны ланцужок не рвецца, ён моцны. «Мастацкія творы неабходна складаць у памяць мёртвых і ў імя нараджаных. Толькі такім чынам будзем замыкаць жыццёвае кола, прымаючы ўдзел у тым, што было, ёсць і будзе»,—пісаў А. Даўжэнка. Так рабіў Г. Грыгоніс са сваімі таварышамі. Будзем помніць пра гэта.

Клара КУЗНЯЦОВА.

Віншуем!



10 чэрвеня спаўняецца 70 год дзіцячаму

пісьменніку Аўр'яну Дзеружынскаму. З гэтай нагоды праўленне СП БССР накіравала яму прывітальны адрас з пажаданнем усяго самага добрага ў жыцці і творчай працы.

Супрацоўнікі «ЛіМа» далучаюцца да гэтага віншавання.

АБ'ЯДНАЛІСЯ Ў АСАЦЫЯЦЫЮ

У рэспубліканскім ДOME работнікаў мастацтваў адбыўся Устаноўчы сход Беларускай асацыяцыі тэатраў-студый.

Незадоўга перад гэтай падзеяй, у красавіку, прадстаўнікі тэатраў-студый з розных рэспублік абмяркоўвалі на нарадзе ў Маскве пытанні аб мэтазгоднасці стварэння такой асацыяцыі і прынцыпах яе дзейнасці. Было вырашана, што рэспубліканскія асацыяцыі будуць існаваць і дзейнічаць у рамках усаюзнай, стварэнне якой плануецца ў кастрычніку гэтага года, на федэратыўнай аснове.

Галоўная мэта новай арганізацыі ў тым, каб усебакова дапамагала студыйнаму руху, спрыяла нараджэнню і развіццю новых калектываў. У бліжэйшых планах асацыяцыі — стварэнне пры ёй савета фундатараў, які б аказваў дзейную дапамогу студыям, а таксама выпуск інфармацыйнага бюлетэня.

Да правядзення Устаноўчай канферэнцыі Усаюзнай асацыяцыі тэатраў-студый неабходна распрацаваць статуты і палажэнні яе рэспубліканскіх падраздзяленняў. З гэтай мэтай беларуская асацыяцыя стварыла арганізацыйны камітэт у складзе рэжысёраў студый В. Баркоўскага, В. Грыгалюнаска, М. Варашэвіча і загадчыка кабінета СТД БССР В. Тарнаўскай.

НАШ КАР.

«БЕЛАРУСЬ ДЛЯ МЯНЕ — ЛЮБОЎ І БОЛЬ...»

Гэтае прызнанне, зробленае Марынай Новікавай у пісьме да «Белага і чорнага», у нейкай меры вытлумачае першавыток, першапрычыну ўзнікнення твора. Але толькі — у нейкай. Есць і іншы пасыл. Ужо не столькі эмацыянальнага, колькі ідэйнага, установачнага плана. Пра яго я скажу ніжэй.

А зараз колькі слоў пра аўтара, у прыватнасці пра тое, адкуль у яе, жыхаркі далёкага Крыма, прафесара Сімферопальскага ўніверсітэта, гэтыя «любоў і боль», гэтыя беларускія матывы, беларускі «адрас».

«Галіна маіх навуковых заняткаў — міжнацыянальныя літаратурныя сувязі, — так пачынала Марына Новікава свой артыкул «Служба памяці», змешчаны ў «ЛіМе» тры гады назад, летам 1986 года. — Але літаратурай міжнацыянальныя кантакты не абмяжоўваюцца, яны ахопліваюць усю культуру; таму ўсюды, куды ні прыедзеш з Украіны, у кожнай саюзнай рэспубліцы або сацыялістычнай краіне, пачынаеш са знаёмства з братняй культурай у яе праявах — у музейных экспанатах і археалагічных помніках, у пажоўклых пергаментх і сучасных творах мастацтва. Так «ужываюся» я і ў Беларусь, дзе асабліва люблю бы-

ваць...» А заканчвала Марына Аляксееўна свой артыкул наступнымі, ужо зусім лірычнымі па сваёй танальнасці словамі: «Хочь у нейкай ступені хацелася б гэтымі нататкамі адказаць на гасцінасьць дарагіх майму сэрцу беларускіх сяброў, падзяліць іх думкі і клопаты... Шчаслівая буду, калі адгукнуцца на гэтыя мае радкі мае сябры, «прабры духу», дзейныя ўдзельнікі сённяшняга культурнага будаўніцтва Беларусі».

У словах гэтых, гэтых прызнаннях — уся Марына Новікава з яе высакародным, дапытлівым розумам, яе шырокім колам інтарэсаў і сімпатый, яе вялікай, глыбока зацікаўленай у поспеху нашай агульнай справы душой. (Заўважу ў дужках, што менавіта М. Новікава адна з першых, калі не першая, адгукнулася ва ўсаюзнам друку на нашы лімаўскія дыскусіі, падтрымала нас).

Аўтар артыкула даволі сціпла гаворыць пра галіну сваіх галоўных заняткаў. Але яна — не толькі вучоны-літаратуразнаўца (мае, дэрэчы, званне доктара навук). Яна — чалавек разнабакова таленавіты, яна — яшчэ і літаратурны крытык, і публіцыст, і педагог, і перакладчыца паэзіі. І, як мы зараз убачым, паэтэса. Марына Аляксееўна прызнаецца, што з асаблівым пачуццём чакае публікацыі свайго «Белага і чорнага». Яе няцяжка зразумець.



Марына Новікава

БЕЛОЕ И ЧЁРНОЕ

1.

(За столом поэт. А сзади ширма: там ошую — шустрый и плешивый, одесную — худенький и русый).

— Станный вы народец, белорусы.

Кость мужичья, а умом узлысты. Мало приноровленные к раю. ...Ты, слышать, подался в беллетристы? Поздравляю, братец, поздравляю.

Отыскал и время, и местечко, и наречье не нашел другое. Что — сгораешь, богова ты свечка? Лучше бы работал кочергою.

Вон Купалу праздновали, Янку, — все рубахи рвать и наизнанку. Но для этих местных ликований ты не вышел: молодой, да ранний.

Что ж ты всё на взводе и на взрыде? Что в котле домашнем душу варишь? ...Говоришь: товарищи, сябры-де? Шутишь! Лось экспрессу не товарищ.

Те из торфа, овсяное детство, ты же, братец, из другого теста. Иноходец — в том-то весь и перец. Ты ведь, мой любезный, европеец.

— Готики смиренная гордыня и барокко пышные кошмары — что ты дашь им? Уголёк Хатыни. Разве это, брат мой, так уж мало?

Этот уголь от зачатья дрожжи носишь ты в себе, не выбирая. Ну, а время — время только дрожжи в вечности огромном караване.

Где холмами ходит месяц узкий, где людей сжигали, как солому, мёртвые молчат по-белорусски. Как же им ответишь по-другому?

Душу на распыл не допустили. И не позабудешь, как ни бейся: европейцы шли на смерть в холстине. С чем сравнится это европейство?

Всё больней, всё больше оттого-то веку всемогущества и страха чистый голос малого народа нужен, как нательная рубаха.

Вас роднит не метрика, а просесть. Вас в крови единой искупало. ...И опять из пекла вас выносит Тот старик хатынский и Купала.

2.

— И что ты, братец, так недоверчив? Небось, хоть в сексе космополит? Я угощаю. Рагу из женщин: подлива — Гретхен, мяско — Дилит.

Сначала ведьма: оно попроще. Она потащит, подмяв под зад, в такие пущи, в такие рощи, где лишь удавленники висят.

А после Гретхен. О! это штучка. Глаза, как небо. Навек твоя. ...А в горсаду, глядь, всплывает ручка в пруду. Ребенка. Не скажешь, чья?

Пришёлся «Фауст» полезной школой, в свой адрес критику я учёл. Зачем катать вас на бабе голой? Ты сам прокатишь. Ты — будешь гол.

Какой тут мыслить, строкою тренкать: война, бессмертье, земля, родня? На четвереньках! На четвереньках! Одно призвание — простыня.

О чём и спорить с каким-то типом? Что ему вечность? Что — Беларусь? Ты не холопом, ты станешь хрипом. ...Куда докатишь — звать не берусь.

— Мои ноженьки, мои рученьки переведены на золу. ...Научи: тебя кликать лучше как? Я из прошлого позову.

Не бесовкою и не Гретою, не желанушкой, не женой — я оттуда иду раздетою обгорелою головнёй.

Научи: опуститься рядом как? Обнимать? Застонать? Уснуть? Я землицей, сухою ладанкой белорусу ложусь на грудь.

Мой невиденный, мой невенчанный, на приданое постелю для твоей ненаглядной женщины мою белую простыню.

Будешь гнутья травой под бурей, задыхаться: люблю, люблю. ...И тихонько беречь вас буду я в чёрном — в красном моём углу.

Будешь плечи живые трогать ты — проступлю из неё и я богоматерью из-под копоты, белорусочкой из огня.

3.

— Вы, белорусы, на женщине спятили. Вам бы поверить, так все — богоматери. Бог с нею, боговой. Лучше о собственной поговори в обстановке удобственной.

Что-то ты разом осунулся на лицо? Всё зарывается, всё заменяется.

Лёгкое пёрышко, маково зёрнышко, мать твою умирала — ты помнишь, как?

Тут человек был разделан до досточек, до узелка из дыхания и косточек. ...Кстати: не вспомнишь ли главное самое — что тогда было с тобою, не с мамою?

Руку держал? Зарывался в колени ей? ...И написал о ней стихотворение. Воздух заглатывал? Трясса плечами-то? ...Очень талантливо. И напечатано.

А чтобы стыд не царапал булавою, можешь добавить: вернётся-де травкою, выглянет солнце, забудется тень её... Смертные любят играть в возрождение.

Любят, миляги, запрашивать многого. ...Сыну, брат, сыново — богу, брат, богово. Бог-то воскреснет, и солнце веротится. Да не вернется твоя богородица.

— Как на поле моём сеян месяц и сон, на подворье моём бродят чёрные павы, На том свете моём не найдёшь ископон ни лукавого зла, ни увёртливой славы.

Ты на мне повязал похоронный платок. Думал: мама моя! Думал: боже мой, боже! ...Я на тыщу дождей стала старше, сынок, на журавье перо теперь стала моложе.

Всё мне слышно теперь: чем печалится зверь, что вздыхает земля, чего просит водица. Отстареется смерть — отворяется дверь, и уходит душа, чтобы снова трудиться.

У неё, у души, есть своя молотьба, и засев, и покос, и родимая речь есть. ...Знал бы ты, мой сынок, как просторна судьба, как пшеницей шумит-наливается вечность.

Да про то не горюй: всё узнается в срок. И не плачь обо мне: я жива и здорова. Только душу купай в нашей речке, сынок. Только сына храни и выхаживай слово.

А ещё мне видать с той далёкой войны: богоматерь бинты белорусу стирает. ...Распинают сынов — воскресают сыны, потому что их матери — не умирают.

4.

— У тебя, брат, неувязка такая: для бессмертья лучше пляска, не слова. Вон как водят белой грудью — благодать! — соплеменники, не склонные рыдать.

Ты весь потный, все тетради исписал: мол, народ мой, мол, начало из начал. А начало — ножкой двинь! Серёжкой дрыннь! После пляски хоть потоп, а хоть Хатынь.

Им бессмертье звать не надо — тут как тут. Одних вырубят, другие нарастут. Не картинка, умиленье: какова! — пляшут, пляшут белорусские дрова.

Канферэнцыя ў акадэміі

Інстытут літаратуры імя Янкі Купалы АН БССР, Навуковы савет па праблемах літаратуры пры АН БССР, секцыя крытыкі і літаратуразнаўства Саюза пісьменнікаў Беларусі правялі навуковую канферэнцыю па тэме «На шляхах абнаўлення: беларуская літаратура сёння». На актуальнасці і важнасці гэтай тэмы засяродзіў увагу, адкрываючы канферэнцыю, дырэктар Інстытута літаратуры В. КАВАЛЕНКА. Ён, у прыватнасці, гаварыў, што цяпер, калі ў розных сферах жыцця саўвядомага грамадства адбываюцца пазітыўныя змены, патрабуюць пераасэнсавання і многія літаратуразнаўчыя пытанні, асобныя творы, якія раней па розных прычынах знаходзіліся па-за увагай крытыкі. Больш таго, і сама крытычная думка не павінна задавальвацца гэтымі стэрэатыпамі, шаблоннымі ацэнкамі, а выходзіць на новы ўзровень мыслення.

Быў заслуханы шэраг дакладаў і паведамленняў, што тычыліся розных аспектаў развіцця і гісторыі нашай літаратуры. Пра ідэйна-эстэтычны ўзровень крытыкі, перспектывы яе развіцця гаварыў доктар філалагічных навук П. ДЗЮБАЙЛА. Ён адзначыў, што сёння крытыка павінна заставацца ідэйна-мастацкага падыходу да твораў, у першую чаргу выявіць сацыяльна-грамадзянскія пафас, маральны патэнцыял літаратуры. Пра няпростася становаўча крытыкі і пра яе пазіцыю ў часы абнаўлення багата цікавых думаных было выказана ў дакладзе доктара філалагічных навук М. МУШЫНСКАГА. Засяродзіўся прамоўца і на неабходнасці перацэнкі сучаснай крытычнай некаторых твораў мінулага. Прафесар БДУ імя У. І. Леніна Д. БУГАЕУ прааналізаваў адлюстраванне трагедыйных аспектаў калектывізацыі ў творчасці В. Быкава. Развіваючы гэтую тэму, прамоўца адзначыў, што тэма калектывізацыі хвалювала В. Быкава даўно, аднак рэалізаваць сваю задуму пісьменнік змог толькі цяпер.

Як ужо згадвалася, на канферэнцыі аналізавалася развіццё, бадай, усіх асноўных відаў літаратуры. Так, аб праблемах сучаснай прозы, пра суадносінны ў ёй жыццёвай і мастацкай праўды, пра маральна-этычныя пошукі і героізму, адносіны чалавеча і прыроды гаварылася ў выступленні кандыдатаў філалагічных навук Т. ГРАМАДЧАНКІ, У. НАВУМОВІЧА, В. КОЗІЧ. Жанравы развіццё сучаснай паэзіі і яе развіццё ў часе былі прысвечаны выступленні дацэнта Мінскага педінстытута М. МІШЧАНЧУКА, загадчыка рэдакцыі выдавецтва «Навука і тэхніка» У. КІВАТЦІНАГА, кандыдата філалагічных навук Л. ГАРЭЛІК, дацэнта Брэсцкага педінстытута А. МАЯСЕЙЧЫКА.

Пра становаўча нашай сучаснай драматургіі распавёў кандыдат філалагічных навук П. ВАСЮЧЭНКА, пра праблемы сучаснай публіцыстыкі гаварыла старшы навуковы супрацоўнік Інстытута літаратуры А. ЛЫСЕНКА. Доклад доктара філалагічных навук Э. ГУРЭВІЧ і паведамленне малодшага навуковага супрацоўніка Інстытута літаратуры Л. ХРЫШЧАНОВІЧ тычыліся турбот і праблем сучаснай літаратуры для дзяцей.

Падсумаваў вынікі гаворкі старшыня бюро секцыі крытыкі і літаратуразнаўства СП Беларусі Н. ПАШКЕВІЧ.

НАШ КАР.

ца, глядзела на справу больш «лакальна». Гэта не значыць, што я не чытала пранізлівых вершаў пра Хатынь, потым пра Чарнобыль, пра ўсю пакутніцкую і падзвіжніцкую гісторыю Беларусі. Але... Патлумачу на чужых прыкладах. Гэта — гэта, вядома ж, Германія. Ды яго «Фауст» — гэта «нямецкае» ў планетарным і сусветна-гістарычным маштабе. Шэкспір — Англія, але ў тых жа прапорцыях. Беларусь чакае ад саёй сучаснай паэзіі (гэтым згустка думкі і пачуцця) таго ж падыходу... Мой бедны цыкл, — працягвае Марына Аляксееўна, — толькі намёк на магчымасць такога падыходу, на яго неабходнасць. Уяўляю «Белае і чорнае» як падрадкоўнік для беларускіх паэтаў, як імпульс для сапраўднага засваення гэтай тэмы і гэтых прапорцаў знутры вачамі «саёй» культуры... Толькі падрадкоўнік — не больш. Але і не менш.

Цікава, пагадзіцеся, думка аўтара пра ўласны твор. Усё сказанае вытлумачвае, спадзяюся, у значнай меры, чаму твор друкуецца на мове арыгінала, а не ў перакладзе. Ён варты таго, каб рабіць для яго выключэнне. А з другога боку — гэта, здаецца, і ёсць якраз тая паэзія, якая цяжка паддаецца перакладу, шмат траціць пры спробах перастварэння яе на другую мову. Так што давайце пазнаёмімся з паэтычным цыклам Марыны Новікавай у яго, так бы мовіць, першапачатковым выглядзе.

Анатоль ВЯРЦІНСКІ.

Справа ў тым, што гэта ледзь не яе паэтычны дэбют, яе першае сур'эзнае выступленне ў не новым увогуле для яе, па яе прызнанні, жанры. Яе ведаюць у краіне чк літаратуразнаўцу і крытыка, як аднаго з самых аўтарытэтных членаў Усесаюзнага савета па мастацкім перакладзе СП СССР, яна актыўна друкуюцца ў Маскве, Кіеве, Мінску. Але вось выступаць у якасці паэтэсы яўна не спыняецца. Хаця — па яе ўласнаму зноў-такі прызнанню — даўно ўжо падрыхтавала кнігу вершаў. «Да паэзіі прывыкла адносіцца максімалісты, — гаворыць Марына Аляксееўна. — Альбо гэта тое, што жыць у часе і вечнасці, альбо гэта альбом ці рэпартаж. Таму кнігу склала з жорсткім адборам і друкаваць пакуль не збіраюся».

Для цыкла «Белае і чорнае», які М. Новікава напісала ў 1983 годзе пасля першых прыездаў у Мінск, яна робіць, такім чынам, выключэнне.

Беларуская тэма ў рускамоўным вырашэнні. Наш беларускі лёс вачыма — і душой — рускай паэтэсы... Я абяцаў, што будзе паўней акрэслена перадумова ўзнікнення твора, тая «звышзадача», якой кіраваўся аўтар. І тут я зноў звярнуся да першакрыніцы — да ліста, адрасаванага мне Марынай Новікавай. «Здаецца, я пісала вам, — цытую, — што беларуская проза апошніх дзесяцігоддзяў паставіла «беларускае пытанне» як сусветнае. Хатынь як выпрабаванне сусветнае, прычым не толькі сацыяльнае і «дэмаграфічнае», але — духоўнае. Беларуская паэзія, як мне здаецца,

Може, тожэ -- опростишься, и в толпу? Дело гоже! Потанцуешь на гробу. Тебе, правда, та присядка, словно плеть: ты же должен без остатка умереть.

Остаётся-то не автор, а тетрадь. Плакать — Гамлетам, могильщикам — плясать. ...Вот такой, брат, нехороший оборот: не подаст тебе на вечность твой народ.

И не сыщешь в их бессмертье, как в лесу, свою мякоть, свою мысль, свою слезу. ...Всё хлопчешь? Пишешь новые слова? Что — не хочешь на сосновые дрова?

— Разудалец, разумеянец — хороводом ходит танец! Спиридонцем с перезвонцем: к зиме стужей, к лету солнцем.

Чай, ты не слабенький — пускаться в Гамлеты? Обуй-ка валенки, ударь ногами-то! Тонка уж оченно кость у датчанина. А мы толочены, а мы мочалены.

Будь что будет — пяткой, пяткой! Белорус до жизни падкий. Мы из жита, из болота — не боимся обмолота.

Ты не без роду, то оттедова. Получай, внучок, наследство дедово! Только пашенку свою выпаша, только душеньку свою выпляши!

Пляшут пашни, пляшут пожни. Страшно? Тошно? Плясать можно! Доупаду! Дозарезу! Жарко аду, жутко бесу.

Грусть-заплатница пусть приоденется. Не всё пятница — есть воскресеньце. К весне вырастут стихи безусые. ...Люто пляшется в Белоруссии.

5.

— Слабость имею к наглядной цифири, точной и твердой. Дважды, брат, два — как известно, четыре. ...Минус четвертый.

Кто он: ваш Гёте? А может, Сократец? Бац! и готов он. Что сожалешь? Ты тоже ведь, братец, отчетавертован.

Четверти памяти, четверти сна нет. Четверти — сына. Давний тот минус тебя догонит, он мой посыльный.

Эту дыру не заделать ничем ведь даже и раю: четверть народа — грядущего четверть я — забираю.

Будете жить, привыкая к пропаже, спать и вечерять. Что из того, что обрублено ваше солнце на четверть?

Двигайте в завтра! и я с вами двинусь дружной когортой. ...Минус-глаза. Минус-крик. Это минус каждый четвертый.

Были Сократы, были и Гёте. Били их войны, стёра и мёла. Только такой вот тяжкой работы не подымали — не выпадало.

Есть Парфеноны, есть Нотр-Дамы — памяти зданье, духа всесилье. Кто же исчислит, сколько туда мы нашего пепла позамесили?

Разве народы — баре и челядь: этим — исчезнуть, тем — расплодиться? Есть у Вселенной вечная четверть — в каждом дыханье наша частица.

Пусть в той Хатыни тожэ сгорал ты — есть у Вселенной честные счёты. Быть бы народу — будет Сократы. Быть Беларуси — будут и Гёте.

Что докричал ты, что не успел ты, — по небу носят дикие гуси. ...Есть у нас дети. Есть у нас смерти. Только пропавших нет в Беларуси.

Есть в Беларуси строгие лоси, светлые сосны, влажные грузди, быстрые тучи, тихие росы. ...Только вот мёртвых — нет в Беларуси.

6.

— Я не жажду острых зрелищ: женских пыток, детских стрельбищ.

Мне не надо белорусских ваших тел. Это ведомство пожарищ. А вот ты мне, брат, мешаешь: души пестуешь, а души — мой отдел.

Что ты маешься, отвесный, между чёрно-белой бездной? И паденье, и паренье тяжело? Слышишь, как шумят урочья, как дубы колдуют ночью, — ну, какое у дубов добро и зло?

Был Адонис, был Озирис — люди выдохлись, озлились.

Был Христос, но тожэ хлопоты чинил. Вот Ярило или Волос не стеснит вас ни на волос. ...И к тому же из своих — славянофил.

Будь не праведен, не грешен, а медвежен, беловежен. Хватит совести, сопливости, скорбей. Даёшь лапти! Даёшь локти! Даёшь челюсти и когти! Организму первобитность — здоровей.

Век XX тайну выдал: человеку нужен идол (чтоб не мучила бесхозная душа), программисту — хвост и перья, атеисту — суеверья.

...Диалектика смешна, но хороша.

Так сжигай свои бумаги да сигай в свои овраги в новоявленном языческом лесу. ...А уж я посередь лесу подберу для интересу и по адресу душонку отнесу.

— Я носила звериные шкуры. Я тесала богов из камней. ...Я душа. Я древнее культуры, даже моря и суши древней.

Я душа. Я витала от века, припадала к зелёным мирам. Я не знала ещё человека, но была предназначена вам.

Ваш Ярило — мой маленький жёлудь. В нём всю ночь я толкалась тайком. Я росла — чтоб на утро промолвить неязычим уже языком.

Гнали нас на матрацы и мыло, вырубали с тобою до пня. Я тебя и тогда не забыла. И тогда ты не бросил меня.

Так живи же, твердись и мозолясь. Спорь и странствуй, трудись и шали. Но соли белорусскую совесть на ржаную горбушку земли.

...Я душа. Я завет не нарушу. Через вечность и век мой полёт. Ты народ. Я дала тебе душу. Я душа. Моё тело — народ.

7.

— Ненавижу вас! Ненавижу вашу прочность и наготу. ...Я и дальше кружу, и ближе — к вам петелечку не найду.

Ненавижу твои страдания — моей выручки всей грабёж. Как ни кинь, тебя, ни ударь я, ты и рухнешь — опять встаёшь.

Ненавижу твоё веселье — эту брагу не держит гнёт. Как бы на спину вам ни сел я, а присядка меня стряхнёт.

Ненавижу народ корявый, не горящий в моём огне. Вязкой кровью и сладкой славой не приклеившийся ко мне.

Я полмира батрачить нанял, прессовал людей в антрацит. ...Но опять белорусский ангел — белый аист опять летит.

Мне доктрины — полушкой медной. Мне державы — на зуб, и хрус! Но тебя, слабосильный, смертный, ненавижу! Ты — Беларусь.

— Я люблю вас! Я так люблю вас! Между звезд, им же несть числа, ваша вечность и ваша юность — словно аиста два крыла.

Среди мраков и безд несётся галактическая река. Мирозданье вздувает солнца от хатынскаго уголька.

...У души не бывает тела. Но тебя породила мать, чтоб на землю душа слетела петь и плакать, мужать и звать.

У души не бывает метрик. Но душа покидала рай и в обутках военных, ветхих шла в ревущий огнём сарай.

Сладок дым не у всех отечеств. Белорусским, горьким дыши. ...Кто сказал, что бесплатна вечность у народа и у души?

Во Вселенной миллионсветной не светилами я горжусь. Я тобой горжусь — мой ты смертный, мой бессмертный! Ты — Беларусь.

1983

Як ужо паведамлялася ў «Ліме», створаны Арганізацыйны камітэт рэспубліканскага Таварыства беларускай мовы. У сувязі з публікацыяй на старонках штотыднёвіка праекта Статута будучага Таварыства мы папрасілі сказаць колкі слоў з гэтай нагоды старшыню Арганізацыйнага камітэта Ніла ГІЛЕВІЧА:

— Мэты і задачы Таварыства і самае галоўнае, што датычыць яго дзейнасці, вызначаны ў праекце Статута, які публікуецца і будзе абмяркоўвацца і зацверджана на Устаноўчым з'ездзе Таварыства. Хацелася б яшчэ раз падкрэсліць, што Таварыства беларускай мовы арганізоўваецца на самай шырокай дэмакратычнай аснове, без якіх бы то ні было абмежаванні: па нацыянальнасці, адукацыі і г.д. Удзельнічаць у яго працы і стаць яго сябрамі запрашаюцца ўсе, хто неаб'явае да нашай роднай мовы і зацікаўлены ў тым, каб яна набыла больш грамадзянскіх правоў, усё больш выкарыстоўвалася ў грамадскім ужытку ў рэспубліцы: усё, хто не толькі сам шануе, беражэ і любіць роднае слова, але і гатовы дапамагчы іншым пранікнуць павагай да мовы беларускага народа, авалодаць ёю, каб праз гэту шчыльней далучыцца да скарбаў беларускай нацыянальнай культуры і каб больш упэўнена пачувацца гаспадаром на гэтай зямлі, грамадзянінам рэспублікі. Значна пры гэтым, што ў праекце Статута невыпадкова падкрэслена як адна з задач Таварыства — выхаванне павагі да рускай мовы, як мовы міжнацыянальных зносін, і да іншых моў, якімі карыстаюцца жыхары рэспублікі, таму што ў цэлым дзейнасць ТБМ будзе спрыяць як выхаванню нацыянальнай годнасці, патрыятызму, так і інтэрнацыяналізму.

Хацелася б, каб Устаноўчы з'езд, які пакладзе пачатак жыццядзейнасці Таварыства, прайшоў на добрым арганізацыйным узроўні і стаў прыкметнай падзеяй у культурным жыцці рэспублікі. Мяркуюцца, што дэлегатамі з'езда будуць у першую чаргу таварышы, якія ўжо даўно прапуюць клопат пра нашу родную мову, шчыра занепакоены яе лёсам. На з'ездзе, апрача таго, што будзе прыняты Статут, будзе выбрана кіраўніцтва ТБМ, якое далей будзе арганізоўваць усю штодзённую працу. Прадвызначаць зараз усё іншае ў дэталі няма патрэбы. Аргкамітэт прыняў рашэнне запрасіць дэлегатамі на з'езд па 1 прадстаўніку ад кожнага раёна рэспублікі, апрача таго, дэлегатамі з'езда будуць многія дзеячы асветы, навукі, культуры, літаратуры і мастацтва з абласных і іншых буйных гарадоў, вядома, з Мінска. Улічваючы тое, што ў рабоце з'езда прымуць удзел многія настаўнікі, выкладчыкі беларускай мовы і літаратуры, аргкамітэт лічыць мэтазгодным правесці з'езд пасля завяршэння навучальнага года, а менавіта 27 чэрвеня, у аўторак.

Хоцача выказаць спадзяванне, што грамадскасць кожнага раёна паклапоціцца аб тым, каб на Устаноўчы з'езд ТБМ быў абраны невыпадковы чалавек.

НАЦЫЯНАЛЬНАЯ МОВА

— неащынны духоўны скарб, які жывой повяззю яднае пакаленні і навекі назіпазваецца і адлюстроўваецца ва ўдзячнай памяці, свядомасці і нацыянальнай годнасці нашчадкаў. Страта нацыянальнай мовы народам ідзе поруч з заняпадам нацыянальнай культуры і вядзе за сабою паступовае знікненне народа як самабытнай этнакультурнай супольнасці. Узровень развіцця нацыянальнай мовы і яе становішча ў грамадстве сведчыць аб агульным стане ў ім культуры, дэмакратычных традыцый і народаўладдзя—таго, што складае важнейшы змест перабудовы, якая ажыццяўляецца ў краіне.

Аднаўленне ў грамадстве стаўлення да роднай мовы як да бацькоўскага дару і матчынай святыні, як да незаменнай, аднойчы і навек падараванай

жыццём з'яўляецца найвышэйшай мэтай стварэння і сэнсам існавання Таварыства беларускай мовы.

I. Агульныя прынцыпы

1. Таварыства беларускай мовы (далей ТБМ) — добраахвотная грамадская арганізацыя, якая дзейнічае адпаведна Канстытуцыі СССР і Канстытуцыі БССР, савецкага заканадаўства і дадзенага Статута.

2. Арганізацыямі-заснавальнікамі ТБМ з'яўляюцца Саюз пісьменнікаў БССР, Міністэрства народнай адукацыі БССР, Міністэрства культуры БССР, Інстытут мовазнаўства імя Я. Коласа АН БССР, Інстытут літаратуры імя Я. Купалы АН БССР, Беларускае рэспубліканскае аддзяленне Савецкага фонду культуры, Дзяржкамвыд БССР, Дзяржтэлерадыё

БССР, Таварыства «Радзіма», Беларускае таварыства дружбы і культурнай сувязі з замежнымі краінамі.

3. ТБМ—масавае арганізацыя, якая першаступеннай задачай мае адраджэнне ў духоўным жыцці народа беларускай мовы і праз яе ўсёй нацыянальнай культуры і выступае:

— за ўмацаванне дружбы паміж народамі нашай краіны, узаемаўзбагачэнне ўсіх нацыянальных культур і выхаванне сапраўднай культуры міжнацыянальных адносін;

— за аднаўленне і паслядоўнае правядзенне ў практыцы сацыялістычнага будаўніцтва ленінскай нацыянальнай палітыкі і найперш у галіне мовы, нацыянальнай культуры;

— за раўнапраўнае і ўсебаковае развіццё беларускай мовы і нацыянальнай культуры ў БССР;

— за вольнае, гарманічнае развіццё моў грамадзян іншых нацыянальнасцей, якія жывуць у БССР;

— за аказанне неабходнай падтрымкі ў сферы нацыянальна-культурнага развіцця беларусаў, што жывуць у іншых рэспубліках і за межамі СССР.

4. ТБМ падтрымлівае распачату па ініцыятыве КПСС перабудову і арганізуе сваю працу на прынцыпах інтэрнацыяналізму, дэмакратызму, сацыялістычнага плюралізму, самакіравання, галоснасці, падтрымлівае і развівае творчую актыўнасць і ініцыятыву яго сяброў і дзейнічае супольна з партыйнымі, дзяржаўнымі, навуковымі і грамадскімі ўстано-

вам і арганізацыямі СССР і БССР.

II. Мэты і задачы Таварыства

5. Кіруючыся прынцыпамі ленінскай нацыянальнай палітыкі, ТБМ мае на мэце пашырэнне ўжытку беларускай мовы ва ўсіх сферах грамадскага жыц-

у рэспубліцы, да захавання і развіцця іх мовы, Таварыства ўсяляк спрыяе і заахочвае авалодаць імі мовай карэннай нацыі рэспублікі.

8. Таварыства ўдзельнічае ў распрацоўцы навуковай канцэпцыі двухмоўя, ужывання беларускай і рускай моў у рэспубліцы, зыходзячы з суверэн-

ПРАЕКТ

СТАТУТ

Таварыства беларускай мовы

ця БССР, усебаковае яе развіццё, захаванне яе чысціні і самабытнасці, зберажэнне і развіццё нацыянальнай культуры і народных традыцый, фарміраванне нацыянальнай самасвядомасці, пераадоленне нацыянальнага ігілізму.

6. Адзначаючы, што беларусы, якія з'яўляюцца карэннай нацыяй БССР, тут і толькі тут могуць поўна і плённа рэалізаваць свой духоўны і культурны патэнцыял, лічыць абавязкам праводзіць грунтоўную растлумачальную і прапагандысцкую работу, настойліва фарміраваць грамадскую думку з тым, каб усе жыхары рэспублікі зразумелі жыццёвую неабходнасць надання беларускай мове статусу дзяржаўнай мовы БССР пры захаванні за рускай мовай статусу мовы міжнацыянальных зносін.

7. Таварыства лічыць, што справа сумлення і патрыятычнага абавязку кожнага беларуса, кожнага жыхара рэспублікі — свабодна валодаць беларускай і рускай мовамі, шанавць і вывучаць беларускую мову, карыстацца ёю ў штодзённым жыцці.

Вітаючы і падтрымліваючы імкненне прадстаўнікоў усіх нацыянальнасцей, што жывуць

на працоўнага, найменне якога замацавана ў назве дзяржаўнага ўтварэння.

9. Таварыства разам з арганізацыямі-заснавальнікамі наладжвае кантакты з суайчынікамі, культурна-асветніцкімі арганізацыямі і асобнымі грамадзянамі, якія садзейнічаюць развіццю і пашырэнню беларускай мовы і культуры як за межамі БССР, так і за межамі СССР, а таксама падтрымлівае сувязі з іншымі аналагічнымі фарміраваннямі.

10. Адною са сваіх галоўных мэт Таварыства лічыць адраджэнне ў Беларусі—сумесна з партыйнымі, дзяржаўнымі арганізацыямі, з усім грамадствам—нацыянальнай асветы і сістэмы нацыянальнай школы ўсіх тыпаў і забеспячэнне ўмоў для бесперапыннага адукацыі на беларускай мове.

11. Таварыства прапуюць клопат пра выкарыстанне беларускай мовы ў грамадскім жыцці, да ведак і кансультацыі па моўных пытаннях дзяржаўным органам, арганізацыям, установам, грамадскім аб'яднанням, а таксама асобным грамадзянам.

12. Таварыства клопоціцца пра ўдасканаленне правапісу беларускай літаратурнай мовы.

ПА ЯКІХ ЗАКОНАХ ЖЫЦЬ?

(Працяг. Пачатак на стар. 3).

«ЛіМ»: — Трэба гэта разумець так, што заканадаўчыя органы ў Літве, Латвіі і Эстоніі ўлічваюць волю сваіх народаў...

У. Кандрацьёў: — Не трэба драматызаваць становішча ў нас.

«ЛіМ»: — Я ўважліва прачытаў праект Асноў крмінальнага заканадаўства і прышоў да высновы, што мы рухаемся ў напрамку гуманізацыі некаторых нашых законаў. У адной з цэнтральных газет я нядаўна натрапіў на фотаінфармацыю з нечаканым заглаўкам — «Горка!» На здымку, на фоне стэнда з надпісам: «Асноўныя формы палітыка-выхавальнай працы з асуджанымі» стаялі малады, коратка падстрыжаны хлопец у чорным бушлаце і дзяўчына ў белым вясельным убранні. Як апавядалася ў тэксту, у адной з папраўча-працоўных устаноў пачалі дзваліць рэгістрацыі шлюбам асуджаных з, як там напісана, нявестамі-завочніцамі. Гэта, пераважна, гуманна, па-другое, спрыяе, як лічаць спецыялісты, хутэйшаму выпраўленню асуджанага, якому вельмі важна ведаць, што яго чакаюць на волю.

Ведаецца, Уладзімір Кандрацьёў, я, гледзячы на здымак, нават расчуліўся. Ды ці не ў тым жа нумары газеты працягта, што апошнія гады ў краіне хутка расце злчыннасць. Не з'яўляецца тут выключэннем і наша рэспубліка. Мне давялося паслухаць лекцыю міністра ўнутраных спраў БССР В. А. Пісарова, у якой прыводзіліся красамоўныя лічбы росту злчыннасці на Беларусі. Упару тут разгубіцца — з аднаго боку, ідзе гуманізацыя крмінальнага заканадаўства,

ва, з другога, нібы ў аднак, напладзілася немаведама колькі злчынцаў. Многім гэта не зразумела...

У. Кандрацьёў: — Рэформа існуючага заканадаўства (і не толькі крмінальнага) наспела даўно і пра гэта недвухсэнсоўна сказана ў рэзалюцыі XIX партыйнай канферэнцыі. Так, праект Асноў мае на ўвазе гуманізацыю нашых крмінальных законаў, што прадиктавана гуманізацыяй, дэмакратызацыяй усяго нашага грамадства.

«ЛіМ»: — Гуманізацыя крмінальных законаў далёка не заўсёды знаходзіць падтрымку ў масавай свядомасці. На жаль, грамадская думка ў нас часцей скіравана на большую жорсткасць пакаранняў. Думаю, тут адыгрывае сваю ролю цяжкая спадчына тых, сталінскіх гадоў, калі ў чалавеку культиваваліся страх і жорсткасць.

У. Кандрацьёў: — Многія людзі зыходзяць з памылковай думкі, што ўзровень злчыннасці знаходзіцца ў прамой залежнасці ад карных мер. Між тым, як сведчыць вопыт, дарэчы, не толькі нашай краіны, доўгія тэрміны зняволення, напрыклад, самі па сабе не гарантуюць змяншэння злчыннасці. Бараньба са злчынствам эфектыўна толькі тады, калі прыведзены ў дзеянне ўсе эканамічныя, сацыяльныя і выхавальныя рычагі. Пераконванне і прымуць павінны ўраўнаважваць адно аднае.

«ЛіМ»: — У масавай свядомасці ў нас некалькі абсяценна чалавечы жыццё. Мне неаднойчы даводзілася быць сведкам прыкладна такога абмену рэплікамі сярод пажылой публікі, якая звычайна запаўняе залы судовых пасяджэнняў: «Дык колькі ўчора там чалавеку далі?» — «Ківавіцца адзін». «Пяць гадоў пазбаўлення волі ў калоніі строгага рэжыму». — адназвае другі. «Так, мала? Я б даў больш!»

У. Кандрацьёў: — Гэта сведчыць перш за ўсё аб нізкай прававой культуры людзей. Наогул, злчынства ў пэўнай ступені — люстэрка нашых сацыяльных праблем, у рэшце рэшт, злчынства нараджае грамадства. Але гэта, вядома, не знаімае з яго адказнасці, бо ён парушыў закон і павінен адказваць за гэта ў поўнай меры. Я лічу, што трэба ўсім нам надаваць больш увагі выхаванню грамадскай свядомасці ў кірунку законапааслушэнства, павагі да закона.

«ЛіМ»: — Законапааслушэнства бракуе не толькі нам, простым смертным, а, часам, і тым, хто павінен стаяць на вярце закона. Я маю на ўвазе гісторыю з мастаком С. Свістунавічам у Баранавічах.

У. Кандрацьёў: — Скажам шчыра, для такога пытання ёсць падставы. Парушэнні законнасці, памылкі ў дзейнасці правахоўных органаў назіраюцца і асабліва востра ўспрымаюцца працоўнымі.

Па факце прыгавораных вамі падзей у Баранавічах узбуджана крмінальная справа, расследаванне якой даручана старшаму следчаму абласной пракуратуры. Высновы аб віноўнасці ці невіноўнасці каго-небудзь рабіць рана. Вядома, мы за ўважлівае стаўленне да кожнага апублікаванага матэрыялу. Але я не ўхваляю пазіцыю тых газет, якія публікуюць негатыўныя артыкулы па

справах, па якіх яшчэ не прыняты прадугледжаныя законам рашэнні. Гэта нярэдка нараджае ў чытачоў скажонае ўяўленне аб сапраўдным становішчы спраў, стварае атмасферу нявер'я ўвогуле ў сацыялістычны законнасць і справядлівасць, не садзейнічае выхаванню людзей у духу павагі да закона. Нельга паспяхова фарміраваць прававую дзяржаву, захоўваючы цяперашні ўзровень дысцыпліны і адказнасці.

«ЛіМ»: — Калі могуць вольна так без уважнай прычыны збіць выпадковага чалавека, дык можна толькі здагадацца, што робіцца ў месцах зняволення, як там абыходзіцца з асуджанымі. Я, вядома, не ідэалізую іх, але не на пустым, відаць, месцы ўспыхнуў мяцеж зняволеных у папраўча-працоўнай калоніі на Ангарскай вуліцы ў Мінску. Давялося калонію гэту наогул расфарміраваць, а яе ўтаймаваных жыхароў разаслаць па іншых спецыяльных устаноў краіны. Апошнім часам у шэрагу цэнтральных газет і часопісаў была зроблена спроба прыўзняць заслоны над тайнае таяных нашых папраўча-працоўных калоній. Тут іншы свет, іншае вымрэнне чалавечых нашоўнасцей. Нармальны чалавечы мозг успрыняць гэта не ў сілах.

У. Кандрацьёў: — Трэба сысходзіць з рэальнай абстаноўкі. У папраўча-працоўных калоніях адбываецца пакаранне вельмі неабяспечна злчынцы-рэцыдывісты. Дарэчы, зараз у той жа прэсе на гэты конт можна прачытаць дыяметральна процілеглыя думкі. Адны лічаць, што рэжым утрымання асуджаных у калоніях занадта суровы, другія, наадварот, што вельмі мяккі і не садзейнічае перавыхаванню злчынцаў. Асабіста я лічу, што нават пры існуючых абмежаваннях рэжыму ўтрымання асуджаных у калоніях і турмах забяспечваюць ім неаблагоднае чалавечы іс-

наванне. Няма падстаў гаварыць пра тое, што ў месцах зняволення зневажасца іх чалавечая годнасць. Разам з тым, нельга не сказаць і пра тое, што многія асуджаныя за розныя злчынствы людзі не кідаюць у месцах зняволення сваіх шкодных звычак і схільнасцей да п'янства, наркаманіі, гомасексуалізма, дармадства і г. д. Адным словам, гэта вельмі складаны чалавечы матэрыял. Каб быць аб'ектыўным да канца, трэба прызнаць, што і адміністрацыя папраўча-працоўных устаноў часта бывае не на вышыні — парушае правы зняволеных, груба, часам жорстка з імі абыходзіцца, дапускае злоўжыванні сваім службовым становішчам. Органы пракуратуры нямаюць робяць доля таго, каб у месцах зняволення строга захоўваліся ўсе інструкцыі, заканадаўчыя акты, накіраваныя на выпраўленне, перавыхаванне асуджаных. Хачу падкрэсліць, што толькі 11 працэнтаў асоб, што адбылі тэрмін у месцах зняволення, ізноў становяцца на злчынныя сцежку. Пераважная ж большасць былых асуджаных жыве сумлена.

«ЛіМ»: — Стаць на сумленны шлях жыцця такім людзям, я ведаю, не проста. Нават не па нейкіх псіхалагічных прычынах — чыста жыццёвых. Паспрабуеце з даведкай калоніі ўладнавацца на працу. Як правіла, адміністрацыя прадпрыемстваў з такімі людзьмі справу не хоча мець. Мне ў свой час даводзілася пісаць пра гэту няпростую праблему.

У. Кандрацьёў: — Вы маеце рацыю, такіх выпадкаў нямаюць. Сістэма сацыяльнай адаптацыі асоб, якія вярнуліся з месца пазбаўлення волі, пакуль не адлажана. Найбольш слабым звяном у гэтай сістэме з'яўляецца іх працаўладкаванне і замацаванне ў працоўных калектывах.

13. Таварыства выступае за пашырэнне прамых культурных сувязей беларусаў з народамі свету дзеля прапаганды беларускай і засваення здобывае сусветнай культуры. Спрыяе развіццю практыкі прамога перакладу ўсіх відаў літаратуры з замежных моў на беларускую і наадварот, садзейнічае выкарыстанню беларускай мовы ў працы замежных прадстаўнікоў дзяржаўных органаў, устаноў, прадпрыемстваў і грамадскіх арганізацый БССР.

III. Сябры Таварыства, іх правы і абавязкі

14. Сябрам Таварыства можа быць кожны, хто падзяляе мэты ТБМ, спрыяе іх ажыццяўленню: грамадзяне СССР, грамадзяне замежных краін, прадпрыемствы, установы, грамадскія арганізацыі і аб'яднанні на правах калектыва членства. Вучні агульнаадукацыйных школ, юнакі і дзяўчаты прафесійна-тэхнічных вучылішч, сярэдніх спецыяльных навучальных устаноў могуць аб'ядноўвацца ў юнацкія секцыі ТБМ.

15. Прыём сяброў у склад Таварыства ажыццяўляецца першаснымі суполкамі па вуснай ці пісьмовай заяве свабоднай формы. Прыём калектывнай сяброўніцы здзяйсняе сакратарыят Таварыства на падставе пісьмовага звароту арганізацыі-сябра (пракола агульнага сходу).

16. Сябрам Таварыства выдаецца асабовае пасведчанне і нагрудны значок, калектывнай сяброўніцы выдаецца калектывнае пасведчанне. Узоры асабовых пасведчанняў і нагрудных значкоў зацвярджае Рада ТБМ.

17. Сябры ТБМ маюць права: выбіраць, быць абранымі ва ўсе органы Таварыства; карыстацца матэрыяльнай і маральнай падтрымкай Таварыства. Калектывная сяброўніца можа дэлегаваць з правам аднаго голасу сваіх прадстаўнікоў для ўдзелу ў працы з'езда Таварыства ўсіх узроўняў.

18. Сябры Таварыства абавязаны:

— імкнуцца дасканала авалодаць беларускай мовай, лічыць за гонар карыстацца ёю ў штодзённым ужытку, у сям'і і на працы, тым самым спрыяючы выхаванню паважлівых адносін да яе;

— дапамагаць другім авалодаць беларускай мовай;

— прапагандаваць перыядычныя беларускія выданні і кнігі на беларускай мове;

— садзейнічаць адкрыццю беларускамоўных дзіцячых садоў і школ, спрыяць пераходу вышэйшых і сярэдніх спецыяльных навучальных устаноў на беларускую мову;

— зберагаць, захоўваць і пачынаць скарбы беларускай літаратурнай мовы, а таксама клапаціцца пра захаванне, зборанне і вывучэнне мясцовых народных гаворак, тапонімаў, народнай тэрміналогіі;

— клапаціцца пра павышэнне культуры як уласнай пісьмовай і вуснай мовы, так і ў грамадскіх сферах жыцця;

— сябры (у тым ліку калектывныя сябры) падтрымліваюць Таварыства матэрыяльна.

19. Прыпыненне сяброўства ў ТБМ наступае: а) па ўласным жаданні, б) па рашэнні суполкі або кіруючых органаў Таварыства ў сувязі з парушэннем Статута, а таксама ў сувязі з учынкамі, якія шкодзяць аўтарытэту ТБМ.

IV. Кіраўніцтва ТБМ

20. Кіруючымі органамі Таварыства з'яўляюцца:

а) з'езд, які склікаецца не радзей аднаго разу ў тры гады;

б) Рада, якая збіраецца не меней як два разы на год;

в) сакратарыят, які працуе стала.

21. З'езд ТБМ прымае Статут Таварыства, іншыя праграмныя дакументы, абірае Раду і рэўкамісію, вызначае яе рабочыя органы, заслухоўвае і зацвярджае справаздачу Рады, вырашае іншыя пытанні.

22. Пазачарговы з'езд склікаецца Радай або па патрабаванні не менш адной трэці раённых і гарадскіх суполак Таварыства.

Час і месца, норма прадстаўніцтва, парадак абрання дэле-

гатаў з'езда вызначае Рада.

Рада выбірае старшыню і сакратарыят Таварыства, вырашае статутныя задачы ТБМ у прамежках паміж з'ездамі.

23. Сакратарыят кіруе справамі Таварыства на падставе Статута ТБМ у межах кампетэнцый, нададзеных Радай.

V. Асяродкі Таварыства

24. Аснова Таварыства — суполкі, імі могуць быць: грамадскія аб'яднанні, клубы, гурткі і г.д. у працоўных калектывах, навучальных установах, грамадскіх і рэлігійных арганізацыях і г.д.

Змест і формы дзейнасці суполкі вызначае агульны сход.

Суполкі аб'ядноўваюцца ў раённыя (гарадскія, абласныя) арганізацыі, якія на раённых (гарадскіх, абласных) сходах выбіраюць раённую (гарадскую, абласную) Раду, дэлегатаў на рэспубліканскі з'езд ТБМ, вырашаюць іншыя пытанні дзейнасці ТБМ у сваім рэгіёне.

Суполка і рэгіянальны орган Таварыства можа мець уласную назву і рахунак у банку. Суполка і рэгіянальны орган ТБМ арганізоўвае сваю дзейнасць у адпаведнасці са Статутам Таварыства.

25. Рэгіянальныя органы і калектывныя сябры рэгіструюцца і каардынуюць сваю дзейнасць праз рэспубліканскія кіруючыя органы Таварыства.

Калі дзейнасць суполкі ці калектывнай сяброўніцы не адпавядае Статуту Таварыства, Рада мае права скасаваць іх сяброўства ў Таварыстве.

VI. Матэрыяльная аснова Таварыства

26. Таварыства мае свае сродкі на банкаўскіх рахунках. Сродкі ТБМ складаюцца:

— з уносаў сяброў Таварыства;

— з дабрачынных складак яго сяброў;

— з адлічэнняў арганізацыйна-заснавальнікаў;

— з ахвяраванняў і іншых укладаў прыватных асоб, устаноў, прадпрыемстваў, кааператывных гаспадарак, арганізацый у СССР і за мяжой;

— прыбыткаў ад лекцыйнай,

выдавецкай і іншых відаў дзейнасці.

27. Таварыства мае ўласны рахунак у Беларускім рэспубліканскім банку Жылсацбанка СССР, а таксама валютны рахунак у Беларускім рэспубліканскім банку Знешэканомбанка СССР.

28. Суполкі, калектывныя сябры, рэгіянальныя органы робяць адлічэнні на цэнтральны рахунак Таварыства ад сваіх фінансаў у памеры не менш як 25 працэнтаў.

29. Сродкі Таварыства ідуць на прапагандысцкую, арганізацыйную, гаспадарчую і іншую дзейнасць на карысць нацыянальнай мовы і культуры.

30. Рада і сакратарыят ТБМ выконваюць свае абавязкі на грамадскіх асновах.

Таварыства мае сваіх штатных супрацоўнікаў для выканання штодзённай арганізацыйнай і тэхнічнай працы.

Складкі сяброў Таварыства: уступныя — 1 руб.; гадавая — 3 руб.

Прававы Статут Таварыства

31. Таварыства беларускай мовы з'яўляецца юрыдычнай асобай.

32. Рэспубліканская Рада Таварыства ў якасці заканадаўчай ініцыятывы падае ў Вярхоўны Савет БССР прапановы дзеля ўхвалення новых ці скасавання і змянення дзейных заканадаўчых актаў, якія закранаюць моўныя пытанні.

33. Таварыства мае права выдавецкай дзейнасці і свой інфармацыйны бюлетэнь.

34. Сакратарыят Таварыства мае штамп і пячатку вызначанага ўзору з адлюстраваннем зацверджанай Радай сімволікі і назвай Таварыства.

35. Таварыства мае сваю атрыбутыку, якая ў адпаведнасці з існуючым заканадаўствам зацвярджаецца Радай і вырабляецца выключна са згоды сакратарыята.

36. Таварыства можа быць зліквідавана рашэннем з'езда, які вырашае пытанне маёмасці Таварыства ў адпаведнасці з дзейным заканадаўствам.

37. Цэнтральныя органы кіраўніцтва ТБМ месцяцца ў Мінску.

Нямала выпадкаў, калі адміністрацыя прадпрыемстваў, арганізацый ухіляецца ад прыняцця ў свае калектывы раней асуджаных. Гэта, вядома, незаконна, і пракуратура на такія факты востра рэагуе.

«ЛІМ»: — Злачынец для нас з'яўляецца, вядома, асобай непакананай, але такім яго зрабіла грамадства, і таму яно нясе адказнасць за яго дэградацыю, маральнае падзенне. Усё-такі галоўнае — вярнуць такога чалавека грамадству. У гэтай сувязі мне здаецца вельмі прывабнымі раздзелы праекта Асноў, дзе гаворыцца пра змяненне максімальных тэрмінаў зняволення з 15 да 10 гадоў, а галоўнае, для непаўналетніх — з 10 да 7 гадоў. Многія псіхологі даўно прышлі да высновы, што доўгатэрміновае пазбаўленне волі страчвае свой папраўчы эфект, недзе пасля васьмі гадоў зняволення адываецца поўная адаптацыя чалавека да знаходжання за калючымі дротам, яму ўжо ўсё роўна — выйдзе ён калі-небудзь на волю, ці не выйдзе.

У. Кандрацьеў. — Сапраўды, эфект прывыкання да месца зняволення існуе. Для некаторых турма з пятам часу становіцца родным домам. Я лічу, што злачынцу, які глыбока ўсвядоміў сваю віну перад грамадствам, людзьмі, можна не трымаць у турме ці калоніі. Апошнім часам у нас усё менш людзей пачалі караць пазбаўленнем волі, больш прымяняюцца такія меры, як прысуджэнне да выпраўленчых работ, штрафу, умоўнага асуджэння, адтэрміноўкі выканання прысуду. Практыка паказала эфектыўнасць такога ўздзеяння на асоб, якія здзейснілі злачынствы, што не ўяўляюць вялікай грамадскай небяспекі. Разам з тым, хачу падкрэсліць, што да небяспечных злачынцаў — забойц, рабаўнікаў, гвалтаў, прыніжэнцаў самае суровае пакаранне.

«ЛІМ»: — Пільную ўвагу грамадскасці прыцягвае дзіцячая злачыннасць, якая таксама расце з год у год, хоць карныя меры супраць яе прымаюцца вельмі жорсткія.

У. Кандрацьеў. — Нас вельмі хвалюе, што ў папярэджанні правапарушэнняў няпоўналетніх няма адчувальных зрухаў. Кожнае другое злачынства падлеткаў — крадзяжы дзяржаўнай і асабістай маёмасці. Больш робіцца цяжкіх злачынстваў, расце групавая злачыннасць. Разам з тым, я лічу, што толькі жорсткасцю пакарання становіцца не выправіць. Думаю, што на карысць справы дзейнічае шырокае прымяненне ўмоўнага асуджэння, адтэрміноўка выканання прысуду, г. зн. пакаранне, не звязанае з пазбаўленнем волі.

Нельга тут не сказаць, што выхаванне ў падлеткаў здаровых інтарэсаў, перадоленне ў іх шкодных схільнасцей і звычай залежыць ад агульных намаганняў сям'і, педагогаў, працоўных калектываў, грамадскасці. Не могуць стаяць убакі, вядома, і правахоўныя органы.

«ЛІМ»: — Праект Асноў прадугледжвае выключэнне з крымінальнага заканадаўства такіх пакаранняў, якія ссылаюць даўнюю гісторыю, — яна цягнецца яшчэ з царскіх часоў, і вельмі сорамна, што пры Саўекай уладзе гэтая ганебная «традыцыя» працягвалася. Што тычыцца высылкі, дык тут фігураваў праслаўлены 101-ы кіламетр — на такой адлегласці ад сталіцы і буйных гарадоў павінны былі сляцца асобы, якія прыехалі з месца зняволення, прадстаўнікі такіх сацыяльных груп, як прастытуткі, валацугі, дармаеды і да т. п.

У. Кандрацьеў. — Такія пакаранні, як ссылка і высылка, апошнім часам не прымяняліся. Да прадстаўнікоў сацыяльных

груп, якіх вы назвалі, прымяняюцца іншыя меры ўздзеяння. Напрыклад, дармаеды могуць быць судом прыгнаны да прымуовай працы, у тым ліку і ў месцах пазбаўлення волі. Што тычыцца прастытуткі, дык крымінальнай адказнасці за яе ў нас наогул не прадугледжана.

«ЛІМ»: — Ні адзін, здаецца, пункт Асноў не выклікае столькі спрэчак, колькі пункт аб прымяненні пакарання смерцю. Мая асабістая думка на гэты конт — у канцы дваццатага стагоддзя, у мірны час пазбаўляць прымуова чалавека жыцця, хай і за цяжкія злачынствы — сорамна для цывілізаванага грамадства.

У. Кандрацьеў. — Вы, спадзяюся, звярнулі ўвагу на тую акалічнасць, што праект Асноў пакарае магчымае пакарання смерцю толькі ў шасці выпадках, так што сфера прымянення гэтага пакарання цяпер будзе звужана.

«ЛІМ»: — Але ж мы будзем гуманна прававо ў дзяржаву, дзе галоўная каштоўнасць — чалавек, яго жыццё. Усё-такі ў 80 краінах свету пакаранне смерцю або забаронена, або не прымяняецца, хоць заканадаўча прадугледжана.

У. Кандрацьеў. — Я лічу, што за асабліва небяспечныя злачынствы трэба караць смерцю. Думаю, што адмена пакарання смерцю зараз бы не

знайшла падтрымку ў грамадстве, ва ўсім разе ў большай яго часткі.

«ЛІМ»: — Многія людзі знаходзяцца ў палоне біблейскіх ісцін «вона за вона...» Ён забіў, яго трэба забіць... Так званы метаф таліёна. Працiўнікі адмені пакарання смерцю масіруюць сваю пазіцыю ілюстрацыяй аб барацьбе са злачыннасцю, маўляў, страх расстрэлу стрымлівае цяжкія злачынствы. Статыстыка сведчыць — не стрымлівае.

У. Кандрацьеў. — Катэгарычны адказ на гэта даць нельга, бо ніякімі спецыяльнымі даследаваннямі такія высновы не падмацаваны. Але я лічу, што ёсць злачынствы, за якія трэба караць смерцю. Не ведаю, ці знойдзецца чалавек, які б палічыў памылковым смяротны прысуд нягодніку з Віцебшчыны Міхасевічу, які па-садысцку забіў на працягу некалькіх гадоў трыццаць тры жанчыны. Зноў кажу: у выключных выпадках пакаранне смерцю злачынцаў неабходна.

«ЛІМ»: — Такое прыватнае пытанне да вас, Уладзімір Кандрацьеў, — вы чалавек жорсткі па натуре?

У. Кандрацьеў. — Блізкія людзі жорсткім мяне не лічаць. Проста я заўсёды з павагай стаўлюся да закона. Закон ёсць закон!

«ЛІМ»: — Дзякуй за гутарку.

Р. С. Гутарка карэспандэнта «ЛІМа» з У. Кандрацьевым абдыслася яшчэ да пачатку з'езда народных дэпутатаў СССР. З задавальненнем даводзіцца зараз канстатаваць, што закранутыя ў ёй праблемы законатворчасці, наогул, нашай прававой сістэмы не абдыдзены пільнай увагай удзельнікаў форуму народных дэпутатаў. Паміж імі адбыўся дзейны, прынцыповы абмен думкамі аб прававой абароне асобы, неабходнасці прывесці ў адпаведнасць з часам, з рэаліямі жыцця крымінальнае, грамадзянскае і працоўнае заканадаўства, прыняцця законаў аб свабодзе сумлення, аб друку, аб грамадскіх арганізацыях, аб моладзі і інш. «...Абноўленае грамадства павінна абірацца на абноўленае заканадаўства», — сказаў у данладзе «Аб Асноўных напрамках унутранай і знешняй палітыкі СССР», з якім на з'ездзе выступіў Старшыня Вярхоўнага Савета СССР М. С. Гарбачоў.

ЧАЛАВЕК З МАЙГО ДЗЯЦІНСТВА

Упершыню Янку Журбу — Івана Якаўлевіча Івашына — я ўбачыла ў першым пасляваенным годзе.

Мы часта сустракаліся з ім на вуліцы і заўсёды звярталі на яго ўвагу. Само аблічча невысокага панжылога чалавека нам здавалася дзіўным, незвычайным. Як і яго адзенне — даўгаполае, цёмнага колеру паліто. Запомнілася і яго звязка прыжмурваць вочы і глядзець удалечыню ўдумлівым, засяроджаным поглядам. Але асабліва ўражвала і заінтрыгоўвала нас тое, што гэты дзіўна апрануты чалавек мог гадзінамі стаяць апёршыся на агароджку свіверыка ў цэнтры Чашнікаў і слухаць радыёперадачы, якія гучалі з адзінага ў горадзе рэпрадуктара.

«Хто гэта?» — пыталіся мы адзін у аднаго. А потым даведаліся: незвычайны чалавек — паэт, чалавек, які піша кніжкі. Падыходзячы да таго месца, дзе стаў Янка Журба, мы, дзеці, міжволі сціхалі, з пашанай і цікавасцю пазіралі на паэта.

Цяжкія хваробы — Іван Якаўлевіч дрэнна бачыў, недачуваў — не дазвалялі яму працаваць фізічна. А ў тым нялёгка пасляваеннага гады асноўным заняткам была праца на зямлі. Людзі змагаліся за ўраджай, будаваліся, падымалі з руін школы і бальніцы. І гэтая цяжкая, знясілавачная праца (прыходзілася рабіць усё амаль уручную, бо фашысты за час вайны знішчылі ў раёне ўсю цяглавую сілу) забірала ў чалавека апошнія сілы, на адпачынак не заставалася ніводнай хвіліны. Складанне ж вершаў успрымалася як несур'ёзнае занятка, марнае баўленне часу.

Але паэзія для Івана Якаўлевіча была прызначэннем. Памятаю, як ён чытаў свае вершы нам, яго землякам. Чытаў проста на вуліцы, каля хаты. І яго слабы, але поўны душэўнасці, дабрыні голас збіраў людзей. Людзі падыходзілі, і твары іх святлелі. Яны нібы забываліся пра цяжкія нягоды. Я здалён глядзела на паэта, слухала яго вершы і не магла адзіцца. Ваеннае ліхалецце і пасляваенныя нішчымныя гады не зрабілі маіх землякоў чарствымі, раўнадушнымі, яны шнадавалі і шанавалі пажылога, хворага паэта. Янку Журбу часта запрашалі ў хату, частавалі няхитрым сляянскім абедам або вядэрай. Ён не адмаўляўся, з годнасцю прымаў запрашэнне, дзякаваў.

Бываў Іван Якаўлевіч і ў нашай хаце. Шлях, па якім паэт вяртаўся дамоў з цэнтру горада, дзе ён часта слухаў радыё, ячраз праходзіў па нашай вуліцы. І мама, убачыўшы Янку Журбу, запрашала яго ў хату. І тут, у хаце, сямрод добрабычлівых да яго людзей, паэт лагоднеў, позірк яго цяплеў. Твар асвятляўся мілай усмешкай, рабіўся па-сялянску адкрытым, маладым. Часта Іван Якаўлевіч расізаваў аб тым, пра што па-ведамлялася ў радыёперадачах. Аднойчы ён зайшоў радасны, узрушаны і падзяліўся з намі навіной: толькі што па радыё чыталі яго вершы.

Мне успамінаецца Янка Журба ў якасці настаўніка музыкі і спеваў пачатковых класаў. Ён заходзіў у клас са скрыпкай, якая была схавана ў чорным, аблупленым футляры. Даставаў намертам, наладжваў скрыпку, тлумачыў азы нотнай граматы. Потым іграў на скрыпцы і падпяваў. Памятаю, што мы разувчалі песню, якая пачыналася словамі: «Дети, в школу собирайтесь, петушок пропел давно. Попроворней одевайтесь — смотрит солнышко в окно». Мелодыя гэтай песні і сёння ў памяці, але чые словы і музыка — не ведаю.

Неўзабаве Янка Журба паехаў з Чашнікаў. Як я пачула ад дарослых у прытулак для састарэлых людзей у Полацку. Больш я не бачыла Івана Якаўлевіча.

У тым дзіцячым гады я не ведала, дзе знаходзіцца вёска з дзіўнай назвай Купніна. Упершыню прыехала туды пазней і зразумела, што менавіта тут, у гэтым прыгожым кутку прыроды, загучала ў душы Івана Якаўлевіча Івашына ліра паэзіі, якая дала яму новае імя — Янка Журба.

Ніна КІНДЗЯЕВА,
другі сакратар
Чашніцкага РК КПБ.
г. Чашніца.

Звычайна ўспаміны пішуць да юбілеяў. А я рашыў не шукаць нагоды, каб расказаць пра чалавека, якому я блізка ўдзячны за тое, што ён вызначыў мой лёс. Хачу ўспоміць пра Аляксея Мікалаевіча Кулакоўскага.

Недзе ў самым пачатку трыццаціх гадоў я перавёўся з Мілаславіцкай школы калгаснай моладзі ў 1-ю Клімавіцкую сямігодку, у шосты клас. У той час я быў ужо селькорам клімавіцкай раённай газеты «Камуна». Рэгулярна пісаў допісы пра свой калгас «Рабочы» — і ста-

крыллях нясе, таму што пад воплескі. І тут да мяне падыходзіць малады, прыгожы хлопец і пачынае распытваць, што магу яшчэ расказаць пра свой калгас. Распытваў так пачціва, паважліва, што мая душа сама перад ім раскрылася. Са мной яшчэ ніхто так хараша не гаварыў. Назваўся Аляксеем Кулакоўскім.

— Дык я ж яго добра ведаю! — узрадаваўся я тады. — Ён жа ў рэдакцыі працуе...

Мне было прыемна даведацца, што я не памыліўся, так высока ставячы старэй-

доўга трэба працаваць. Але мне хочацца ведаць, ці атрымліваецца.

Ён пачаў чытаць мне, як даросламу, цікавіўся, як я ўспрымаю. Такого павароту гутаркі я не чакаў. Каб такі журналіст улічваў маю думку? Ды што я магу сказаць яму?

Гэта была першая ў маім жыцці школа літаратурнага пісьма.

Пасля я не раз стараўся застаць Аляксея Мікалаевіча аднаго ў рэдакцыі, і кожны раз ён так ці інакш вучыў мяне, як трэба старанна

калгасе.

— З вучобай як?

Давялося паспавядацца, як на духу. Ён слухаў уважліва, не зводзячы з мяне вачэй.

— І ты што, здаўся?

— А што мне рабіць? Што я магу?

— Змагацца. За свой лёс трэба змагацца.

— Навучыце, як.

— Не навучу, а памагу. Дзе твае дакументы?

Давялося прызнацца пра сваю кухарскую няўдачу. Ён пасмяяўся і кажа:

— Лічы, што табе пашанцавала. Які з цябе кухар? Ты будзеш газетчыкам. Вучыся на газетчыка.

— Хіба такія школы ёсць? — здзівіўся я.

— Есцёка. Газетны тэхнікум. Абвешчаны набор навучэнцаў. Табе пашанцавала, абвясцілі са спазненнем, ты яшчэ паспееш паступіць. Гэта ў Магілёве. Ты камсамалец, вядома?

А ў тых гадах чамусьці быў спынены прыём у камсамол. Аляксей Мікалаевіч успомніў пра гэта, спахпаіўся:

— Нічога, я памагу. Я ж член бюро райкома камсамолу. Напішу характарыстыку-рэкамендацыю сумесную ад рэдакцыі і райкома камсамолу, сакратар райкома падпіша... Сёння ж ідзі да дырэктара школы і папрасі дублікат атэстата, а замест метрыкі папрасі ў сельсавета даведку аб нараджэнні. Можна, там адважачца годзік прыпісаць, бо па ўзросце ты можаш не падысці...



3 12 ПА 18 ЧЭРВЕНА

12 чэрвеня, 19.55

КАНЦЭРТ КАМЕРНАЯ МУЗЫКІ
Гучаць творы Баха, Гайдна, Моцарта ў выкананні артыстаў Белдзяржфілармоніі.

12 чэрвеня, 21.50

«ХТО СЕННЯ АДСУТНІЧАЕ?»
Прэм'ера мастацкага фільма Беларускага тэлебачання.

13 чэрвеня, 21.40

«ЛІРА»
Мастацка-публіцыстычная праграма.

У чарговым выпуску пойдзе размова аб кнізе «Памяць», якую стварае калектыў «БелСЭ».

Вядучы — У. Сцепаненка.

14 чэрвеня, 20.10

«БАЦЬКАУ ДАР»
100 беларускіх песень са збору Р. Р. Шырмы. Вы пачуеце песні саўвядальнага часу. Выконвае хор Беларускага тэлебачання і радыё пад кіраваннем народнага артыста БССР прафесара В. Роўды.

Уступнае слова музыкантаўцы Макаранкі.

17 чэрвеня, 11.35

ТЭЛЕВІЗІЙНЫ КЛУБ САМАДЗЕЙНАЯ МАСТАЦКАЯ ТВОРЧАСЦІ
Слонімскае тэатр-студыя: людзі і ролі.

17 чэрвеня, 16.30

«ДЗЕНЬ ДОБРЫ, МУЗЫКА»
Выступае ўзорны аркестр баяністаў і акардэаністаў Палаца культуры Мінскага аўтамабільнага завода.

17 чэрвеня, 22.55

«МІНСК МУЗЫЧНЫ»
С. Губайдуліна. «Час душы».

Выконвае Дзяржаўны сімфанічны аркестр БССР. Дырыжор — заслужаны дзеяч мастацтваў БССР Ю. Яфімаў.

18 чэрвеня, 11.25

III Усесаюзнае фестываль народнай творчасці. Канцэрт лаўрэатаў і дыпламантаў агляду-конкурсу народных і ўзорных калектываў самадзейнай творчасці г. Мінска.

18 чэрвеня, 13.50

«ЛІДЭР»
Музычнае шоу-конкурс з удзелам груп і салістаў Беларусі, Прыбалтыкі і Ленінграда, а таксама моладзі Гродна.

18 чэрвеня, 19.30

«ПАЭЗІЯ РАДОК ЧАРОУНЫ...»
Вершы В. Акалавай чытае артыст М. Кірычэнка.

18 чэрвеня, 19.35

Бенефіс І. Багачовай.
Прагучаць творы Сен-Санса, Масне, Чылае, Біза, Гаўрыліна.

Уступнае слова музычнага каментара Э. Язерскай.

18 чэрвеня, 23.10

«СУСТРЭНЕМСЯ ПАСЛЯ АДЗІНАЦІАЦІ»
Інфармацыйна-музычная праграма.

Старонкі ўспамінаў

ДАБРАТА

ноўчыя, і крытычныя. Цяпер самому смешна: вучань чацвёртага-пятага класа, а ўжо селькор. Але тады я лічыў сябе селькорам і пісаў многа. І што заахвочвала: друкавалі!

А як перавёўся ў Клімавічы, то стаў частым наведвальнікам рэдакцыі. Для мяне яна была не проста ўстановай, а нейкім чужоўным храмам, дзе звычайнае, напісанае алоўкам ці пяром слова магічна ператвараецца ў друкаванае, што значыла для мяне — святое, незвычайнае. Пах друкарскай фарбы здаваўся самым чужоўным з усіх пахаў, якія мне давляліся чужы.

Як толькі выдаваўся вольны ад заняткаў час, я спяшаўся ў рэдакцыю. Проста так не пойдзеш, патрабна прычына, бо там жа людзі занятыя. Я кожны раз меў прычыну: чарговы допіс. Заносіў сам. Зайду, бывала, ціхенька, сарамліва. І адразу чую:

— А-а, Яначка, давай давай смялей! Што прынёс? Давай прачытаем.

Чыталі, задавалі пытанні, удакладнялі.

— Ну, малайчына, пішы яшчэ. А гэта надрукуем. Паправім і на газетную старонку.

Правілі, часам занава перапісвалі, а друкавалі. Для мяне дарагой была такая ласка рэдакцыйных работнікаў.

Асабліва ласкавым быў са мной Аляксей Кулакоўскі. Помню яго маладым, статным, прыгожым хлопцам. Ён гаварыў заўжды ціха, спакойна, разважліва, рухі яго былі павольныя. На мае вочы ён быў нейкі не такі, як усе, надзелены асаблівым талентам — дабрыйнэй.

Між іншым, не толькі я вылучаў яго сярод другіх людзей. Такое ж уражанне зрабіў ён і на маю маму Ефрасінню Васільеўну. Яна была непільменная. Працавітая, старанная і ўмелая ў гаспадарцы, заслужыла ў высюцаў павагу, і яе аднойчы накіравалі на раённы злёт калгаснікаў-ударнікаў. Сядзела яна там, уважліва слухала прамовцаў і не вытрывала, папрасіла слова. Гаварыла горача пра добрае, што рабілася ў калгасе, і пра недахопы, недаробкі, безгаспадарчасць. Прамовы яе атрымалася адной з самых цікавых на злёце, вобразная, з прымаўкамі, прыказкамі.

— Іду, — расказвала мне, — з трыбуны, а мяне як на

шага таварыша. Бо мама рэдка памылялася ў людзях.

— Няўжо?! — здзівілася і абрадавалася яна. — Вось гэта чалавек. Ты, сыноч, трымайся яго, такі блугому не навучыць. І вучыся ў яго паважачь людзей.

Праз некалькі дзён у раённай газеце была надрукавана старонка, прысвечаная злёту, і там скарончана прамова маёй мамы. Запісана, вядома, Кулакоўскім. Мама спачатку не паверыла, што сказанае ёю надрукавана ў газеце. Некалькі разоў прасіла прачытаць ёй напісанае, і кожны раз добрым словам успамінала Аляксея Мікалаевіча.

Ужо як скончылася вайна і я пачаў працаваць у Мінску, мама нежк спытала:

— А ці жывы Аляксей Кулакоўскі? Ці сустракаеш ты яго?

Вунь колькі часу прайшло, колькі бед душыла, таптала жыццё, а не забыла прозвішча чалавек, які ўсяго адзін раз цёпла, паважліва пагаварыў з ёю! Які след у душы можа пакінуць добрае слова! І як не хапае нам той душэўнасці, якую шчодро дарыў людзям Аляксей Кулакоўскі.

Самай адметнай рысай яго характару, на маю думку, была дабрата. Не толькі ў творах, але і ў жыцці, у надзеінасці. Аляксей Кулакоўскі быў з усімі роўны — і са старым, і з малым. Бо бачыў у кожным перш-наперш чалавечую душу.

Успамінаецца такі выпадак. Неяк надвечоркам, падрыхтаваўшы ўрок, я панёў у рэдакцыю чарговы допіс. Рабочы дзень скончыўся, усе супрацоўнікі разышліся дамоў, аставаўся адзін Кулакоўскі. Ён нешта пісаў. Калі я зайшоў, ён падняў галаву, убачыў мяне і запрасіў:

— Праходзь, Іванка, сядай... Пасядзі крышку, я закончу думку...

Я прыткнуўся да крэсла і замёр, з захапленнем сочачы, як піша сапраўдны журналіст. А ён то пісаў, то закрэсліваў і зноў пісаў. Прайшло, можа, з паўгадзіны зусім сцімнела, і ён уключыў святло. Потым адарваўся ад паперы, спытаў:

— Не спяшаешся нікуды?

— Не! — адказаў я.

— Тады пагаворым. Але спачатку паслухай, што я табе прачытаю. Гэта толькі пачатак нарыса. Над ім яшчэ

падбіраць словы, вобразна малюваць бачанае.

Прайшлі два гады. Я скончыў сямігодку. Жылі мы бедна, аднойчы бацька сказаў яму:

— Што ж, сыноч, тваёй навуні хопіць для працы ў калгасе. Сроднаў, каб вучыць цябе далей, у мяне няма. Цяпер ты — калгаснік.

Праца ў калгасе я не пагарднаў, быў пастушком з сямі гадоў. Праца мяне не палохала. Іншае развядзіла душу: вельмі хацелася вучыцца. Але бацька быў няўмольны і нічога добрага мне не абяцаў:

— Для работы ў полі хопіць сямігодкі. У мяне толькі тры класы, і то нічога. Неяк жывём. Калі б былі ў нас грошы, хіба пашкадаваў бы?

Як на тое, з Ленінграда прыехаў у адпачынак аднавясковец і прапанаваў:

— Давай свае дакументы, адвезу ў Ленінградскі тэхнікум грамадскага харчавання. Спецыяльнасць атрымаеш такую, што ніколі галадаць не будзеш...

А было тое ў галодным 1933 годзе. У тым годзе, калі часцей за ўсё сніліся смачныя стравы, якія ёў і ніколі не наждаўся. Хіба можна было ўсталяць перад спанусай стаць кухарам і людзей добра накарміць? Я не ўсталяў і аддаў свае дакументы... Мой добразычлівец згубіў іх, а мне прыслаў паперку нават без штампа, нібыта з тэхнікума, што мне адмовілі ў прыёме. І ўсё. І скончыўся мае мары пра сытную ежу.

Я змірыўся было са сваім нешчаслівым лёсам. Сапраўды, не проста мужыку выбіцца ў людзі. Трэба мець напешню, тады нечага даслгнеш...

З такім настроем аднойчы пайшоў у Клімавічы. Не помню, па якой справе. Абысці рэдакцыю не змог, не было сілы. Цягнула туды як магнітам, хоць разоў дыхнуць рэдакцыйным паветрам!

На маё вялікае шчасце на месцы застаў Аляксея Мікалаевіча. Вось дзіва: і ён мне абрадаваўся! Здаецца, што я яму: хлапчанё зялёнае, а глядзі ты, і для мяне ў яго душы знайшлося цёпленькае месца.

— Іванка, як доўга цябе не было! — усклікнуў ён. — Дзе ты дзеўся? Як жывеш?

— Звычайна, працую ў

Іван НОВІКАУ.

«Літаратура і искусство» — орган Міністэрства культуры і правлення Саюза пісатэлей БССР. Мінск. На беларускім мове.

«ЛІТАРАТУРА І МАСТАЦТВА»

Выходзіць раз на тыдзень, па пятніцах.

Ордэна Працоўнага Чырвонага Сцяга друкарня выдавецтва ЦК КП Беларусі.

АТ 17637 П 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Індэкс 63856 М 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

АДРАС РЭДАКЦЫІ: 220600, ГСП, Мінск, вул. Захарова, 19.

ТЭЛЕФОНЫ: прыёмнай рэдакцыі — 33-24-61, на месцы галоўнага рэдактара — 33-25-25, адказнага сакратара — 33-19-85, аддзела публіцыстыкі і нарысаў — 33-19-65, аддзела пісьмаў і грамадскай думкі — 33-19-65, аддзела крытыкі і бібліяграфіі — 33-22-04, аддзела прозы і паэзіі — 33-22-04, аддзела тэатра, кіно і тэлебачання — 33-21-53, аддзела музыкі — 33-21-53, аддзела выяўленчага мастацтва і аховы помнікаў — 33-24-62, аддзела народнай творчасці і культасветработы — 33-24-62, аддзела інфармацыі — 33-24-62, аддзела мастацкага афармлення і фотаілюстрацый — 33-44-04, 33-24-62, карэктарскай — 32-20-64, бухгалтэры — 23-73-37.

Пры перадруку просьба спасылка на «ЛіМ». Рукапісы рэдакцыя не вяртае і не рэцензуе.

Галоўны рэдактар Анатоль ВЯРЦІНСКІ.

Рэдакцыйная калегія:

Заір АЗГУР, Алякс АСПЕНКА, Анатоль БУТЭВІЧ, Уладзімір ГІЛЕП, Мікола ГІЛЬ (нам. галоўнага рэдактара), Уладзімір ГНІЛАМЕДАУ, Лілія ДАВІДОВІЧ, Міхась ДРЫНЕУСКІ, Алякс ЖУК, Галіна КАРЖАНЕУСКАЯ, Ігар ЛУЧАНOK, Уладзімір НЯКЛЯЕУ, Нічыпар ПАШКЕВІЧ, Барыс САЧАНКА, Юрась СВІРКА, Уладзімір СТАЛЬМАШОНАК, Рычард СМОЛЬСКІ, Віктар ТУРАУ.

Адказны сакратар Андрэй ГАНЧАРОВ.